



ПЫТАННІ  
ЖЫЛЛЁВАГА  
ЗАКАНАДАЎСТВА **3**

ГАРАЧЫ ЛЁД.  
ЧЭМПІЯНАТ  
ЕЎРОПЫ **3**



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

25 СТУДЗЕНЯ 2019 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 16 (28883)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫКАРЧЫНКАЎ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Дзмітрый КРУТОЙ,  
міністр эканомікі:**

«Мінск прапануе абмеркаваць на першай сустрэчы беларуска-расійскай групы па інтэграцыі пытанні энергетыкі і падатковага манеўру. Гэта для нас сёння самыя важныя тэмы. Пакуль расійскія калегі з такімі ініцыятывамі не выходзілі, але я думаю, што на працягу найбліжэйшага месяца мы сустрэнемся, на меншай меры, па тых напрамках, якія з'яўляюцца на сёння найбольш вострымі. Беларуская частка групы пачала работу. Нашы галіновыя калегі цяпер сустракаюцца на розных пляцоўках і ў Маскве, і ў Мінску, праводзіцца рэвізія тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты ў папярэднія гады. Частка пытанняў абмяркоўваецца на ўзроўні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Аднараўнаўнасць ўсе магчымыя ўвязкі, шуртатасці, якія ў нас існуюць».

# БЕЛАКРЫЛАЯ МАРА



Святар з Чачэрска, настояцель храма Праабражэння Гасподняга протаіерэй Георгій Шмідаў ужо дзясятак гадоў разводзіць паштовых галубоў. Праз сваё хобі прывучае дзяцей — а іх у святара дзеваць! — да беражлівага стаўлення да прыроды. Колькі іх — белакрылых птушак —

у адмыслова пабудаванай галубятні, айцец Георгій дакладна не ведае. Яго гадаванцы ўпрыгожваюць сваім палётам выпускныя званкі ў гарадской гімназіі, дзе вучацца ягоныя сыны і дачкі.

— 3 дзясцінства любіў займацца гэтымі птушкамі, але сваю мару — мець вялікую

сям'ю пародзістых галубоў — ажыццявіў толькі ў сталым узросце, — кажа Георгій Міхайлавіч. — Спадзяюся, што і сын Арыстарх (на фота), і іншыя сыны падтрымаюць і працягнуць маё крылатае захапленне.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



## КОРАТКА

• Намінальная налічная сярэдняя заробатная плата работнікаў Беларусі ў снежні 2018 года складала Br1115,3.

• У Беларусі пры мясцовых органах на пастаяннай аснове будуць працаваць рабочыя групы па навадзненні парадку на будаўнічых пляцоўках.



• У Мінску з пачатку зімы на апрацоўку дарог было выдаткавана 31 тыс. тон пясчана-сальнай сумесі і каля 30 тыс. тон галіту маркі А.

## Імя салдата

Вялікая Айчынная вайна скончылася болей чым 70 гадоў таму, але шмат чаго яшчэ пра яе мы не ведаем. Застаюцца невядомымі сотні тысяч імёнаў салдат і камандзіраў Чырвонай Арміі, якія не вярнуліся з фронту. Але існуюць людзі, якія па крупінках аднаўляюць трагічныя падзеі тых часоў. Яны, «ваенныя археолагі», застаюцца на перадавой, праз іх мы трымаем сувязь з нашымі роднымі, якія засталіся на палях бітвы. Новы праект «Звязды» пазнаёміць з героямі, якія сёння вяртаюцца з вайны, адкрые новыя імёны і прасочыць лёс іх уладальнікаў...



# МЁРТВЫЯ І ЖЫВЫЯ

Пазычыць назву ў Канстанціна Сіманова для першага артыкула вырашыла не выпадкова. Героі яго рамана паўтарылі лёс мужных абаронцаў Магілёва. З акружэння ўдалося выйсці нямногім, большасць засталася ляжаць у безыменных магілах — іх вельмі шмат на Магілёўшчыне.

Вызваленне вобласці было не менш цяжкім і крывавым. Кожны год на месцах былых баёў працуюць Вахты памяці, арганізаваныя сіламі абласнога гісторыка-патрыятычнага пошукавага атрада «Віктру» (ад лацінскага «Victoria sivenita» — «Перамога, заваяваная крывёй»). Цяпер гэта адзінае афіцыйна зарэгістраванае на тэрыторыі краіны такое аб'яднанне. У 16 раёнах вобласці дзейнічаюць дваццаць яго атрадаў і груп. Штогод па выніках пошукавых работ аб'яднання выпускаецца часопіс «Магілёўскі пошукавы веснік», дзе друкуюцца апошнія звесткі з архіўных крыніц і экспедыцый. Гэта выданне існуе дзякуючы падтрымцы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Магілёўскага аблвыканкама. Стваральнікам і натхняльнікам атрада з'яўляецца Мікалай Барысенка, неабыхавым чалавек, які аддаў пошукавай справе 25 гадоў свайго жыцця.

**СТАР. 4**

## Камунальныя стасункі


# ШТО СЁЛЕТА ЗМЕНИЦА Ў КАПРАМОНЦЕ

## Лоджыя замест балкона, электрыка ўзамен печы і газавай калонкі

Планавацца, праводзіцца і фінансавацца капрамонт сёлета будзе па-новаму. Дзяржпраграмай «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» запланавана капітальна адрамантаваць 3,2 млн м<sup>2</sup> жылля. Гэта прыкладна 2,9 % ад усяго жылфонду краіны. У дамах можна будзе, напрыклад, наладжваць сістэмы дыстанцыйнага здымання паказчыкаў з прыбораў індывідуальнага ўліку расходу вады, газу, цяпла, а балконы — пераўтвараць у лоджыі, калі папярэдняю канструкцыю тэхнічна немагчыма або нязручна адрамантаваць.

## Работ больш, тарыфы — ранейшыя

Пастановай Саўміна пашыраны пералік работ, якія будуць выконвацца за кошт мясцовага бюджэту і адлічэнняў на капрамонт грамадзян. Акрамя ўжо існуючых, сюды далучаць, напрыклад, магчымыя ўладкаванні рэцыркуляцыі ўнутры-дамавой сістэмы гарачага водазабеспячэння, што зробіць гэтую паслугу больш якаснай. Не прыйдзеца доўгі час зліваць ваду, пакуль яна стане гарачай.



**СТАР. 4**

ISSN 1990 - 763X



19016

9 771990 763008



# ШЛЯХАМ ВЯЛІКІХ МАГЧЫМАСЦЯЎ

Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Новасібірскай вобласці Расіі Андрэем Траўнікавым.

## Будзе жаданне — будзе супрацоўніцтва...

«Ваш рэгіён (для Беларусі. — «Зв.») — адзін з найбольш перспектывіўных эканамічных партнёраў у Сібіры [...], — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — У аснове двухбаковага ўзаемадзеяння ляжаць даўнія сяброўскія і сваяцкія адносіны паміж людзьмі, а таксама высокі ўзровень плённага супрацоўніцтва».

У вобласці вядуць паспяховы бізнес беларускія прадпрыемствы. Рэгулярна праводзяцца кірмашы тавараў з Беларусі, вялікім попытам карыстаюцца нашы прадукты харчавання, абутак, тэкстыль, мэбля.

Паводле слоў Прэзідэнта, ва ўсім свеце Новасібірск вядомы як навуковая сталіца Расіі. У апошнія гады гэта адзін з ключавых пастаўшчыкоў абсталявання для Беларускай АЭС.

«Супрацоўніцтва па запуску нашай электрастанцыі з'яўляецца ўзаемавыгадным, — падкрэсліў ён. — Дзякуючы гэтаму праекту сфарміраваны новыя тэхналагічныя ланцужкі паміж прадпрыемствамі нашай краіны і вашага рэгіёна».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: сёння Беларусь гатова пайсці на стварэнне сумесных вытворчасцяў, падзяліцца ўжо апрабаванымі тэхналогіямі і выпускаць прадукцыю, запатрабаваную на рынках не толькі Беларусі і Расіі, але і трэціх краін.

Важна, што наша краіна валодае дастатковымі рэсурсамі, каб забяспечыць патрэбы Новасібірскай вобласці ў сучаснай грузавой, пасажырскай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай і камунальнай



Фота БелТА

тэхніцы, а таксама таварах лёгкай і харчовай прамысловасці.

Так, на сумесным прадпрыемстве па мадэрнізацыі трамваяў «БКМ-Сібір», створаным пры ўдзеле «Белкамунмаш», магчыма арганізацыя зборкі тралейбусаў. Такая зацікаўленасць была выказана. Ёсць перспектывы працы ў авіяцыйнай сферы.

## ...але павінна быць чалавечасць стаўленне

Яшчэ беларускі лідар звярнуў увагу на сельскую гаспадарку: па яго словах, мы гатовы цесна падключыцца да праграмы развіцця сельскай гаспадаркі ў Новасібірскай вобласці.

«Мы прапануем рэалізаваць па беларускіх праектах будаўніцтва аграгарадкаў і аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры ў сельскай мясцовасці», — сказаў Прэзідэнт.

На думку кіраўніка дзяржавы, Расіі нікуды не дзецца ад такога варыянта развіцця сельскай гаспадаркі. Каб людзі не з'яжджалі ў буйныя гарады, каб палі былі акультураны, Расіі трэба не ўпусціць гэты аспект і ствараць неабходныя ўмовы. Без вёскі нашых краін няма, яе

трэба ратаваць і падтрымліваць, канстатаваў ён. Беларусь гатова падзяліцца гэтым вопытам.

Беларускі лідар нагадаў, што ў Новасібірскай вобласці вядзецца будаўніцтва Усходняга абходу Новасібірска і Паўднёва-Заходняга транзіту. Наша краіна таксама гатова падключыцца да гэтага будаўніцтва, падзяліцца напрацоўкамі, гэта датычыцца і ўзвядзення лядовага палаца да маладзёжнага чэмпіянату свету па хакеі 2023 года.

Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы прапанаваў выкарыстоўваць ліфтавае абсталяванне «Магілёўліфтамаш» пры капітальным рамонтзе новасібірскіх шматпавярховых жылых дамоў, а таксама ў новым будаўніцтве.

«Адным словам, мы адкрытыя не толькі для дыялогу, але і сумеснай працы. Гатовы выйсці на канкрэтныя дамоўленасці, калі гэта будзе патрэбна сібіракам, — адзначыў ён. — Яшчэ раз хачу ўсіх вас папярэдзіць пра тое, што Беларусь як была вашым родным домам, так яна і застаецца. Мы поўныя рашучасці з нашымі старэйшымі братамі супрацоўнічаць, але я заўсёды папярэджваю — па-чалавечы».

Аляксандр Лукашэнка таксама дадаў, што Беларусі і Расіі прад-

вызначана быць разам. Калі мы парвем нашы адносіны, гэта будзе доўгі шлях, але мы ўсё роўна будзем разам, проста зробім круг. «Тая ж Украіна — яна заўсёды будзе з намі, але пайшла некалькі крывым шляхам. Але ўсё роўна яны вернуцца да нас. Мы славяне, і мы павінны жыць разам, і будзем жыць», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

## Супраць фэйкаў, за партнёрства

«Апошнім часам — вы, напэўна, уважліва назіраеце за падзеямі ў нашых адносінах — прынята вельмі шмат казаць аб тым, што, маўляў, Расія падтрымлівае, хтосьці кажа, корміць Беларусь, і наогул, Беларусь прапала б без Расіі. Павінен вам сказаць: Беларусь нікуды не знікне і не прападзе, але пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, што, падтрымліваючы (калі такое ёсць) Беларусь, Расія падтрымлівае перш за ўсё сябе», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён нагадаў, што пры вызначэнні больш за 20 гадоў таму курсу развіцця, напрамкаў руху было адназначна вырашана, што Расія — гэта не проста партнёр і не проста дружалюбная краіна. У сваю чаргу, Прэзідэнт дадаў, што Беларусь для Расіі — тая ж фінішная вытворчасць, так званы зборачны цэх, які быў у Савецкім Саюзе.

Беларускі лідар звярнуў увагу, што рэсурсы наша краіна ў асноўным закупляе ў Расіі нават у розных сітуацыях, тое ж самае датычыцца і камплектуючых.

«Я часта прыводжу прыклад з МТЗ. Усе кажуць: вось Беларусь — перш за ўсё трактарны завод. Ды не толькі — нафтахімічная, нафтаперапрацоўчая, машынабудаўнічая галіны. Гэта фінішная вытворчасць велізарнага комплексу расійскай эканомікі», — падкрэсліў ён.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што, калі Расія падтрымлівае Бе-

## Падтрымліваючы Беларусь, Расія перш за ўсё падтрымлівае сябе

ларусь, гэта значыць фінішную вытворчасць, значыць, яна падтрымлівае свае прадпрыемствы — тыя, што вырабляюць сыравіну, матэрыялы, камплектуючыя.

Ён дадаў, што спецыяльна гаворыць аб гэтым новасібірскай дэлегацыі, людзям не чужым для беларусаў, прадстаўнікам краю, з якім Беларусь плануе развіваць самыя глыбокія адносіны. «Не толькі таму, што вы вароты ў вялізную Расію там, на ўсходзе, гэта таксама важна. А таму, што мы даўно маем з вамі вельмі цёплыя і сяброўскія адносіны. Вы для нас, напэўна, самыя-самыя рускія людзі, якія жывуць у няпростых умовах і дамагаюцца найвышэйшых вынікаў», — сказаў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што калі ў дэлегацыі паўстане жаданне паглядзець іншыя аб'екты, то такая магчымасць ёсць. «Вы не адчуеце ніякай розніцы паміж знаходжаннем у Новасібірскай вобласці і Беларусі. Дзесьці, можа быць, нават і цяплей, паколькі вы прыехалі з вельмі сурогавага краю. І цеплыня нашых сэрцаў, беларусаў, — гэта асаблівае нашых людзей, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Зараз кажуць, Расія стала больш прагматычнай, і вось гэтыя развагі пра братэрства, сяброўства і іншае... Партнёры. Партнёры дык партнёры, я ніколі не пярэчу. Мы гатовы да супрацоўніцтва з нашай Расіяй, брацкай Расіяй, настолькі, наколькі кіраўніцтва Расіі да такога гатовае. Толькі мы супраць усялякіх фэйкаў, укідаў, раскручвання ўсялякіх тэм у СМІ».

На яго думку, прыезд губернатара Новасібірскай вобласці сведчыць аб тым, што здаровае заўсёды пераможа і рускія з беларусамі сутыкнуць не атрымаецца. «Ніколі не атрымаецца. Прынамсі, пакуль я Прэзідэнт, — падкрэсліў ён. — Рускі чалавек для мяне асабіста гэта тое самае, што і беларус».

# МЫТНЯ ДАЕ ВЫНІК

Аб выніках дзейнасці мытных органаў нашай краіны ў 2018 годзе кіраўніку дзяржавы далажыў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Юрый Сянько.

«Мне дакладваюць, што ў 2018 годзе мы больш чым на чвэрць, прыкладна на траціну, калі гэта праўда, атрымалі плацяжоў у бюджэт па кантраляваных вамі напрамках (у параўнанні з 2017 годам. — «Зв.»), — сказаў Прэзідэнт. — Гэта значыць, за адзін год вось такі прырост. Я не магу не давяраць статыстыцы, таму што гэта грошы. Яны ці ёсць, ці іх няма, тут не прыпішаш».

Пры гэтым кіраўнік дзяржавы адзначыў, што яго цікавіць нават не гэты прырост — гэта добра, што ён ёсць. Ён заклікаў канкрэтна расказаць, за кошт чаго наша краіна атрымлівае яго, каб больш увагі звярнуць на гэтыя напрамкі і мець прырост і ў далейшым.

«Вядома, можа, ужо такімі тэмпамі не будзе прыросту, але тым не менш ён павінен быць забяспечаны. У адваротным выпадку навошта нам працаваць? І я хачу, каб вы ў некалькіх словах расказалі пра тое, як мы сваё ўнутранае заканадаўства прыводзім у адпаведнасць з Мытным кодэксам Еўразійскага эканамічнага саюза. І самае галоўнае: ці не памыліліся мы дзесьці?» — пацікавіўся Прэзідэнт.

Ён таксама дадаў, што калі ацэньваць увогуле, то гэты прырост сведчыць пра

тое, што мы памылак не дапусцілі. Аднак, магчыма, маюцца нейкія пытанні, якія насцярожваюць.

Што датычыцца ЕАЭС, беларускі лідар папрасіў расказаць, наколькі адчувальна аказалася тое, што Беларусь пры ўступленні ў аб'яднаны падзялілася з Армэніяй і Кыргызстанам сваімі ўвазнымі мытнымі пошлінамі.

«Сёлета гэты тэрмін канчаецца. Які аб'ём мытных пошлін мы гублялі? І які аб'ём мы можам атрымаць, калі скончыцца перыяд падтрымкі гэтых дзяржаў? І ці зможам мы ў далейшым аказаць такую падтрымку Кыргызстану і Армэніі, таму што, трэба шчыра казаць, яны пазней уступалі ў наш саюз, у іх праблем было больш, ды і эканоміка меншая, і праблем у ёй хапала. Таму адпачнуцца ад іх проста так нельга. Яснасць трэба ўнесці ў гэтае пытанне, паколькі яно будзе ў сярэдзіне года абмяркоўвацца на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ЕАЭС», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У адказ Юрый Сянько адзначыў, што 2017 год быў выніковым з пункту гледжання збору мытных плацяжоў: іх сабрала на 9 мільярдаў 460 мільянаў рублёў. Сюды ўваходзяць і ПДВ, і акцызы, вывазныя, а таксама ўвазныя пошліны, якія пералічваюцца ў саюзны бюджэт і павінны размяркоўвацца паміж краінамі.

«Сума, якая паступіла ў саюзны бюджэт, — 600 мільянаў долараў», — удакладніў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта.

## Рэканструюем пункты пропуску, адаптуем заканадаўства

Па выніках сустрэчы Юрый Сянько растлумачыў журналістам, што назад у бюджэт Беларусі пасля пераразмеркавання вярнулася менш за 77 млн долараў. На яго думку, сітуацыя атрымалася не зусім справядлівай, аднак над гэтым вядзецца работа, хаця рашэнне пакуль не знойдзена.

Акрамя таго, на сустрэчы абмяркоўваўся правахоўны складнік. Мытнай службай нашай краіны было выяўлена 130 выпадкаў крымінальна каральных дзеянняў, калі ў буйных партыях перамяшчаліся наркатыкі. Дарэчы, у асноўным буйныя партыі ішлі на Расію.

Яшчэ кіраўніку дзяржавы было даложана аб тэхнічным перааснашчэнні: так, у красавіку — маі бягучага года перад другімі Еўрапейскімі гульнямі Беларусь у якасці міжнароднай тэхнічнай дапамогі атрымае абсталяванне на 12,5 млн долараў, якое будзе размеркавана па пагранічных пунктах мытнага афармлення.

Што датычыцца спрашчэння мытных фармальнасцяў з пункту гледжання інфармацыйных тэхналогій, то на гэты год задача ДМК наступная: палепшыць электроннае інфармацыйнае ўзаемадзеянне з Беларускай чыгункай, паколькі частка грузаў афармляецца з неабходнасцю пацвярджэння папярочных дакументаў, а таксама з Мінсельгасхарчам.

Асобна старшыня ДМК выказаўся з нагоды прапускання здольнасці пагранічных пунктаў у абодва бакі. Часам бываюць сітуацыі, калі на беларускай мяжы афармляюць транспартны сродак, аднак далей ён вымушаны чакаць па некалькі гадзін, перш чым яго прапусцяць на тэрыторыю сумежнай краіны. З гэтай нагоды праходзяць сустрэчы, адпраўляюцца афіцыйныя дакументы ў суседнія краіны, калі з нашага боку пачынаюць рэканструкцыі пункта пропуску, пацвердзіў Юрый Сянько.

Дарэчы, на гэты год запланаваны працяг рэканструкцыі двух найбуйнейшых пунктаў пропуску — «Урбаны» (латвійскі бок папярэджаны, ён таксама праводзіць пэўныя тэхнічныя пераўзбраенні) і «Верхні Церабяжоў». Да канца 2020 года іх рэканструкцыя будзе завершана.

У 2019 бліжэй да лета пачнуць рэканструкцыю «Каменнага Лога» на літоўскім напрамку. Літоўскі бок таксама збіраецца праектаваць і рэканструяваць сваю частку. На польскім напрамку будзе завершана рэканструкцыя пункта «Брузгі-2». Да канца 2020 года, пасля завяршэння рэканструкцыі гэтых пунктаў пропуску, агульная прапусканая здольнасць усіх пунктаў па перыметры Беларусі павялічыцца з 30 да 36 тысяч транспартных сродкаў у суткі.

Што датычыцца адаптацыі нашага мытнага заканадаўства да Мытнага кодэкса ЕАЭС, то тут Юрый Сянько адзначыў, што працэс ідзе ў рабочай сцэжцы, час для адладкі ёсць да канца 2019 года.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.



Прамая лінія

# Усё, што вы хацелі спытаць аб жылёвым заканадаўстве

Якія падводныя камяні могуць чакаць пры куплі кватэры ў растэрміноўку? Ці падлягае падаткаабкладанню падораная кватэра? Ці можна аспрэчыць дагавор дарэння? Як падзяліць асабовы рахунак? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні можна было пачуць падчас прамой тэлефоннай лініі, якая адбылася 23 студзеня з гасцямі нашай рэдакцыі — адвакатамі спецыялізаванай юрыдычнай кансультацыі № 3 па прававым забеспячэнні здзелак з нерухомасцю Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Святланай КАСЦЕВІЧ і Сняжанай БАХОРЫНАЙ.

Прапаноўваем вам адказы на найбольш тыповыя пытанні, якія паступалі на прамую лінію.

**Ганна Алямпеева, Барысаўскі раён:**

— **Добры дзень! У мяне такое пытанне: мая сястра хоча падарыць мне дом. Калі я атрымаю гэты дом у падарунак, гэта будзе абкладзена нейкім падаткам?**

— Вы маеце на ўвазе стрыечную сястру?

— Так.

— Калі гэта стрыечная сястра, вы заплаціце падатковы падатак — 13 % ад кошту дома.

— **Я ёй сказала: ты спытай спачатку ў сваіх сыноў, раптам яны будуць супраць? Каб мне потым па судах не хадзіць...**

— Ваша сястра можа напісаць завяшчанне, і калі ў яе не будзе блізкіх сваякоў — дзяцей, мужа, якія з'яўляюцца непрацаздольнымі, напрыклад інвалідамі, — то вы па завяшчанні атрымаеце і так. І не трэба будзе плаціць ніякага падатку. Ці яна можа прадаць вам гэты дом. Калі яна не адчужала нерухомасць за апошнія пяць гадоў, то падатак таксама выплачваць не трэба будзе.

**Таццяна Лобач, Вілейка:**

— **Мая дачка жыве з маладым чалавекам, яны будуць афармляць шлюб. Збіраюцца купляць кватэру. Я хацела б нейкую частку грошай ёй падарыць, каб пасля куплі кватэры яна лічылася толькі маё-**



Фота Анастасіі КІСЕЛІЧУК.

**масцю дачкі. Якім чынам гэта можна зрабіць?**

— Калі ваша дачка атрымае дакументы на кватэру, не будучы ў шлюбе, то гэтая кватэра будзе лічыцца яе асабістай уласнасцю, набытай да шлюбу. Калі ж яна выйдзе замуж і толькі потым набудзе кватэру, то гэтая кватэра стане лічыцца ўжо яе сумеснай уласнасцю з мужам. Вы можаце скласці дагавор дарэння грашовых сродкаў і заверыць яго ў натарыуса. Але, нягледзячы на тое, што ваша дачка ўкладзе гэтыя грошы ў куплю кватэры, апошняя ўсё роўна будзе лічыцца сумеснай уласнас-

цю, бо была набыта ў перыяд шлюбу. Толькі ў выпадку заключэння шлюбнага дагавора паміж вашай дачкой і яе мужам дачка зможа прэтэндаваць на павелічэнне сваёй долі ў гэтай кватэры ў выпадку скасавання шлюбу. У цяперашні час іншай практыкі няма і пакуль не прадбачыцца. Як варыянт: калі вы даяце грошы на гэтую кватэру, афармляце яе на сябе, а потым падарыце яе дачцэ.

*(Працяг «Прамой лініі» чытайце ў найбліжэйшых нумарах «Звязды».)*

**Святлана БУСЬКО.**

## БЕЛАРУСЫ ўМЕЮЦЬ ПАДТРЫМЛІВАЦЬ

Чэмпіят Еўропы па фігурным катанні ў Мінску ў самым разгары

Учора спартсмены разыгралі першы камплект узнагарод у парным катанні. Таксама ўпершыню на лёд выйшаў прадстаўнік Беларусі Якаў ЗЯНЬКО (на фота). Катанне нашага прадстаўніка не было ідэальным, пасля пракату спартсмен адзначыў, што застаўся незадаволены выступленнем.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

— Вядома, я хацеў бы выступіць больш ідэальна, шчыра скажу, што незадаволены сабой. Што сказала мне трэнер? Я папрасіў, каб яна дала мне па лбе.

— **На трыбунах у вас утварыўся цэлы фан-сектар...**

— Так, я адчуў сябе Алінай Загітавай. *(Усміхаецца.)* Гэта вельмі прыемна, калі цябе так падтрымліваюць. Наогул, арганізацыя чэмпіяната ў Мінску на высокім узроўні. Перад турнірам мне першаму ўдалося пабываць на лёдзе, я зрабіў толькі адну заўвагу — занадта гарача. Арганізатары ўсё выправілі, сёння адчуваў сябе дастаткова камфортна. Заўтра спаборніцкая праграма працягнецца выступленнямі танцавальных пар і дзяўчат. Пакуль спартсмены змагаюцца за ўзнагароды, за межамі пляцоўкі можна заўважыць масу зорак сучаснасці і мінулага гэтага віду спорту. Напрыклад, у гэтыя дні ў Мінск прыехала алімпійская чэмпіёнка ў танцах на лёдзе Наталля Бесцяўянава.

— Я ўпершыню знаходжуся на «Мінск-Арэне» і пакуль адчуваю толькі станоўчыя эмо-

цыі. Чэмпіят арганізаваны на найвышэйшым узроўні. У сталіцу Беларусі прыехалі наймацнейшыя фігурысты. Каб заваяваць медаль, спартсменам прыйдзецца моцна пастарацца — вельмі высокая канкурэнцыя.

Трэнер і былы спартсмен Ігар Бобрын дадаў: «Нягледзячы на тое, што на верхніх ярусах арэны ёсць свабодныя месцы, у цэлым вельмі шмат глядачоў, якія падтрымліваюць усіх удзельнікаў па-за залежнасцю ад таго, адкуль яны. Беларусь — прыгожая краіна, у нас у планах, акрамя спаборніцтваў, наведаць музейны комплекс старадаўніх рамёстваў і тэхналогіі «Дудуткі».

На некалькі хвілін у прэс-цэнтр зазірнуў яшчэ адзін алімпійскі чэмпіён Аляксей Ягудзін. «Не буду, як усе, казаць, што ў вас чысценька, я даволі часта бываю ў Мінску. Ведаю, колькі зрабілі арганізатары, каб атрымаць

гэты чэмпіят, яны малайцы. Размаўляў з фігурыстамі, самым галоўным для іх з'яўляецца якасць лёду, і спартсмены ім задаволены. Прыемна, што дастаткова добра тут выступаюць расійскія пары. Глобальна, думаю, на чэмпіянаце сенсацый не будзе. Гэты чэмпіят Еўропы, спадзяюся, падштурхне развіццё фігурнага катання ў вашай краіне. Сваімі ўражаннямі ад турніру ў Беларусь падзяліўся таксама фінскі фігурыст Раман Галай. «На жаль, мне яшчэ не ўдалося разгледзець ваш горад добра, але я паспеў заўважыць і з прыемнымі людзьмі. Што датычыцца арганізацыі самога чэмпіяната, мне ўсё падабаецца, чуў, што ваша публіка не распешчаная спаборніцтвамі па фігурным катанні, але прыняла яна мяне выдатна. Беларусы ўмеюць падтрымліваць».

**Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.**

## ШТО ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

### У Венесуэле прайшлі масавыя мітынгі

23 студзеня ў Каракасе, Валенсіі, Баркісімета, Маракаі на вуліцы выйшлі сотні тысяч чалавек, незадаволеных палітыкай улад. Прыхільнікі законага прэзідэнта Нікаласа Мадурэ правялі марш у адказ «у абарону нацыянальнага суверэнітэту, міру і дэмакратыі». Абудва бакі прымержавалі акцыі да 61-й гадавіны звяржэння дыктатуры Перэса Хіменеса 23 студзеня 1958 года. У выніку шэсці выліліся ў беспарадкі, паліцыя выкарыстала супраць дэманстрантаў слезацечны газ, ёсць загінулыя. У сацсетках з'яўляюцца відэа з параненымі і ўдзельнікамі пратэстаў, якія грамілі будынкі.

Часовым кіраўніком дзяржавы абвясціў сябе спікер парламента Хуан Гуайдо. Ён прынёс прысягу перад сваімі прыхільнікамі і заявіў, што будзе выконваць абавязкі прэзідэнта пры падтрымцы ўзброеных сіл, каб падрыхтаваць новыя выбары. Першым прызнаў апазіцыянера як пераходнага прэзідэнта Венесуэлы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Кандыдатуру Гуайдо ў якасці часовага лідара падтрымалі Аргенціна, Бразілія, Канада, Калумбія, Парагвай, Перу, Чылі і шэраг іншых краін. Аднак улады Мексікі адзначылі, што лічаць менавіта Мадурэ легітымным прэзідэнтам Венесуэлы, таксама яму выказаў салідарнасць і прэзідэнт Балівіі Эва Маралес. Законным прэзідэнтам Венесуэлы Нікаласа Мадурэ прызнала і Расія.

Сам Мадурэ заклікаў войска да вернасці, адзінства і падпарадкавання. Таксама ён вырашыў разарваць дыпламатычныя адносіны з ЗША.



### Названа самая добрая краіна свету

**Фінляндыя заняла першае месца ў рэйтынгу «добрых краін» — The Good Country Index. Данія апублікаваныя 23 студзеня, на іх звярнула ўвагу міністэрства замежных спраў краіны.**

Разам з Фінляндыяй пяцёрку найлепшых склалі Ірландыя, Швецыя, Германія і Данія, у дзясятку найлепшых увайшлі таксама Швейцарыя, Нарвегія, Францыя, Іспанія і Канада. Усяго ў спісе 153 краіны. Беларусь у рэйтынг «добрых краін» заняла 54-е месца, падняўшыся ў параўнанні з 2017 годам на 24 пазіцыі.

У фінскім МЗС адзначылі, што за год краіна паднялася з чацвёртага месца на першае. Найлепшыя пазіцыі ў яе ў катэгорыі «Дастатак і раўнапраўе» (другое месца), найгоршая ва «Усеагульным міры і бяспецы» — 51-я. Краіна займае верхнія пазіцыі па паказчыках індэкса цытавання навуковых артыкулаў, колькасці патэнтаў, свабодзе перамяшчэння і прэсы, кібербяспецы, свабодным гандлі, пытаннях бежанцаў і іншых параметрах. Кіраўнік фінскага МЗС Ціма Сойні адзначыў, што першае месца ў рэйтынгу — выдатнае прызнанне заслуг краіны. Паводле яго слоў, Фінляндыя давяраюць на міжнароднай арэне.

Рэйтынг разлічваецца больш як па 30 параметрах, падзеленых на сем катэгорый і разлічаных на аснове даных міжнародных арганізацый — ад ААН да МВФ. Складальнікі рэйтынга адзначаюць, што яго ідэя простая: «вымераць, наколькі кожная краіна на планеце спрыяе агульнаму дабру чалавецтва адносна яе памеру, (...) наглядна паказаць, ці прыносіць краіна карысць чалавецтву, з'яўляецца цяжарам для планеты або чымсьці сярэднім».



# МЁРТВЫЯ І ЖЫВЫЯ

(Заканчэнне.)


Пачатак на 1-й стар.

— Што наогул падштурхнула вас заняцца гэтай дзейнасцю? — пацікавіліся мы ў Мікалая Сяргеевіча.

— Вайна не абмінула ніводнай беларускай сям'і, мая таксама не была выключэннем. З васьмі братоў дзеда на вайне ацалелі ўсяго двое. І толькі аб адным з загінулых атрымалася знайсці звесткі. За свой апошні бой ён пасмяротна быў узнагароджаны медалём «За адвагу». Першая ў маім жыцці Вахта памяці праходзіла каля вёскі Шапялевічы Круглянскага раёна. У 1944-м савецкі дэсант крыху не разлічыў прызямленне і трапіў проста ў цэнтр нямецкай калоны. Мы знаходзілі ў колішніх акопах астанкі нямецкіх і савецкіх салдат, якія так і ляжалі побач, нават не разамкнуўшы рукі ў апошняй сваёй смяротнай сутычцы. За 11 дзён паднялі астанкі 13 нямецкіх і 60 савецкіх салдат.

— У зніклых без звестак няма нават даты смерці. І для іх родных у любым калене гэта трагедыя. Большасць запытаў з просьбай адшукаць сваякоў паступае на сайт пошукавага атрада «Віккру» цяпер менавіта ад унукаў і праўнукаў невядомых салдат. Да нас звяртаюцца грамадзяне Беларусі, Расіі, Украіны, Германіі, Латвіі, ЗША, Ізраіля. За год мы атрымліваем некалькі сотняў такіх лістоў.

Пошукавая работа — гэта наш пярэдні край барацьбы за савецкіх салдат, за забітых мірных жыхароў, за захаванне сапраўднай гісторыі вайны. Сіла — у праўдзе, а праўда — у архіўных дакументах і палявых даследаваннях! Нельга, каб той магутны гісторыка-патрыятычны патэнцыял, які неслі ўдзельнікі і ветэраны вайны, зараз



растварыўся і знік. І тут не павінна быць фармалізму. Байцам нашага атрада не трэба тлумачыць, чаму так важна знайсці кожнага байца. Маладым людзям, якія прывыклі да «стралялак» у інтэрнэце, было б карысна пабываць з намі на месцах крывавых бітваў Вялікай Айчыннай. Убачыць узаранае поле з раскінутымі па ім чалавечымі касцямі. Магчыма, нешта б перамянілася ў іх душы.

— Чого сёння не хапае для развіцця больш маштабнага пошукавага руху ў краіне?

— Не хапае нарматыўнай базы, якая б прадугледжвала стварэнне сектараў пошукавай работы пры абласных цэнтрах творчасці і каардынавала б іх дзейнасць, не хапае фінансавання, юрыдычнай самастойнасці і шмат чаго іншага. Сёлета мы накіравалі свой зварот у Акадэмію навук Беларусі з просьбай уключыць нашы прапановы ў праект нарматыўнай базы, якая датычыцца дзейнасці пошукавых арганізацый.

Мы шмат гаворым пра патрыятызм, а пошукавая дзейнасць якраз і выхоўвае ў чалавеку патрыята. Па даных на 2018 год, толькі на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў брацкіх воінскіх пахаваннях і адзіночных магілах спачывае больш за 325 тысяч чалавек, з іх вядомыя імёны толькі каля 75 тысяч воінаў, астатнія 250 тысяч — безыменныя! І гэта толькі ўлічаныя пахаванні. Дзясяткі тысяч не пахаваных афіцыйна салдат і камандзіраў Чырвонай Арміі працягваюць заставацца ў акопах, траншэях, лясных ямах, балотах. Дагэтуль невядомы імёны і месцы гібелі членаў лётных экіпажаў, якія не вярнуліся з баявога задання. Для нас справа гонару аднавіць іх, аддаць ім апошнюю пашану. І вельмі маглі б дапамагчы гэтай справе сектары пошукавай работы, пра якія мы сёння так марым. Сумесна з упраўленнем па ўвекавечанні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр вайнаў пры Міністэрстве абароны Рэспублікі Беларусь і 52-м асоб-

ным пошукавым батальёнам яны б займаліся зборам інфармацыі пра невядомыя падзеі ў гады вайны, даследчай і аналітычнай працай, правядзеннем летніх пошукавых лагераў, разведвальных пошукавых экспедыцый па месцах былых баёў, стварэннем куткоў і музеяў пошукавай работы, вядзеннем банка даных аб нававыяўленых невядомых раней пахаваннях воінаў Чырвонай Арміі. Такая праца цяпер актыўна праводзіцца ў Расіі, падтрымліваецца на самым высокім дзяржаўным узроўні і фінансуецца з федэральнага бюджэту.

— Сёлета вашаму пошукаваму аб'яднанню спаўняецца 25 гадоў. Самы час падсумаваць, што зроблена і што яшчэ трэба зрабіць.

— Падчас нашых сумесных з 52-м асобным пошукавым батальёнам Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь экспедыцый падняты і ўрачыста перапахаваныя больш чым 1150 салдат і камандзіраў Чырвонай Арміі, 76 з іх вярнутыя імёны. Акрамя гэтага, па архіўных матэрыялах устаноўлена больш чым 20 тысяч імёнаў абаронцаў Магілёўшчыны, якія лічыліся зніклымі без звестак.

Па ініцыятыве «віккраўцаў» тры вуліцы Магілёва названы імёнамі герояў абароны — Рыгора Златавустаўскага, Мікалая Цярохіна і Якава Слепакурава. У Чавускім раёне ўстаноўлены першы ў краіне помнік штрафным батальёнам Чырвонай Арміі, якія на працягу некалькіх месяцаў 1943-га штурмавалі на Проні нямецкія пазіцыі.

Наперадзе ў нас яшчэ вельмі шмат работы. Наспела неабходнасць узвядзення годнага мемарыяла ў Чавускім раёне. Тут, на рацэ Проня па лініі Дуброўна — Слаўгарад (Прапойск), у 1943—1944 гадах на працягу паўгода

дзясяткі дывізіі Заходняга фронту вялі цяжкія кровапралітныя баі. За гэты час яны страцілі больш чым 330 тысяч чалавек — забітымі, параненымі, зніклымі без вестак. І мы павінны аддаць ім даніну павагі.

У планах таксама стварэнне навукова-папулярных кніг аб дзейнасці ў гады Вялікай Айчыннай вайны вайсковых дыверсійных разведгруп на тэрыторыі вобласці, партызанскага друку ў Клічаўскай партызанскай зоне. Строім планы на конт наступных Вахтаў памяці. Архіўныя дакументы і нямецкія аэрафотаздымкі дапамогуць нам вызначыцца з месцамі пошукаў. Спадзяёмся, што ў выніку нашых экспедыцый белых плям у гісторыі Вялікай Айчыннай вайны стане яшчэ менш. За апошнія шэсць гадоў клубам былі ўстаноўлены месцы падзення ў гады вайны савецкіх самалётаў: пікіруючага бамбардзіроўшчыка Пе-2 у Магілёўскім раёне і далёкага бамбардзіроўшчыка Іл-4 у Клічаўскім. Па нумарных дэталях рухавікоў пры дапамозе расійскіх і ўкраінскіх пошукавікаў устаноўлены імёны экіпажаў і баявыя гісторыі самалётаў. На магіле лётчыкаў у вёсцы Макаранцы Магілёўскага раёна ўстаноўлены помнік, а ў Клічаве, на пахаванні борт-стралка і стралка-радыста, — памятны знак. На жалобнай урачыстай цырымоніі перапахавання прысутнічалі сваімі загінулымі з Масквы і Ташкента. Зраз спрабуем устанавіць экіпаж савецкага знішчальніка Ла-5 у Чавускім, бамбардзіроўшчыка Як-4 у Быхаўскім і трох ТБ-2 у Кіраўскім раёнах, якія былі збіты немцамі на працягу 1941—1944 гадоў. Адным словам, работы столькі, што хопіць яшчэ на некалькі пакаленняў наперад.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

## Фінансы

### Карта асноўных задач Нацбанка прадугледжвае інфляцыю сёлета да 5 %

Дакументам стратэгічнага планавання, у якім пазначаны асноўныя мэты і задачы Нацыянальнага банка як інстытута на бягучы год, з'яўляецца Карта асноўных задач фінансавага рэгулятара на год.

Задачы двух узроўняў нацэлены на дасягненне Нацыянальным банкам асноўных мэт па падтрыманні цэнавай і забеспячэнні фінансавай стабільнасці ў 2019 годзе. Да задач першага ўзроўня ставіцца павышэнне інстытуцыйнай эфектыўнасці Нацбанка і падтрыманне інфляцыі, вымеранай індэксам спажывецкіх цэн, у межах 5 %. Задачамі першага ўзроўня стане гарантаванне надзейнага і бяспечнага функцыянавання банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, ААТ «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь», а таксама абмежаванне сістэмных рызык фінансавай стабільнасці.

Да другога ўзроўня адносяцца такія задачы, як абарона правоў спажывцоў фінансавых паслуг і прыняцце мер, якія спрыяюць дэдаларызацыі эканомікі. Таксама важнае забеспячэнне кантролю над ростам грашовага прапанавання, дастатковага для задавальнення плацежасольнага попыту эканомікі на грошы. У задачах другога ўзроўня знайшлі адлюстраванне і пытанні развіцця фінансавага рынку ў разрэзе яго сегментаў, інстытутаў і інструментаў. Такі падыход заснаваны на фундаментальным уздзеянні цэнавай і фінансавай стабільнасці на ашчадныя і інвестыцыйныя матывы паводзін суб'ектаў гаспадарання і насельніцтва, што вызначае дзелавы клімат у эканоміцы і перспектывы развіцця фінансавага рынку.

Сяргей КУРКАЧ.

## ...ЗМЕНИЦА У КАПРАМОНЦЕ

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар.

Прадугледжаны таксама перавод пячнага ці газавага індывідуальнага ацяплення або гарачага водазабеспячэння на электрычнае, а таксама ўладкаванне і рамонт сістэм дымавыдалення.

— Гэта звязана з тым, што існуюць пытанні пры ацяпленні і гарачым водазабеспячэнні ад індывідуальных газавых калонак і печоў, — растлумачыў Андрэй РАМАШКА, начальнік упраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства ЖКГ. — Неабходнасць пераводу сістэмы ацяплення з аднаго віду ў другі павінны планавачы мясцовыя органы. У межах правядзення капрамонтаў ім даручана ўключыць жылыя дамы, дзе патрабуецца замена, у графікі і тытульныя спісы.

На ацяпляльных прыборах у кватэрах мажліва ўстанаўліваць тэрмарэгулятары. Дыстанцыйнае здыманне паказчыкаў з іх скіравана на паляпшэнне якасці аказання жыллёва-камунальных паслуг (ЖКП) і забеспячэнне максімальнай зручнасці пры арганізацыі разлікаў за ўжыватыя паслугі. Не трэба будзе падаваць у разлікова-даведачныя цэнтры лічбы з прыбораў уліку. А пакватэрны ўлік цеплаэнергіі праз сістэмы рэгулявання дазволіць людзям самастойна кантраляваць колькасць спажытага цяпла і разлічвацца выключна за яе, дадаў прадстаўнік ЖКГ:

— Мы павінны даць спажывцу магчымасць займацца пытаннямі рэгулявання. Разлічвацца па прыборах ці не — яго асабістае рашэнне. Аднак, як паказвае практыка, дамы, дзе займаюцца хаця б агульным рэгуляваннем цепласпажывання, скарачаюць яго аб'ёмы прыкладна на 12 %. Рэгуляванне дазволіць таксама пазбегнуць перагрэву ў памяшканнях. Гэта мерапрыемства на перспектыву.

### Таварыствы ўласнікаў і цеплавая мадэрнізацыя

Уводзіцца ў эксплуатацыю адрамантаваныя будынкі будуць пасля выканання ўсяго комплексу работ, а не асобных яго частак, што дазволіць пазбавіцца нараканняў на недаробкі. Уласнікі жылля змогуць фактычна самастойна прымаць рашэнні адносна работ планаванага капрамонтаў дома, бо агульны сход мае адбывацца яшчэ на стадыі праектавання, а не напярэдадні пачатку работ.

— Здраецца, што ў доме нешта недаабследавалі, да каго-сьці не дайшлі. Адпаведна, пэўныя работы выпадаюць з праекта, які ўжо гатовы. Трэба, каб у праектна-каштарысную дакументацыю ўвайшлі работы, якія непасрэдна звязаны з унутранай часткай жылых памяшканняў. Каб дайшлі да кожнага, прычым з удзелам спажывцоў, — заўважыў Андрэй Рамашка.



У пастанове № 39 улічана таксама планаваная ў краіне цеплавая мадэрнізацыя, якая ў далейшым дазволіць падчас капрамонтаў (з улікам пажаданняў уласнікаў) правесці мадэрнізацыю на пэўных умовах: з удзелам дзяржавы, растэрміноўкай і г. д.

Пры вызначэнні аб'ёмаў цеплавой мадэрнізацыі будзе прапанавана некалькі варыянтаў адпаведна эфекту і кошту, які выберуць самі ўласнікі.

Таварыствы ўласнікаў цяпер таксама могуць далучыцца да капрамонтаў ў межах дзяржпраграмы, дадаў спецыяліст:

— Устаноўлены дакладны механізм разліку сродкаў, неабходных пры правядзенні капрамонтаў, якія таварыствы ўласнікаў (ТУ) ці арганізацыі-забудоўшчы-

кі павінны былі акумуляваць на сваім рахунку або пераводзіць на рахунак мясцовага бюджэту. Да гэтага, калі падчас усяго перыяду эксплуатацыі будынку ці толькі пэўны тэрмін грошы на рахунак бюджэту не ўносіліся, ТУ фактычна не мелі права ўдзельнічаць у агульнадзяржаўнай праграме капрамонтаў. Цяпер пасля ўнясення адпаведнай сумы адлічэнняў яны могуць далучыцца да дзяржпраграмы.

Пры ўсіх новаўвядзеннях тарыфы адлічэнняў на капрамонт для людзей будуць узростаць толькі ў межах павелічэння ўсяго комплексу жыллёва-камунальных паслуг штогод, што абумоўлена Указам № 550. Цяпер насельніцтва аплатава прыкладна трэць кошту капрамонтаў.

Ірына СІДАРОК.



## ПЕРАРВАНЫ «ПАЛЁТ», АБО УРОК ДЛЯ ЛІХАЧА

Хутар, дзе жыве цётка Марфа, прытуліўся да дубоў-веліканаў, дубоў-волатаў. Пра іх у свой час хадзілі легенды. А зараз і расказваць няма каму: на хутары з чатырох невялікіх сем'яў засталася толькі цётка — адна-адзіночкая. Была і ў яе магчымасць перабрацца ў суседнюю вёску — не захацела. У горад да дзяцей таксама. Ды яно і зразумела: свая хатка як родная матка. Тут прайшлі найлепшыя гады, тут пагадаваліся дзеці, тут, побач з хутарам, могількі, дзе пахаваны «ўсе свае» — дзяды, бацькі, яе муж. Для сябе яна таксама ўжо месцейка нагледзела, але ж туды не спяшаецца, ва ўсякім разе — пакуль. Сама пыніць няхітрую гаспадарку, сама раз на тыдні ходзіць у краму.

Вось і ў той дзень па сваёй ледзь прыкметнай сцезачцы, з кіёчкам ды торбай цераз плячо (так лягчэй данесці пакупкі) яна выправілася ў дарогу. Тры кіламетры не такі ўжо і шлях, але ж ёсць адна перашкода. Вёска, у якой знаходзіцца крама, — па другі бок шашы. А на ёй... «І куды яны так спяшаюцца? І чаму гэтак носяцца? — глядзячы на машыны, пыталася жанчына. — Дарогу не перайсці».

І сапраўды, яна пад'оўгу часам стаяла на ўзбочыне, у непагадзь паспявала змерзнуць, чакаючы моманту, каб без рызыкі для жыцця «сігануць» на той бок.

...Гэтым разам ёй, здаецца, пашчасціла: па дарозе хіба зрэдку праязджалі машыны. «Значыць, хутчэй дабяруся да крамы, — падумала Марфа, — хутчэй вярнуся дамоў». Ёй і праўда трэ было спяшацца: пазнавата выйшла, а зімовы дзень, ён як дзюбка ў вераб'я — кароткі.

І тым не менш бабуля, як заўсёды, кінула позірк у адзін бок, у другі і толькі потым ступіла на шашу, нават зрабіла па ёй некалькі крокаў, як раптам...

З-за павароту, нібы чорт з табакеркі, выскочыла машына і з шалёнай хуткасцю «паляцела» на яе, на Марфу. «Няўжо канец?... — падумала тая. — А як жа Тузік? На ланцугу... Згаладае, бядак».

Шкадуючы, яна слупам стаяла на месцы. А вось машына наадварот — ад рэзкага тармажэння закруцілася па шашы, а потым з разгону ўляцела ў дрэва.

— Мяне, дзякуй богу, пранесла, — перахрысцілася Марфа.

«Пранесла» — яна ўбачыла — і здаравеннага дзецюка, які лёгка выкуліўся з разбітай машыны. Праўда, з мацюкамі... Але ж слухаць іх ці нешта адказваць Марфа не збіралася. Яна пашыбавала сабе да крамы. Адно хіба прыгаворвала, што носяцца тут усялякія. Моду ўзялі — на машынах лётаць. І так, што нармальнаму чалавеку дарогу не перайсці.

Карацей, той дзень для бабулі скончыўся добра. Чаго нельга сказаць пра другога фігуранта гэтай гісторыі, але ж ён, як выглядае, сам вінаваты?

Галіна Нічпаровіч, в. Магільна, Уздзенскі раён.

## ПОМСТА ІНСПЕКТАРА

...«Пятачкі» — сляды куніцы прывялі мяне да маладой сасны. Задраў галаву, паглядзеў, хацеў было кінуць палкай, але перадумаў, бо ўспомніў, што аднойчы ўжо так рабіў. І нічога добрага з гэтага не выйшла.

У глухім кутку Палесся, дзе некалі я працаваў дырэктарам васьмігодкі, аўтобусы і машыны з'яўляліся рэдка. Таму, калі раніца панядзелка ў школе з'явіўся інспектар райана, я моцна здзівіўся: «Адкуль?»

А ён між тым ужо рабіў сваю справу: пабываў на ўроку фізікі ў сёмым класе, пазнаёміўся з работай майстэрні, аглядзеў школьны двор.

Новы драўляны будынак, вакол якога было шмат дрэўцаў і кустоў, спартыўная пляцоўка, малады садок пакінулі, відаць, добрае ўражанне... Мы нават разам паабедалі, а пасля гэтага Максім Міхайлавіч угаварыў мяне схадзіць у лес: ён быў побач — падступаў аж да самай вёскі.

Там ледзь не хорам папіскавалі сініцы, шчыра працаваў дзяцел і... Што гэта: з сасны на суседнюю бярозу хацела пераскочыць куніца, але не разлічыла і, прамакнуўшыся, упала на зямлю. Максім Міхайлавіч кінуўся да звярка, я — за ім: апырэдзіў інспектара, ніцма ўпаў... на снег, бо куніца шмыгнула на бярозу. Інспектар страсянуў яе — жывёлінка ўпала, але зноў жа ўмомант ускочыла на дрэва.

— Давайце саб'ём, — прапанаваў Максім Міхайлавіч і тут жа «ўзброіўся» палкай. Я — таксама.

Шпурлялі іх па чарзе, але ўсё без толку, бо куніца сядзела высока. А найгорш было тое, што мой сук, патрапіўшы ў ствол, адскочыў ад яго і паляцеў уніз... «Ацярожна!» — крыкнуў я Максіму Міхайлавічу, але спазніўся: сук ударыў інспектара па галаве, той пахіснуўся і... як падкошаны, рухнуў на зямлю!

Падбегчы на дапамогу я, можна сказаць, не паспеў, бо падняўся ён хутка. Але ж я ўсё роўна не ведаў, што мне рабіць.

— Пайшлі, — загадаў інспектар, павярнуўшы назад у вёску. Час ад часу ён здымаў шапку і на сваёй лысаватай галаве мацаў чырвоны гуз.

— Вы начальства заўжды так прымаеце? — спытаў у мяне на развітанне, хоць папярэдне збіраўся начаваць, каб наведаць школы паблізу.

— Не, гэта выпадкова, — ледзь не бажыўся я. — Калі ласка, прабачце!

Марна прасіў: Максім Міхайлавіч ні разу больш не наведваўся ў нашу школу, пры сустрэчы ў райана вітаўся суха, на нарадах ніколі не хваліў (хоць і было за што), а вось крытычных заўваг выказваў процьму.

А ўсяму віною хто — простая куніца.

Уладзімір Пугач, м. Навасёлкі, Петрыкаўскі раён.

## ХІТРЫ ХОД

...З раніцы па аўторках наш дырэктар праводзіць вытворчыя планёркі. На адной з іх мы неяк абмяркоўвалі работу з кадрамі — і цяпер, і некалі, за так званым савецкім часам. Успомнілі парткамы, прафкамы, камітэты камсамола, нават агульныя сходы. «Пад такім «наглядам», — нехта з маладзейшых прызнаў, — чалавек проста мусіў быць маральна ўстойлівы, можна сказаць, бездакорны».

Але ж такіх, відаць, не існуе? Сведчаннем таму выпадак, пра які раскажаў наш начальнік вытворчасці. Далей — з яго слоў.

Старэйшае пакаленне, мусіць, памятае імя Анжэлы Дэвіс. У Савецкім Саюзе яно грывела з усіх рэпрадуктараў — служыла свайго роду сімвалам барацьбы за мір. Здавалася, што нават у садках тады гучаў

заклік: «Свабоду Анжэлы!», а ўжо недзе вышэй дык сам Бог загадаў! Цэлую ідэалогію будавалі на дыскрэдытацыі капіталістычнага Захаду (і Штатаў у прыватнасці)...

Дык вось. На заводзе пачынаецца пасяджэнне парткама. У зале сядро прысутных ні села ні пала (бо не камуніст, не стаханавец...) узрушаны слесар Зуеў. І мала таго, што прыйшоў, ён яшчэ і слова просіць. Цікава ж, што хоча сказаць?

А той — бачна па ўсім — хвалюецца (што «правому» яго зусім не псуе...), але нешта гаворыць пра буржуаў, па віне якіх гаротніца Анжэла знаходзіцца ў турме, пра тое, што з гэтым нельга мірыцца, і што вось ён, слесар Зуеў, згодзен пералічыць у фонд міру палову свайго авансу...

На тым прамоўца скончыў, а прысутныя камуністы, крыху падумаўшы, прыйшлі да высновы, што гэта ініцыятыва (да таго ж знізу) у прынцыпе добрая і што яе мала ўнесці ў пратакол, — трэба далажыць у райкам...

Як вырашылі, так і зрабілі, і слесар Зуеў назаўтра ж адчуў сябе знакамідым. З самага ранку майстар сказаў яму, што робу адзяваць не трэба, бо яго чакаюць у канторы.

Там ён падпісаў нейкія паперы і звароты. Яго нават «сфоткалі».

Пад абед ініцыятар меў размову з маладзенькай журналісткай, якая называла яго не толькі па імені, а яшчэ і па бацьку, распытвала пра сям'ю, дзяцінства і зноў жа фатаграфавала...

А ў канцы таго ж дня адбыўся сход, на якім прынялі рэзалюцыю падтрымаць пачын Зуева і пералічыць у фонд міру пэўны працэнт з чарговага заробку. (Падчас галасавання радасці на тварах прысутных ініцыятар не ўбачыў, але і «ўстрымацца» таксама ніхто не адважыўся.)

У выніку прадстаўніку райкама ўручылі рэзалюцыю. Кіраўніцтва было задаволена і нават прадчувала някепскае для сябе развіццё падзей...

Рабочы пасля сходу разышліся па раздзявальнях. Зуеў, які адзецца ў робу так і не паспеў, адным з першых ірвануў за прахадную. А вось дырэктара спыніла сакратарка: як заўжды, падала яму папку з поштай, з дакументамі на подпіс... Большасць з іх ніякіх пытанняў не выклікала, але ж адзін...

Дырэктар, як уджалены, падхапіўся з крэсла, загадаў сакратарцы тэрмінова склікаць актыў...

Што магло здарыцца? — углас гадала начальства. — Можа, аварыя дзе? Можа, няшчасны выпадак?

— Няшчасных, дзякуй богу, няма, але і шчаслівых, на жаль, таксама, — супакоў у усіх дырэктар. І моўчкі разгарнуў пісьмо з гарадскога аддзела ўнутраных спраў, у якім паведамлялася, што пазаўчора вечарам у інтэрнаце швейнай фабрыкі ў стане моцнага алкагольнага ап'янення быў затрыманы рабочы іх прадпрыемства Зуеў...

— Той самы?! — не паверылі прысутныя.

— Той самы, — сказаў дырэктар. — Барацьбіт... За правы амерыканскіх неграў.

— Вось табе і пачын, — уздыхнуў парторг...

— Трэба прымаць меры, — падхапіў прафорг. — Але як?

Думалі доўга. У выніку аддалі належае хітрасці слесара і прапанавалі ў міліцыю даслаць якую-небудзь адпіску, а ў фонд міру залічыць не толькі палову авансу Зуева, але і квартальную прэмію.

Больш сурова караць «вынаходніка» не выпадала, бо для гэтага, па-першае, прыйшлося б вынесці з хаты смецце, а, па-другое, — як-ніяк «зорка»...

На што «яна», відаць, і разлічвала.

Іван Гаральчук,

г. Мінск.

Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.

## Неасабісты суб'ектыў

# У ПОШУКАХ НЯСТРАЧАНАГА



Пра неіснуючую нявесту, няверную жонку і пра тых, каго не бачым

МОЙ аўторак на гэтым тыдні зрабілі найўныя палешукі. Не хачу пакрыўдзіць астатніх жыхароў Палесся, яны хутчэй кемлівыя і хітрыя ў добрым сэнсе, але ж два выпадкі з гэтымі — ну проста песня. Кожны раз, прачытаўшы падобныя навiны, дзвішся: як такое можа быць? Але тут сумненняў няма ніякіх, бо крыніцы інфармацыі самыя што ні ёсць сур'ёзныя: у першым выпадку Следчы камітэт, у другім — Камітэт судовых экспертаў. Зрэшты, аб усім па парадку.

Жыў сабе ў Столінскім раёне стараваты ўжо халасцяк — узрост блізіўся да сарака. Ці думаў ён жаніцца — гісторыя замоўчвае, а вось кватарант ўзяць, напэўна, хацеў. Інакш навошта яму было званіць па аб'яве, якую нібыта дала дзяўчына, што шукала кватэру для арэнды. Трубку зняла «маці» патэнцыйнай арандатаркі, і тут пачалася сапраўдная «Санта Барбара». Бо, кажучы сухой мовай следчага пратакола, «падчас рэгулярных тэлефонных размоў 47-гадовая жанчына пераканала мужчыну, што яе дачка хоча ўзяць з ім шлюб». «Дачкі», як вы разумееце, не было ўвогуле, але спрытная махлярка вадзіла дзецюка за нос тры гады. Пры гэтым вычыганіла ў яго за гэты час — набярыць пабольш паветра — больш за чатыры тысячы рублёў і без малага дваццаць дзевяць тысяч долараў! Прычым зрабіла гэта віртуозна, скарыстаўшыся жаданнем халасцяка ажаніцца што б там ні было і менавіта з яе «дачкай». А паколькі прад'явіць «дачку» ніякіх магчымасцяў не было з прычыны яе элементарнай адсутнасці, махлярка выдумляла розныя прычыны. Спачатку «нявесце» патрэбна была аперацыя на сэрцы, наступная рэабілітацыя і адпаведныя сродкі на гэта (якія расчуплены «жаніх» тут жа выдаваў). А калі «хворая» паправілася і суджаны захацеў яе хоць бы ўбачыць, будучы «цешча» яму напляла, што гэтага ніяк нельга, бо бачыцца да вяселля ім настойліва не раіць... экстрасэнс.

Пэўна, махлярка сама валодае нейкімі звышздольнасцямі пераканання, інакш як растлумачыць, што на падобную ахінею мужчына вёўся тры гады і спраўна плаціў. Прычым пацярпелы яўна не дурань — у дурня такія вялікія сумы ў свабодным доступе наўрад ці знойдуцца.

ДРУГАЯ справа — з Драгічына, таксама пра «развод» на грошы. Тут, праўда, больш праявіліся, але не менш цікава. Мужчына развёўся са сваёй палавінай больш за дзесяць гадоў назад і спраўна плаціў аліменты на іхніх траіх дзяцей. А некалькі месяцаў таму перастаў засумняваўся, што дзеці ягоныя (думаю, тут не абышлося без якой «добразычлівай» сяброўкі ці суседкі). Былая жонка, перастаўшы атрымліваць грошы, звярнулася з заявай у міліцыю. Але аліментшчык не спалохаўся і заявіў: плаціць больш не буду, дзеці — не мае. Давялося прыцягнуць да справы генетычную экспертызу.

І што вы думаеце: дзеці сапраўды аказаліся не яго — усе трое! Мала таго, што на галаве ад рагоў жывога месца няма, — а колькі грошай за дзесяць гадоў аддаў чужым дзецям і нявернай жанчыне. Наўрад ці хто яму тыя грошы верне: сужэнцкая нявернасць і яе наступствы ў нашым заканадаўстве як выпадак махлярства не разглядаецца...

НІЯКІМ чынам не апраўдваю фігурантак гэтых спраў, але і тым, хто збіраецца сказаць: «Усе бабы — сцервы!», спяшацца з высновамі таксама не раю. Задам чыста жаночае, напэўна, пытанне: а куды глядзелі, і чым, выбачайце, думалі самі пацярпелыя? Калі ў другім выпадку яшчэ можна западозрыць усёпаглынальнае каханне, якое на нейкі час заслانیла мужыку вочы, то «завочнае сватанне» ў наш час увогуле павінна выглядаць як сцэна з тэатра абсурду. Зрэшты, падобных пастановак хапае: паглядзіце, колькі нашых жанчын становяцца ахвярамі шлюбных аферыстаў. І добра, калі за страчаныя грошы няшчасная атрымлівае хоць трохі такой жаданай пяшчоты ад альфонса. Але ж нярэдка, як і ў выпадку з неіснуючай нявестай, значныя сумы пасылаюцца на рахунак гэткага ж самага прывіднага жаніха, у якога то праблемы са здароўем, то з выплатай пазыкі, то няма грошай на білет...

ЧАМУ ў пошуках сваёй палавінкі, свайго асабістага шчасця людзі ў наш час становяцца такімі даверлівымі і найўнымі? Даверлівымі і найўнымі на мякы з глупствам і ад гэтага — безабароннымі. Можа, таму, што перасталі заўважаць тых, хто побач, перасталі глядзець адно аднаму ў вочы? Людзі цяпер не знаёмяцца на вуліцах, у грамадскім транспарце, яны адно аднаго проста не заўважаюць, бо ўсе — і маладзейшыя і сталыя — едуць, уткнуўшы нос у смартфон, планшет, электронную кнігу. Увесь дзень — работа, а ў перапынках — сацыяльныя сеткі, і тых, хто вакол, таксама не заўважаеш (мне нядаўна расказалі пра аднакурснікаў, якія давучыліся на адным патоку чатыры гады, а пазнаёміліся, выпадкова трапіўшы ўлетку на адзін курорт, прычым напачатку нават не зразумелі, што дагэтуль бачыліся амаль кожны дзень). Гэтым пашанцавала — яны дзякуючы выпадку адно аднаго знайшлі і справа ідзе да вяселля. А колькі «палавінак», апынуўшыся зусім блізка, так і не сустрэліся, бо адно аднаго не заўважылі. І колькі з іх пасля, ачмурэўшы ад нуды і адзіноты, кідаюцца ў абдымкі таго, хто іх не варты, хто будзе ім здраджваць і падманваць, ці трапляюць ва ўчэпістыя рукі віртуальных цынічных махляроў, якіх нічога не цікавіць, акрамя нажывы.

СПАДЗІЮСЯ, тыя падманутыя хлопцы ўсё ж знойдуць сваё шчасце. Крыху, канешне, панаракаюць на ўвесь жаночы род, а пасля, дасць бог, і вакол азірнуцца. І ўбачаць нарэшце, колькі побач добрых, прыгожых, сумленных, сапраўдных. Да таго ж у краіне, дзе на дзевяць мужчын ажно дзесяць з паловай жанчын.

Алена ЛЯЎКОВІЧ.



**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении аукциона**

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пуховичского районного потребительского общества (продавец) проводит открытый аукцион по продаже магазина № 3 с инв. № 602С/48207 общей площадью 345,1 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 0,0612 га с кадастровым номером 624450100001003216 по адресу: Минская область, Пуховичский р-н, г. Марьяна Горка, ул. Ленинская, 39.

Объект находится под запрещением и в залоге. Имущество будет выведено из обеспечения залога после поступления денежных средств, вырученных от продажи Объекта.

Начальная цена с НДС – 230 760,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 23 076,00 бел. руб.).

**Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».** Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. **Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 2 (двух) процентов.** Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов [www.rft.by](http://www.rft.by). Аукцион состоится **25.02.2019 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **21.02.2019 до 17.00** по указанному адресу. **Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17**

Страховые полисы формы 2РНП, серии ТСН «Добровольное страхование наземных транспортных средств» в количестве 2 штук № 107707-107708 в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать действительными. УНП 100122726

Утерянный представителем Белгосстраха по Фрунзенскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 2287030 считать недействительным. УНП 100122726

**Внимание предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей!**

Фондом «Гроднооблимушество» проводится аукцион по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковысского района.

К продаже предлагаются:

**Лот № 3. Здание ФАПа с принадлежностями в Волковысском районе, расположенное по адресу: Росский с/с, д. Вехотница, 47, 47/1**

**Лот № 5. Здание поликлиники с принадлежностями в Волковысском районе, расположенное по адресу: г. п. Красносельский, ул. Победы, 38**

Аукцион состоится **18 февраля 2019 г. в 12.00.**

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, улица 17 Сентября, 39.

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – **12 февраля 2019 г. до 17.00.**

Подробная информация размещена на сайте <http://volkovysk.grodno-region.by>, <http://www.region.grodno.by/ru/>.

Справки по телефонам:

в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;

в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02.

УНП 500007288

05.02.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:

1) О приобретении акций ОАО «Полесьежилстрой» на баланс общества.

2) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 28.01.2019 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 28.01.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Наблюдательный совет. УНП 200050191

**Внимание предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей!**

**Фондом «Гроднооблимушество» проводится аукцион по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковысского района**

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

**1. Комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича по улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 в городе Волковыске.**

Начальная цена предмета аукциона – 29 базовых величин, размер задатка – 1 базовая величина.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 11.30

**2. Здание котельной в Волковысском районе, д. Дулевцы, ул. Садовая, 16 А.**

Начальная цена предмета аукциона – 11 938,92 рубля. Размер задатка – 1200 рублей.

Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 12.00

**Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.**

**Последний день подачи заявлений на участие в аукционах 12 февраля 2019 года до 17.00.**

**Подробная информация по телефонам:**

в городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46.

в городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

**Сайты: [www.region.grodno.by](http://www.region.grodno.by), [gki.gov.by](http://gki.gov.by).**

УНП 500042135

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 99,9 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА**

ЛОТ № 1			
Предмет торгов, краткая характеристика	Капитальное строение инв. № 413/С-20676 (безалкогольный цех) общей площадью 1064,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. <b>Капитальное строение инв. № 413/С-19954</b> (кондитерский цех) общей площадью 564,9 кв. м, кирпичное, 1975 г. п., составные части и принадлежности: подвал, пристройка. <b>Капитальное строение инв. № 413/С-19952</b> (весовая) общей площадью 80,0 кв. м, кирпичное. <b>Капитальное строение инв. № 413/С-20677</b> (здание отбора проб воды) общей площадью 4,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. <b>Капитальное строение инв. № 413/С-21120</b> (трансформаторная подстанция), высота – 0,9 м, 1977 г. п.	Капитальное строение инв. № 413/С-20675 (цех минеральной воды) с двумя пристройками и террасой общей площадью 1547,2 кв. м, кирпичное, 1975 г. п., составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие 1529 кв. м; покрытие из бетонной плитки 157 кв. м; бордюр тротуарный 24,7 м; бордюр дорожный 45,3 м; ограждение (4 шт.); ворота (2 шт.); калитка; площадка ТБО	Капитальное строение инв. № 413/С-20678 (артезианская скважина минеральной воды), составные части и принадлежности: павильон, артезианская скважина минеральной воды, дорожка
	Информация о земельном участке, ограничения прав	Площадь 1,7298 га, кадастровый номер 425250100001000418, назначение – содержание и обслуживание зданий и сооружений. Водоохранная зона водных объектов (1,7298 га)	Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 425250100001002178, назначение – обслуживание здания цеха минеральной воды. Водоохранная зона водных объектов (0,4150 га); охранный зона сетей и сооружений газоснабжения (0,0136 га)
Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочьский р-н, г.Свислочь, ул. Волковыское шоссе, д. 1, 1А, 1Б			
Начальная цена	574 руб. 61 коп. с учетом НДС	Сумма задатка (5 %)	29 руб. 00 коп.
<b>Сведения о продавце:</b> Свислочьский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495			
<b>Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка:</b> Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBVY2X, УНП 500481906			
<b>Срок заключения договора купли-продажи:</b> в течение 30 дней с даты проведения торгов. <b>Условия оплаты:</b> по договоренности сторон			
<b>Торги состоятся 15 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8</b>			
Срок подачи документов для участия в торгах	по 11 февраля 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8		
<b>Условия участия и порядок проведения аукциона <a href="http://www.fincentr.by">www.fincentr.by</a>, тел.: 8 (0152) 744911, 772379. Предыдущие публикации: газета «Звезда» от 20.09.2018 г., 03.11.2018 г., 28.11.2018 г., 03.01.2019 г.</b>			

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении 5 марта 2019 г. открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома и земельного участка, необходимого для обслуживания не завершенного строительством жилого дома в частную собственность в Чернинском сельсовете Брестского района**

№ лота	Предмет аукциона	Местоположение объекта	Начальная цена предмета аукциона, (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)	Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона (бел. руб.)
1	Незавершенное незаконсервированное капитальное строение наружной площадью 135 кв. м, готовностью основного строения – 7 %, составные части и принадлежности: незавершенная строительством хозяйственная – готовностью 10,28 %, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 121285007601000042, площадью 0,1499 для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома	д. Селяхи, ул. Северная, 9	5500,00 в том числе: 2039,83 – начальная цена не завершенного строительством жилого дома 3308,04 – начальная цена земельного участка 152,13 – сумма расходов на оценку стоимости не завершенного строительством жилого дома	550	1. Затраты на регистрацию участка 73 руб. 50 коп. 2. Оплата за объявления по актам выполненных работ

По улице Северной, 9, д. Селяхи проходят сети электрификации, имеется подъездная дорога. Аукцион будет проводиться 5 марта 2019 г. в 15.40 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB3641000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк», г. Брест, БИК АКBBVY21100, назначение платежа – 04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16, (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 27 февраля 2019 года.

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении 5 марта 2019 г. открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого дома и земельного участка, необходимого для обслуживания не завершенного строительством жилого дома в частную собственность в Чернинском сельсовете Брестского района**

№ лота	Предмет аукциона	Местоположение объекта	Начальная цена предмета аукциона, (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)	Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона (бел. руб.)
1	Незавершенное незаконсервированное капитальное строение наружной площадью 82 кв. м, готовностью основного строения – 8 %, составные части и принадлежности: гараж – готовностью строения 75 %, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 121285002101000095, площадью 0,2094 для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома	д. Братылово, ул. Центральная, 40В	14000,00 в том числе: 6253,02 – начальная цена не завершенного строительством жилого дома 7548,72 – начальная цена земельного участка 198,26 – сумма расходов на оценку стоимости не завершенного строительством жилого дома	1400	1. Затраты на регистрацию участка 73,50 2. Оплата за объявления по актам выполненных работ

По улице Центральной, 40В, д. Братылово имеется возможность подключения к сети газоснабжения, электрификации, имеется подъездная дорога. Аукцион будет проводиться 5 марта 2019 г. в 15.00 по адресу: Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB3641000003051000000, филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк», г. Брест, БИК АКBBVY21100, назначение платежа 04901, залога в размере 10 % от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 17.00 27 февраля 2019 года.

**Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 28 февраля 2019 года по адресу аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов.**

№ лота	Продавец	Местонахождение участка	S (га)	Кадастровый номер	Начальная цена, руб.	Расходы по подготовке, руб.	Примечание
Лот № 1	Дещенский сельисполком	д. Володьки, ул. Деревни Старина, уч. 10	0,1500	625680202201000216	9 500,00	0 + расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению
Лот № 2	Дещенский сельисполком	д. Володьки, ул. Цветочная, уч. 10	0,1084	625680202201000302	8 000,00	1365,00 + расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению
Лот № 3	Дещенский сельисполком	д. Володьки, ул. Ягодная, уч. 25	0,1498	625680202201000227	10 000,00	0 + расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению
Лот № 4	Дещенский сельисполком	аг. Дещенка, ул. Молодежная, уч. 16	0,1498	625680204501000392	10 000,00	1238,39 + расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению
Лот № 5	Дещенский сельисполком	д. Слободка, ул. Трудовая, уч. 6	0,2500	625684210401000043	5 500,00	73,50 + расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к электроснабжению
Лот № 6	Дещенский сельисполком	д. Яценка, ул. Центральная, уч. 96 «А»	0,1050	625680215801000166	5 500,00	1223,77+ расходы на публикацию	Имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов.

Задаток в размере **10 процентов от начальной цены** земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет № BY47AKBB36410625001146000000 Дещенского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКBBVY21500, УНП 600537220, код платежа – 04901.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по **22 февраля 2019 года** включительно.

Участниками аукциона представляются следующие документы:  
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;  
• заверенный банком документ об оплате задатка;  
• копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников. Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке документации для его проведения.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем самостоятельного выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: [www.uzda.minsk-region.by](http://www.uzda.minsk-region.by), либо по телефонам (801718) 35111, 35135, 35149.

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 февраля 2019 года проводит 4-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер лота	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
47	Кран автомобильный КС-2573 № 9007402 на Урал-43202 ш. 152480 дв. 637590 1990 г. 3 кат. 775 м/ч 21 470 км	н. п. Красное, в/ч 52242	19 000,00	3 800,00
48	Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0437633 дв. 256700 1986 г. 4 кат. 6 788 км	н. п. Новокосово, в/ч 25819	3 000,00	600,00
49	Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0559493 дв. 234500-88 1988 г. 4 кат. 1 718 км	н. п. Новокосово, в/ч 25819	3 000,00	600,00
50	Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0388684 дв. 209015-84 1984 г. 4 кат. 3 928 км	н. п. Станьково, в/ч 25819	3 200,00	640,00
51	Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0389362 дв. 211646-84 1984 г. 4 кат. 1 470 км	н. п. Станьково, в/ч 25819	3 200,00	640,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д.2, 6-й этаж, **28 февраля 2019 г. в 10.30.**

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до **15.00 25 февраля 2019 года.**

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться **28 февраля 2019 г. с 9.00 до 9.45.**

### Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 бел. руб. и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 3011181010000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225. **Без НДС. Справки по тел./факс (017) 398 05 41**

## Информационное сообщение о внесении изменений в публикацию газеты «Звезда»

Настоящим уведомляем, что торги по имуществу (лот 5, таблица № 2), объявление о которых было опубликовано в газете «Звезда» № 9, стр. 7 от 16.01.2019 г., отменены.

Торги по иным лотам, указанным в объявлении о торгах по реализации имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова», размещенных в газете «Звезда» № 9, стр. 7 от 16.01.2019 г., будут проведены в установленном порядке.

УНП 600042619

## ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТАХ	ЛОТ № 1	ЛОТ № 2	ЛОТ № 3
Наименование лота	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, кадастровый номер – 724482804101000509	ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, кадастровый номер – 724484403101000272	Незавершенное капитальное строение и земельный участок, кадастровый номер – 725882800006000108
Месторасположение, характеристики	Могилевская область, Могилевский р-н, Мостковский с/с, аг. Мосток, площадью 0,1500 га, назначение – земельный участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома	Могилевская область, Могилевский р-н, Польковичский с/с, д. Купелы, ул. Центральная, площадью 0,1500 га, назначение – земельный участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома	Могилевская область, Шкловский район, Рыжковский с/с, садоводческое товарищество «Ульянка», участок № 84. Наружная площадь, 48,0 кв. м, готовность – 55 %. Площадь земельного участка – 1258 кв. м
Начальная цена, бел. руб.	7 128,00 (снижена на 20 %)	5 616,00 (снижена на 20 %)	1 026,00 (снижена на 40 %)
Задаток, бел. руб.	712,80	561,60	102,60
Шаг аукциона	5 %	5 %	5 %
Условия продажи	<b>Победителем аукциона (покупателем) уплачиваются затраты на организацию и проведение аукциона, оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона</b>		
Место проведения аукциона	г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП»		
Дата, время проведения аукциона	26 марта 2019 года 14.00	2 апреля 2019 года 14.00	9 апреля 2019 года 14.00
Срок подачи заявления	С момента выхода публикации настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1.		
Последний срок подачи заявления (дата, время)	25 марта 2019 года до 12.00	1 апреля 2019 года до 12.00	8 апреля 2019 года до 12.00
Регистрация участников аукциона	26 марта 2019 года с 13.30 до 14.00	2 апреля 2019 года с 13.30 до 14.00	9 апреля 2019 года с 13.30 до 14.00

**Организатор аукциона:** унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: [www.mogilevccs.by](http://www.mogilevccs.by).

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCВ30123018571000000933 BIC: PJCВBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Телефоны для справок: (0222) 778041, (029) 6927492 (Velcom). Информация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов [www.mogilevccs.by](http://www.mogilevccs.by) в разделе «торги»

### Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении повторного аукциона

**Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 730/U-16808 – здание многоквартирного жилого дома, готовность – 54 %, по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Мельникова, д. 5.**

**Начальная цена продажи: 11 155,00 бел. руб.  
(с учетом понижения на 60 %). Сумма задатка: 1 115,50 бел. руб.**

**Аукцион состоится 6 февраля 2019 года в 12.00** по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 5 февраля 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

**Расчетный счет для внесения задатка:** получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

**Продавец:** ОАО «Белшина», УНП 700016217, Могилевская обл., г. Бобруйск, Минское шоссе

**Организатор аукциона:** Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

**Срок и условия оплаты:** победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звезда» от 14.04.2018, от 07.06.2018, от 11.07.2018, от 11.09.2018, 23.10.2018, 01.12.2018

**Дополнительную информацию можно получить по тел.:  
+375 222 72-41-14, + 375 29 624-26-25**

### Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении повторного открытого аукциона

**Лот № 1.** Капитальное строение с инв. №731/C-11698 – ферма Дорогинь, площадь – 824,50 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 72280000001002363 площадью 1,5921 га по адресу: Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Дорогинь. Составные части и принадлежности: коровник, сенажная траншея, водонапорная башня с артезианской скважиной, насосная скважина, ограждение, подъездная дорога.

**Начальная цена продажи: 38 016,60 бел. руб. с НДС.  
Сумма задатка: 3 801,60 бел. руб.**

**Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 12 февраля 2019 года в 12.00** по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 11 февраля 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

<b>Расчетный счет для внесения задатка</b>	Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Продавец:** ОАО «Племенной завод «Тимоново», УНП 700103038, Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Тимоново, ул. Советская, д. 1А

**Организатор аукциона:** Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14

**Срок и условия оплаты:** победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звезда» от 04.10.2018

**Дополнительную информацию можно получить по тел.:  
+375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56**

## Извещение о проведении электронных торгов

### Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 1 марта 2019 г. в 11.30 на электронной торговой площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (<http://minkstate.by>) проводит электронные торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№ предмета аукциона	Месторасположение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, га	Целевое назначение земельного участка / назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества	Начальная цена предмета аукциона, руб.	Сумма задатка, руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, руб.	Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона
1	г. Минск, ул. Каменногорская	500000000006009136	0,5800	Для строительства объекта автосервиса по ул. Каменногорской в г. Минске / земельный участок для размещения объектов иного назначения	137 672,77	20 700,00	10 309,22	Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: состав объекта строительства – СТО на 5 постов, автомойка на 4 поста, помещения коммунально-обслуживающего назначения; помещения торгового назначения (не более 35 % общей площади объекта); показатели по вместимости объекта строительства – до 3000 кв. м общей площади; возмещение Минскому районному унитарному предприятию «Агрокомбинат «Ждановичи» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 1 178,79 руб.;
2	г. Минск, ул. Якубовского	500000000006009162	0,1625	Для строительства объекта «Кафе по ул. Якубовского в г. Минске» / земельный участок для размещения объектов общественного питания	73 629,65	11 000,00	9 889,47	возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 15 449,11 руб., с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения*
3	г. Минск, на пересечении ул. Каролинская и ул. Некрашевича	500000000005008195	0,4800	Для строительства многофункционального комплекса общественного назначения на пересечении ул. Каролинская и ул. Некрашевича в г. Минске / земельный участок для размещения объектов иного назначения	142 790,26	21 400,00	12 002,92	Проектирование и строительство объекта осуществлять со следующими параметрами: функциональное назначение земельного участка – для строительства многофункционального комплекса общественного назначения, состав объекта строительства – блок бытового обслуживания, общественные и административные помещения, кафе до 50 пос. мест, магазин непродовольственных товаров

\* Убытки и потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства подлежат пересчету с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения.

**Продавец:** Минский городской исполнительный комитет, пр-т Независимости, 8, 220030, г. Минск, сайт: [www.minsk.gov.by](http://www.minsk.gov.by).

**Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки:** коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: (017) 2261672, 327-40-22, сайт: [www.mgcn.by](http://www.mgcn.by).

**Порядок проведения электронных торгов:** электронные торги проводятся в соответствии с регламентом информационной торговой системы ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 (далее – Положение).

**Для участия в электронных торгах необходимо** ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП по электронному адресу <http://minkstate.by>, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

**Задаток** перечисляется на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» (задаток вносится в белорусских рублях в сумме согласно настоящему извещению), не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах – **25.02.2019 г.**

Дата и время начала проведения электронных торгов: **1 марта 2019 года в 11.30** (по времени на сервере ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»).

**Победитель** электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, выразивший согласие на приобретение земельного участка по начальной цене, увеличенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов либо признания торгов несостоявшимися, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Минскому горисполком расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на основании решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона **договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.**

**Размер штрафа, уплачиваемого участником электронных торгов и (или) их победителем (претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет:**  
по земельному участку для строительства объекта автосервиса по ул. Каменногорской в г. Минске – **20 700,00 руб.** (двадцать тысяч семьсот белорусских рублей);  
по земельному участку для строительства кафе по ул. Якубовского в г. Минске – **11 000,00 руб.** (одиннадцать тысяч белорусских рублей);  
по земельному участку для строительства многофункционального комплекса общественного назначения на пересечении ул. Каролинская и ул. Некрашевича в г. Минске – **21 400,00** (двадцать одна тысяча четыреста белорусских рублей).

**Прием заявлений** на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по **25.02.2019 г.** включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 2261672.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (<http://minkstate.by>)

## Усходні гараскоп на наступны тыдзень



**АВЕН.** На гэтым тыдні не варта прыспешваць падзеі, і тады яны ў падзяку за ваша доўгае цярдзенне пацешаць вас. У аўторак блізкія людзі будуць мець патрэбу ў падтрымцы, выслухайце іх і дайце каштоўную параду, але не спрабуйце вырашыць усе праблемы за іх. У сераду і чацвер важна засяродзіцца на працы.



**ЦЯЛЕЦ.** Адчуванне напружанасці паступова пачынае знікаць, становіцца лягчэй і прасцей, але гэта не значыць, што час расслабляцца. Паспрабуйце быць настойлівымі і патрабавальнымі, адстойвайце свой пункт гледжання, але не правакуйце канфліктных сітуацый. Не варта ператвараць подых ветрыка ва ўраган.



**БЛІЗНЯТЫ.** Пазітыўны погляд на жыццё адкрые перад вамі новыя магчымасці. Арыгінальныя ідэі ў дзелавой сферы прыносяць вам поспех і прыбытак. Рызыкуйце, ажыццяўляйце свае планы, прымайце нестандартныя рашэнні. У вас усё атрымаецца. Зоркі таксама прадраскуюць вам асабістае жыццё з яркімі ўражанымі, пясчоту і запал.



**РАК.** На гэтым тыдні надыходзіць спрыяльны момант для абнаўлення ў многіх жыццёвых сферах. Зрэшты, будаваць грандыёзныя планаў не варта, лепш заняцца паўсядзённымі справамі. У чацвер і пятніцу ўдасца праэманстраваць высокі прафесіяналізм і сваю незаменнасць у працы, што можа абярнуцца для вас прыемнай узнагародай.



**ЛЕУ.** У вас з'явіцца нямала спосабаў атрымаць жаданае, было б што жадаць. А вось апатыя і лянота — гэта шлях у нікуды. Пospеху можна будзе дамагчыся выключна сваёй працай. У аўторак


непажадана распачынаць сваркі і канфлікты, у гэты дзень лепш мірыцца з выпадкамі нядобрабычліўцаў. У нядзелю пажадана адпачыць далей ад дома, варта змяніць абстаноўку.



**ДЗЕМЫ.** Неабходна быць больш уважлівымі да блізкіх людзей. Вашы крытычныя заўвагі могуць іх пакрыўдзіць, і гэта пагражае сур'ёзнай сваркай. У сераду не ўвязвайцеся ні ў якія, нават бяскрыўдныя, авантуры. Магчыма з'яўленне новых ідэй, аднак не ўсе яны будуць рэалістычнымі. Найбольш спрыяльны для вас дзень — пятніца.



**ШАЛІ.** Пачатак тыдня пажадана прысвяціць вырашэнню старых праблем. Далей іх адкладаць нельга.



Вы зможаце аднавіць ранейшыя сяброўскія адносіны з большасцю партнёраў і аднадумцаў. Тыя прапановы, што паступаюць да вас, акажацца досыць цікавымі, а кантракты — выгаднымі. У чацвер магчымы прафесійныя інтрыгі і зайздрасць з боку калег.



**СКАРПІЁН.** На гэтым тыдні Сіняя птушка можа прыляцець вам проста ў рукі. Цяпер важна не спаляхацца раптоўнага поспеху і не пачаць мітусіцца з радасці. Панядзелак варта прысвяціць вырашэнню сямейных праблем, удзяліце ўвагу дзецям. У сярэдзіне тыдня вас чакае фінансавы поспех. Старайцеся пазбягаць перагрузак на працы, залішняга занятасці не толькі не пакіне часу, каб радавацца жыццю, але пагражае негатывна адбіцца на здароўі.



**СТРАЛЕЦ.** На гэтым тыдні варта звярнуць увагу на сваё акружэнне, на ўзаемаадносіны з партнёрамі, сябрамі, сваякамі. Хутчэй за ўсё, у вас не атрымаецца ўдзяляць дастаткова часу справам праз занятасць сваімі асабістымі праблемамі. Ёсць небяспе-

ка пераацаніць свае сілы. Паспрабуйце не бегаць ад адказнасці. Вам ніхто не прапаноўвае вырашаць усе пытанні ў адзіночку. Патрабуйце толькі адно: не звальваць на іншых тое, што будзе ўскладзена на вас.



**КАЗЯРОГ.** Тыдзень можа прынесці пазітыўныя тэндэнцыі ў многіх справах. Аднак свае планы і намеры неабходна захаваць у таямніцы, калі вы зацікаўлены ў іх ажыццяўленні. У аўторак магчыма з'яўленне заступніка або ўплывовай асобы, якая будзе да вас добрабычліва, тады пачнецца новы віток у вашай кар'еры. У суботу паспрабуйце выбрацца куды-небудзь у гасці ці запрасяць да сябе каго-небудзь, і прыемныя зносіны вам забяспечаны.



**ВАДАЛІЎ.** На гэтым тыдні паспрабуйце не гнацца за нечым большым, інакш вы рызыкуеце страціць тое, што ўжо маеце. Трэба максімальна засяродзіцца на тым, чым займаецеся ў дадзены момант. Лепш рабіць адну справу, але добра. У аўторак не спяшайцеся з нейкімі рашэннямі, бо геніяльная на першы погляд ідэя можа не дажыць да практычнага ўвасаблення. У выхадныя паспрабуйце суаднесці свае жаданні з жаданнямі блізкіх людзей і выбраць шлях, які задаволіць усіх.



**РЫБЫ.** Гэты перыяд можа аказацца поўным выпадковасцяў, напрыклад вас могуць раптам адправіць у адпачынак або ў камандзіроўку. Затое зможаце завесці каштоўныя знаёмствы, гэтаму будуць спрыяць ваш дар красамоўства і ўменне пераконваць навакольных. На працы давядзецца разлічваць толькі на свае сілы і магчымасці. Надзейнасць партнёраў пагражае аказацца вельмі ўмоўнай. Старайцеся быць мякчэйшымі з хатнімі, пры неабходнасці дапамагайце ім.

## СЁННЯ

## Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	9.08	17.36	8.28
Віцебск	9.03	17.20	8.17
Магілёў	8.58	17.26	8.28
Гомель	8.48	17.29	8.41
Гродна	9.22	17.53	8.31
Брэст	9.17	17.59	8.42

## Месяц

Поўня 21 студзеня.  
Месяц у сузор'і Шаляў.


## Імяніны

Пр. Пятра, Савы, Тацяны, К. Генрыха, Ірэны, Мілаша, Паўла, Тацяны, Эльвіры, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

## ЗАЎТРА



## Даты

## Падзеі

## Людзі

## 25 СТУДЗЕНЯ

**1804** год — нарадзіўся (в. Гей-стуну Ашмянскага павета) Антон Эдвард Адынец, публіцыст, паэт, перакладчык, мемуарыст, выдавец. У 1823 годзе скончыў Віленскі ўніверсітэт. У Вільні пазнаёміўся з А. Міцкевічам, Я. Чачотам, Я. Ходзькам. З'яўляўся членам таварыства філарэтаў. У 1841—1859 гадах — рэдактар газеты «Віленскі вестник». Падарожнічаў па Заходняй Еўропе. Аўтар мемуарных «Пісем з падарожжа», «Успамінаў з мінулага», у якіх ёсць звесткі пра гістарычныя падзеі ў Беларусі. Памёр у 1885 годзе.

**1869** год — нарадзіўся (былы фальварак Кавалькі, цяпер у Мядзельскім раёне) Адам Гурыновіч, беларускі паэт-дэмакрат, фалькларыст, перакладчык. У 1887 годзе скончыў Віленскае рэальнае вучылішча, дзе цікавіўся беларускім фальклорам, пытаннямі грамадскага жыцця. Затым вучыўся ў Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце. Быў членам, а пазней кіраўніком нелегальнага «Гуртка моладзі польска-літоўскай, беларускай і маларасійскай». Пісаў на беларускай, польскай і рускай мовах. У паэтычных творах быў паслядоўнікам Ф. Багушэвіча. Звяртаўся да жанраў балады, байкі, пейзажнай лірыкі. Пераклаў на беларускую мову асобныя творы А. Пушкіна, І. Крылова, М. Някрасава і іншых аўтараў. Памёр у 1894 годзе.


**1955** год — нарадзіўся (вёска Кузьмічы Дзятлаўскага раёна) Аляксандр Іванавіч Лакотка, беларускі архітэктар, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, акадэмік НАН Беларусі. Працаваў у Беларускай дзяржаўнай музеі народнай архітэктуры і побыту, з 1995-га — у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі (з 2004 г. — дырэктар). Аўтар больш як 200 навуковых прац у галіне тэорыі і гісторыі архітэктуры, аховы і рэстаўрацыі архітэктурнай спадчыны. Стварыў навуковую канцэпцыю гістарычнага

феномена беларускай архітэктуры як выніку сінтэзу будаўнічага мастацтва Усходу і Захаду Еўропы. Выявіў вялікую колькасць помнікаў народнага дойлідства, што паслужыла асновай для стварэння з яго удзелам музея народнай архітэктуры пад адкрытым небам. Аўтар праектаў рэстаўрацыі шэрагу аб'ектаў гісторыка-архітэктурнай спадчыны.

**1759** год — нарадзіўся Роберт Бёрнс, знакаміты шатландскі паэт, фалькларыст, аўтар шматлікіх вершаў і паэм, напісаных на так званай раўніннай шатландскай і англійскай мовах. Дзень нараджэння Роберта Бёрнса, якое адзначаецца ўрачыстым абедам з традыцыйным парадкам падавання апетых паэтам страў (асноўнае — сытны пудынг хагіс). Памёр у 1796 годзе, у дзень, калі з'явілася на свет яго пятае дзіця.

**1874** год — нарадзіўся Уільям Сомерсет Моэм (1874—1965), англійскі пісьменнік, драматург. Аўтар раманаў «Месяц і грош», «Тэатр» і інш.

**1924** год — у горадзе Шамані (Францыя) адкрыліся першыя ў гісторыі зімовыя Алімпійскія гульні. Удзельнічалі прадстаўнікі 16 краін (293 спартсмена, у тым ліку 13 жанчын), якія змагаліся ў дзевяці відах спорту і разыгралі 16 камплектаў узнагарод. Самым тытулаваным спартсменам гэтых гульняў стаў фінскі канькабежац Клас Тунберг, які заваяваў чатыры медалі, у тым ліку тры залатыя. У неафіцыйным камандным заліку верх атрымала каманда Нарвегіі, якая заваявала ўвогуле 17 медалёў, з якіх 5 залатых, 7 сярэбраных і 6 бронзавых. Першая зімовая Алімпіяда працягвалася да 4 лютага.



## ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИН (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by),  
(для зваротаў): [zvarot@zviazda.by](mailto:zvarot@zviazda.by)

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 146.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,  
РЭКЛАМЫ e-mail: [reklama@zviazda.by](mailto:reklama@zviazda.by)

24 студзеня 2019 года.

ТЭМА ТЫДНЯ

## ДАПАМАГАЧЫ НЕЛЬГА ПАКІНУЦЬ,

або Размова аб праблемах і прапановах нашых грамадзян



Прыём вядзе кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Наталля КАЧАНОВА (горад Навагрудак Гродзенскай вобласці).

Новоградок

Фота БелТА.

**Ш**ТО турбуе людзей? Тысячы лістоў з адказам на гэтае, здавалася б, простае пытанне штотыднёва прыходзяць у Адміністрацыю Прэзідэнта нашай краіны, дзе з кожным зваротам старанна працуюць спецыялісты. Дык усё-ткі, аб чым просяць і што прапануюць нашы грамадзяне? Чаму спрабуюць вырашыць свае пытанні праз

вышэйшую інстанцыю, а не на мясцовым узроўні? Якія звароты Прэзідэнт чытае асабіста? Пра гэта і многае іншае мы пагаварылі з начальнікам галоўнага ўпраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Рыгорам ШЛЫКАМ.

стар. **4**

## МАНІТОРЫНГ З ВЫЕЗДАМ НА МЕСЦА

Заканадаўцы вивучаюць сітуацыю ў Чачэрскім раёне Гомельскай вобласці

Пастаянная камісія Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні правяла выязное пасяджэнне. Сенатары прааналізавалі сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна, правялі асабістыя прыёмы грамадзян, а таксама пазнаёміліся са слаўтацямі гэтага краю. Раён стаў першым у шэрагу адрасоў падобнага маніторынгу і пошуку пунктаў эканамічнага росту.

Чачэршчына была абрана па прапанове аднаго з членаў пастаяннай камісіі — дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Звязда» Галіны ТРЫБУНАХ. «Звязда» — адно з самых моцных прадпрыемстваў Чачэрскага раёна. Арганізацыя займаецца вырошчваннем збожжавых, зернебабовых, кармавых і тэхнічных культур, а таксама вытворчасцю малака і мяса. У раёне няма буйной прамысловасці, тым не менш за студзень — лістапад 2018 года арганізацыя атрымала прыбытку больш чым на 64 мільёны рублёў. Тэмп росту склаў прыкладна 110 працэнтаў да такога ж перыяду ў 2017-м.

стар. **3**

Парламентарыі наведалі Чачэрскую дзіцяча-юнацкую спартыўную школу.



Фота БелТА.

### СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Ёсць такія мэты!



Устойлівае развіццё залежыць ад усіх нас. стар. **2**

Орша: перазагрузка



Прывабныя ўмовы для бізнесу ў рэгіёне. стар. **2**

Хутка і зручна



Самы папулярны спосаб размовы з уладай. стар. **13-14**

Што хвалюе навасёлаў?



Інфраструктура павінна развівацца разам з будаўніцтвам жылля. стар. **15**

Патэнцыйная пагроза



Ці існуе яна для сталых жыхароў вёсак? стар. **16**

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9

## ГЛАБАЛЬНЫ ПАДЫХОД ДА ПРАБЛЕМ КОЖНАГА

Першы Нацыянальны форум па ўстойлівым развіцці прайшоў учора ў Мінску

На ім сабраліся прадстаўнікі парламента і мясцовай улады, урада і міжнародных арганізацый і іншыя. На чатырох сесіях удзельнікі разгледзелі, як на практыцы адбываецца дасягненне 17 Мэт устойлівага развіцця.



Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Нацыянальны каардынатар па дасягненні МУР, намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Мар'яна ШЧОТКІНА падкрэсліла: «Разумеючы, што патэнцыялу толькі дзяржаўнага апарату будзе недастаткова для паспяховага прасоўвання краіны, у работу (па дасягненні МУР. — Аўт.) уцягнуты важныя гульцы — гэта парламенцкая група Нацыянальнага сходу і партнёрская група, у склад якой уваходзяць грамадскія аб'яднанні, бізнес, навуковыя колы. І нам вельмі прыемна, што перад пачаткам форуму да нас звярнуліся прадстаўнікі рэлігійных арганізацый у нашай краіне для таго, каб таксама паўдзельнічаць у форуме. Бо гэта справа агульная. Тут важнае месца адводзіцца рэгіянальным групам, бо ўстойлівае развіццё краіны проста немагчымае, калі не будзе ўстойлівага развіцця тэрыторый».

Пры гэтым Мар'яна Шчоткіна адзначыла, што «нельга вяртаць праграмныя стратэгічныя дакументы толькі зверху, трэба ісці насустрач адно аднаму. Прапановы павінны быць знізу, з улікам спецыфікі тэрыторый. І ў наступны перыяд нам неабходна пераадолець рознапаскоранасць руху па арганізацыі дзейнасці ў абласцях».

Нацыянальны каардынатар па МУР звярнула ўвагу на станоўчы вопыт Брэсцкай і Магілёўскай абласцей. Яна парэкамендавала разглядаць пытанне па дасягненні МУР на пасяджэннях аблвыканкамаў.

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ адзначыў, што Беларусь разглядае Парадак-2030 як унікальную аснову для новай глабальнай палітыкі ў галіне ўстойлівага развіцця. Падчас форуму ўдзельнікі маглі ўнесці новыя ідэі ў гэтым напрамку — дарэчы, прапановы прымаюцца і разглядаюцца на працягу яшчэ пяці дзён пасля форуму і будуць улічаны ў выніковым дакуменце. Да таго ж Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што адна з умоў паспяховага рэалізацыі МУР — інтэграцыя іх ідэй у нацыянальнае заканадаўства.

«Асабліва роля тут належыць Нацыянальнаму сходу Беларусі як прадстаўнічаму і заканадаўчаму органу нашай дзяржавы, — звярнуў увагу старшыня Савета Рэспублікі. — Мы гэтым займаемся прадметна. Толькі ў 2018 годзе быў прыняты шэраг законаў, накіраваных на дасягненне МУР. Сярод іх можна вылучыць новыя законы аб асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях, аб вытворчасці і абароце арганічнай прадукцыі, а таксама новую рэдакцыю закона аб пітным водазабеспячэнні. Гэта праца будзе працягнута і ў 2019 годзе. Парламент плануе разгледзець законапраекты аб ахове здароўя, правах інвалідаў, аб ахове тарфянікаў, нетраў і многія іншыя, якія непасрэдна адносяцца да МУР».

Пастаянны каардынатар ААН у Беларусі Іаанна КАЗАНА-ВІШНЯВЕЦКІ таксама прывітала ўдзельнікаў форуму: «Падыход на аснове ўдзелу ўсяго грамадства і міжведамаснае партнёрства з'яўляюцца вельмі важнымі для дасягнення Мэт устойлівага развіцця. Асабліва важнай з'яўляецца работа мясцовых органаў улады і іншых суб'ектаў на мясцовым узроўні, бо менавіта там адбываецца развіццё. Я рада вітаць у гэтай зале такую колькасць прадстаўнікоў рэгіёнаў. Ваш удзел у нацыянальных дыскусіях па ўстойлівым развіцці мае прынцыповае значэнне. На мясцовым узроўні вы сутыкаецеся з глабальнымі праблемамі, якія немагчыма вырашыць без лакальнага падыходу». Спадарыня Казана-Вішнявецкі заверыла, што ААН працягне падтрымліваць урад і іншых беларускіх партнёраў у дасягненні МУР.

Надзея АНІСОВІЧ.

(Больш падрабязна пра работу секцый, а таксама пра вынікі форуму чытайце ў наступным нумары «МС».)



# ОРША: ПЕРАЗАГРУЗКА

ПЕРСПЕКТЫВА

У Аршанскім раёне дзякуючы адпаведнаму прэзідэнцкаму Указу № 506 створаны прывабныя ўмовы для дзейнасці бізнесу. Зроблена і робіцца многае, каб дзяржаўныя прадпрыемствы атрымалі другое дыханне. У інтэрнэце людзі дзеляцца думкамі і прагнозамі. У прыватнасці, кажуць пра Аршаншчыну як пра гэтакі аналаг афшора. Некаторыя прагназуюць, што на асобна ўзятая тэрыторыя пры правільнай рэалізацыі задуманага можна атрымаць эканамічны цуд, — маючы на ўвазе падатковыя і іншыя паслабленні. А што на самай справе?

## Каб жылося лепш

Указ № 506 кіраўніка дзяржавы, які датычыцца развіцця Аршанскага раёна, сёння на слыху. Нагадаю, што ён падпісаны 31 снежня 2018 года і стаў чаканым і, безумоўна, добрым навагоднім падарункам для мясцовага насельніцтва і дзелававых людзей.

Тым, хто нешта дадумвае, пераказвае, чытае каментарыі не заўсёды адэкватных «экспертаў», раю знайсці ў сеціве арыгінал дакумента і праграму развіцця раёна (напрыклад, на <http://pravo.by/>). На шасцідзсяці старонках вельмі даступна напісана, для чаго і для каго указ з'явіўся на свет.

Як нагадаў першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Алег МАЦКЕВІЧ, указ падпісаны, каб стварыць умовы

У выніку да канца 2023 года тэрыторыя Аршанскага раёна павінна стаць адной з найбольш прывабных у краіне для бізнесу і інвестараў. Перазагрузка, як называюць тут выкананне ўказа многія, у тым ліку і афіцыйныя асобы, дазволіць раскрыць рэгіянальныя магчымасці.

## Важныя дробязі

Але не ўсім у рамках рэалізацыі названага ўказа гарантваная льготы і прэферэнцыі.

Начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Віцебскай вобласці Валерый ЛАБАЦЭВІЧ падкрэсліў, што трэба, каб індывідуальны прадпрыемальнік, юрыдычная асоба былі не проста зарэгістраваныя ў раёне, але і ажыццяўлялі тут сваю дзей-



Фота БелТА.

для комплекснага сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна, павышэння якасці і ўзроўню жыцця насельніцтва. А таксама для стымулявання прадпрыемальніцтва, для ўкладання сродкаў у рэгіён, для росту даходаў мясцовага бюджэту.

Старшыня Аршанскага райвыканкама Ігар ІСАЧАНКА ў размове з журналістамі канстатаваў, што рэалізацыя праграмы развіцця накіравана на вырашэнне ключавых праблем, фарміраванне доўгатэрміновай асновы ўстойлівага росту эканомікі і яе канкурэнтаздольнасці. Паралельна адбудзецца і павышэнне ўзроўню дабрабыту грамадзян. Запланавана, што прадукцыйнасць працы павялічыцца ў 1,9 раза, адпаведна, можна істотна павялічыць і заробкі.

Праграма развіцця раёна ўключае 18 падпраграм. Напрыклад, на павышэнне якасці жыцця і стварэнне камфортнага і бяспечнага асяроддзя накіравана 13 з іх: «Будаўнічы комплекс і будаўніцтва жылля», «Жыллёва-камунальныя паслугі», «Ахова здароўя», «Якасная адукацыя», «Гандаль, грамадскае харчаванне і бытавыя паслугі» і іншыя.

Пры гэтым ёсць нюансы, пра якія трэба ведаць, каб атрымаць «бонусы».

Калі, напрыклад, аршанская аўдытарская фірма будзе праводзіць праверку па-за межамі раёна з выездам супрацоўнікаў у камандзіроўкі, ільгот не чакай. Як і для прадпрыемства, адзін цэх якога ў іншым горадзе, а другі — у Оршы. У такім выпадку прэферэнцыі — толькі таму, што на Аршаншчыне.

Іншая рэч, калі, напрыклад, аршанцы закупілі дзяржанні ў абласным цэнтры або яшчэ дзе — для вырабу рыдлёвак. Але металічныя часткі робяць у Оршы, і там жа ажыццяўляецца канчатковая зборка. У такім выпадку льгота будзе мець месца.

Для тых, хто «ўпішацца» ў праграму ўказа, умовы самыя прывабныя. Так, на тэрыторыі раёна ўсталёўваецца асаблівы рэжым падаткаабкладання як для новых, так і для дзеючых суб'ектаў гаспадарання. У прыватнасці, прадпрыемствы будуць вызвалены ад выплаты падатку на дабаўленую вартасць пры ўвозе тэхналагічнага абсталявання.

## І мінімум праверак

І гэта яшчэ не ўсё. Напрыклад, памяншаюцца адлічэнні на пенсійнае страхаванне, а адтэрміноўка (растэрміноўка) па выплаце падаткаў будзе адбывацца без налічэння працэнтаў за яе выкарыстанне.

Дазваляецца прымяненне будаўнічых і тэхнічных нормаў, устаноўленых у ЕС, ЕАЭС і КНР, — з правядзеннем дзяржаўных экспертыз праектнай дакументацыі без яе адаптацыі да нарматываў.

Пры стварэнні або пашырэнні вытворчасцяў прадпрыемствы раёна вызваляюцца ад пакрыцця

«Указ падпісаны, каб стварыць

умовы для комплекснага сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна, павышэння якасці і ўзроўню жыцця насельніцтва. А таксама для стымулявання прадпрыемальніцтва.

страт сельскагаспадарчай і лесагаспадарчай вытворчасцяў. Як і ад кампенсацыйных выплат кошту выдаленых аб'ектаў расліннага свету.

Ёсць і іншыя прывілеі і прывабныя нюансы. Скажам, гарантуецца, можна сказаць, вельмі лаяльнае стаўленне да суб'ектаў гаспадарання з боку наглядных і праваахоўных органаў. Канешне, калі не ідзе размова пра грубае парушэнне заканадаўства. У Камітэце дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці нават ёсць адпаведная гарачая лінія. Можна патэлефанаваць і паведаміць, калі ёсць сумненне ў правільнасці візіту «рэвізораў» з розных ведамстваў.

«МС» і надалей будзе адсочваць, як рэалізуецца ўказ, раскажваць пра новыя вытворчасці, мадэрнізацыю існуючых прадпрыемстваў, стварэнне новых рабочых месцаў. Як вядома, потым напрацаваны вопыт будзе выкарыстоўвацца ў іншых раёнах краіны. Таму тэма цікавіць усіх.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

# МАНІТОРЫНГ З ВЫЕЗДАМ НА МЕСЦА

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Высокіх гасцей сустракаў нядаўна прызначаны новы **старшыня райвыканкама Юрый ДЗЕРКАЧОЎ**. Спачатку сенатары наведалі Чачэрскую ратушу, дзе азнаёміліся з экспазіцыяй гісторыка-этнаграфічнага музея. Потым раз'ехаліся па месцах правядзення прыёму грамадзян — у сямі аграгарадках і ў саміх райцэнтры. Прадстаўнікі мясцовай улады, юрыдычныя асобы і простыя грамадзяне мелі магчымасць звярнуцца з асабістымі пытаннямі і прапановамі да парламентарыяў.

Пасля гэтага сенатары падвялі вынікі ў будынку райвыканкама.

— Патэнцыял раёна даволі высокі, — адзначыў **старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандр ПАПКОЎ**. — Сёння практычна ўсе прадпрыемствы, вытворчыя і сацыяльнай сферы забяспечаны кадрамі, цяжкі амаль няма, людзі добра замацаваны на месцах. Ва ўсіх сельскіх амбулаторыях і раённай бальніцы дастаткова спецыялістаў высокай кваліфікацыі. Гэта добра, таму што Чачэрскі раён пацярпеў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і тут вельмі важна дамагчыся замацавання спецыялістаў.

Парламентарый лічыць, што асабліваю ўвагу неабходна ўдзяляць праблемам жыццезабеспячэння людзей.

Сенатары таксама абмеркавалі пытанні сацыяльнай абароны, аховы здароўя, адукацыі, замацавання маладых кадраў і эканамічнага патэнцыялу тэрыторыі.

**Старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Кацярына ЗЯНКЕВІЧ**, якая прысутнічала на прыёме ў Чачэрску, звярнула ўвагу на тое, што раён асабліва — тут адсутнічае буйная прамысловасць, таму важна развіваць дзелавую ініцыятыву.

— Развіццё малога бізнесу дапаможа павялічыць паступленні ў бюджэт ад прыватнікаў, тым больш што для ахвотных арганізаваць сваю справу ў вёсцы прадугледжаны шэраг ільгот, — нагадала яна. — У тым ліку бясплатная перадача пустых будынкаў для стварэння вытворчасцяў і новых працоўных месцаў.

Выязная форма работы пастаяннай камісіі, на думку сенатараў, дазволіла вызначыць стратэгію далейшага развіцця рэгіёна з улікам пастаўленай кіраўніком дзяржавы задачы аб удваенні валавога ўнутранага прадукту.

— Пачынаючы з гэтага года, мы плануем прааналізаваць работу кожнага рэгіёна. Увага будзе ўдзелена сацыяльна-эканамічнаму развіццю тэрыторый, пунктам росту. Будзем вывучаць пытанне інвестыцыйнай палітыкі, інавацыйныя праекты, а таксама праводзіць маніторынг існуючай заканадаўчай базы на прадмет адпаведнасці тым кірункам, якія вызначаны кіраўніком дзяржавы. Задача Савета



Сустрэча ў ратушы.

Фота БелТА.

## ○ Да ведама

**Чачэрскі раён размешчаны на паўночным усходзе Гомельскай вобласці на беразе ракі Сож. Тут пражывае амаль 14,3 тысячы чалавек. На пачатак года ў раёне зарэгістраваны 271 суб'ект гаспадарання: 132 юрыдычныя асобы (15 фермерскіх гаспадарак, 57 прадстаўнікоў малога бізнесу, 9 кааператываў, 8 адкрытых акцыянерных таварыстваў, 7 камунальных прадпрыемстваў, 36 дзяржаўных устаноў) і 139 індывідуальных прадпрыемстваў.**

**На ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў стаяць 904 сям'і, з іх 236 — маладыя і 104 — шматдзетныя. У раёне працуюць 25 устаноў адукацыі. Усе яны маюць доступ у інтэрнэт.**

**Таксама ў раёне працуюць 37 устаноў культуры, праводзяцца рознапланавыя культурна-масавыя мерапрыемствы.**

Рэспублікі — уплываць на перспектывы і працэсы, уласцівыя для рэгіёна, — падкрэсліў Аляксандр Папкоў.

Не так часта бывае, што цэлая камісія выязджае ў рэгіён для вывучэння сітуацыі, пракаментаванай вынікі візіту **намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Геннадзь ДАВЫДЗЬКА**. Дарчы, яму дастаўся аграгарадок Меркулавічы.

— Такія пасяджэнні дапамагаюць унікаць у сутнасць перамен, праблем і магчымасцяў, схаваных на месцах. Нам вельмі важна заўважыць усе працэсы, што зараз адбываюцца ў раёне, — лічыць ён.

Сенатар адзначыў, што практычна ўвесь Чачэрскі раён атрымаў магчымасць трапіць на прыём да членаў Савета Рэспублікі. Кіраўнікі сельскіх Саветаў дзяліліся праблемамі, прасілі парады і дапамогі ў заканадаўцаў, якія, дарчы, самі — з вялікім кіраўніцкім досведам. У сваю чаргу, новае кіраўніцтва рэгіёна атрымала ін-

фармацыю, якая дапаможа пазбегнуць памылак у рабоце.

— Лічу, што добры кіраўнік той, які не толькі наладжвае работу, але і стымулюе патэнцыял тэрыторыі, яе развіццё, робіць яе прывабнай для інвестараў, і якому не будзе сорамна пакласці план развіцця раёна на стол кіраўніку дзяржавы, — упэўнены Геннадзь Давыдзька.

— На Чачэрсчыне жывуць адкрытыя і гасцінныя людзі, — падзялілася ўражаннемі **член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Інэса БЕЛУШ**. — Мы паходзілі па вуліцах аграгарадка Нісімкавічы, пазнаёміліся з мясцовымі жыхарамі. Заходзілі ў краму, школу і паліклініку, і ўсюды нас сустракалі спакойна і добразычліва. Прадавец у краме расказаў, што людзі тут жывуць нармальна, маюць грошы, і таму не бяруць прадукты ў доўг, як у некаторых іншых мясцінах.

— Наша задача як сенатараў даведацца, у чым мае патрэбу чалавек, — сказала **намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Святлана ГЕРАСІМОВІЧ**. — Заробак, пенсіі, сацыяльная абарона дзяцей, пажылых, шматдзетных і маладых сем'яў, работа ўстаноў аховы здароўя, адукацыі і культуры, транспарт, пытанні моладзі — усё гэта мы маніторылі ўжо на месцы, у аграгарадку Залессе.

Пасля завяршэння пасяджэння сенатары наведалі Чачэрскую дзіцяча-юнацкую спартыўную школу. Нягледзячы на афіцыйнае завяршэнне дабрачыннага марафону «Нашы дзеці», яны скарысталіся магчымасцю і прывезлі віншаванні і падарункі дзецям. Трэнерная зала школы папоўнілася сучасным спартыўным абсталяваннем. Маладыя футбалісты атрымалі новыя мячы, а каманда барцоў — кімано для заняткаў. Дзеці ў сваю чаргу парадвалі гасцей спартыўным выступленнем.

**Наталля ТАЛІВІНСКАЯ, Чачэрскі раён.**

## ○ У тэму

хароў свайго рэгіёна. На базе лячэбнай установы створана міжраённае аддзяленне гемадыялізу, якое прымае хворых з трох суседніх раёнаў Гомельскай вобласці. Недахопу ў медыцынскіх кадрах тут няма. Але асобныя супрацоўнікі — напрыклад, галоўны бухгалтар, галоўны эканаміст — пазбаўленыя выдат, што атрымліваюць іншыя спецыялісты, якія таксама працуюць на тэрыторыях, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС.

Актуальнасць праблемы льгот і дадатковых выплат асобным катэгорыям спецыялістаў таксама адзначыў і старшыня Чачэрскага райвыканкама Юрый Дзеркачоў. Такая сітуацыя закранае не толькі медыцынскіх работнікаў, але і прадстаўнікоў іншых прафесій. Паводле існуючага заканадаўства, у выпадку, калі малады чалавек прыбывае на работу ў забруджаную зону і прызначаецца на пасаду галоўнага спецыяліста, ён страчвае магчымасць атрымання ўсіх дадатковых выплат, якія яму належаць.

Па выніках абмеркавання ўсе пытанні, узнятыя галоўным урачом Чачэрскай цэнтральнай раённай бальніцы, унесены ў рашэнне Пастаяннай камісіі з мэтай іх далейшай прапрацоўкі сумесна з урадам і іншымі зацікаўленымі ведамствамі.

**Наталля БІТЭЛЬ.**



Прыём выдзе старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандр ПАПКОЎ.

На прыём да старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандра Папкова звярнуўся галоўны ўрач Чачэрскай цэнтральнай раённай бальніцы Андрэй Табанькоў. Праблема, якую падняў кіраўнік мясцовай установы аховы здароўя, актуальная для большасці раёнаў, пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Зараз бальніца ў Чачэрску ахвплівае высокакваліфікаванай медыцынскай дапамогай не толькі жы-

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

# Новая форма работы ў рэгіёнах

**Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні ў Чачэрскім раёне Гомельскай вобласці стала першым у 2019 годзе. Работа членаў Савета Рэспублікі з выездам у рэгіёны будзе працягнута і накіравана на павышэнне эфектыўнасці рэгіянальнай палітыкі ў вырашэнні праблем жыццезабеспячэння насельніцтва.**

Усе члены камісіі адначасова правялі прыёмы грамадзян у сельсаветах раёна, вывучылі праблемы жыхароў, наведалі мясцовыя школы, магазіны, Дамы культуры і медыцынскія ўстановы.

На выніковым пасяджэнні было адзначана, што разам з поспехамі ў эканоміцы і ростам будаўніцтва жылля (у тры разы больш, чым за аналагічны перыяд 2017 года) у Чачэрскім раёне яшчэ захоўваецца шэраг нявырашаных пытанняў у выкананні сацыяльна-эканамічных паказчыкаў эфектыўнасці работы. Нягледзячы на тэндэнцыю росту сярэднямесячнай зароботнай платы, намінальна налічаная зарплата работнікаў раёна ў студзені — лістападзе 2018 года была на 16,8 працэнта ніжэй за абласны ўзровень. Застаецца напружанай сітуацыя на рынку працы. Колькасць занятых у эканоміцы працягвае скарачацца, ёсць праблемы з працаўладкаваннем.

Зыходзячы з гэтага, Пастаянная камісія Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні рэкамендавала органам мясцовага кіравання і самакіравання Чачэрскага раёна вызначыць пункты эканамічнага росту і выпрацаваць адпаведныя напрамкі развіцця рэгіёна з улікам наяўных канкурэнтных пераваг: выгаднага геаграфічнага становішча, развітога аграпрамысловага комплексу, створанай прамысловай і сацыяльнай інфраструктуры.

Перспектыўнымі напрамкамі ў развіцці эканомікі і канкурэнтнымі перавагамі раёна можа стаць стварэнне перапрацоўчых вытворчасцяў з упорам на першасную перапрацоўку сельскагаспадарчай прадукцыі. Сельгаспрадпрыемствам неабходна прадугледзець меры па павелічэнні аб'ёмаў вытворчасці канкурэнтна-таздольнай сельскагаспадарчай прадукцыі і харчавання з высокай дабаўленай вартасцю — праз укараненне прагрэсіўных «дакладных» тэхналогій у земляробстве і жывёлагадоўлі. Таксама, на думку спецыялістаў, вяртанне ў гаспадарчы абарот зямель, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС, і вырошчванне на іх хуткарослай драўніны дазволіць стварыць рабочыя месцы і павысіць дзелавую актыўнасць мясцовага насельніцтва.

Немалыя перспектывы для рэгіёна могуць адкрыцца з развіццём транспартнай дзейнасці і турызму. Геаграфічнае становішча раёна спрыяе актыўнаму развіццю прадпрыемліцтва ў сферы тураператарскай дзейнасці, экскурсійнага абслугоўвання.

Гомельскаму абласному Савету дэпутатаў сумесна з Гомельскім аблвыканкамам і органамі мясцовага самакіравання рэкамендавана прапрацаваць і ўнесці ў Пастаянную камісію Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні прапановы па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе дзейнасць органаў мясцовага самакіравання ў частцы актывізацыі іх работы, і прыцягненні грамадзян да вырашэння пытанняў мясцовага значэння.

Паводле слоў старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандра Папкова, такая практыка выезду на месцы, вывучэння сітуацыі і поўнага ахопу ўсёй праблематыкі розных сфер жыцця канкрэтнага раёна цяпер будзе рэгулярна прымяняцца ў рабоце членаў Савета Рэспублікі.

**Наталля БІТЭЛЬ.**

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ!

## ХОЧАЦЦА, КАБ ПАЧУЛІ

**П**эўныя праблемы, якія патрабуюць дапамогі ад мясцовай улады, час ад часу з'яўляюцца ў кожнай сям'і.

Некаторыя грамадзяне ў такім выпадку адразу звяртаюцца ў выканкамы (часам залішняя актыўнасць нават можа нагадваць асаблівя від залежнасці), а іншыя трываюць да апошняга. Карэспандэнт «МС» пацікавіўся ў чытачоў: «З якім пытаннем яны звярнуліся б да мясцовай улады?» Свае думкі выказалі жыхары невялікіх населеных пунктаў, буйных гарадоў і тыя, хто непасрэдна вырашае надзённыя праблемы грамадзян.

**Алена ГАРДЗЕЕВА, настаўніца, г. Свіслач, Гродзенская вобласць:**

— Мясцовая адміністрацыя з'яўляецца для мяне пэўнай «гарантыяй» — лічу, што з пытаннямі, якія хвалююць, я, несумненна, магу да яе звярнуцца. Сярод маіх уласных праблем наступная: працы ў вёсцы, і мне даводзіцца дабірацца на работу за 50 кіламетраў ад месца пражывання. Не дзіўна, што найбольш мяне хвалюе наяўнасць транспартных зносін паміж раённым цэнтрам і вёскамі. Транспарт з вёсак ходзіць толькі некалькі разоў на тыдзень. З гэтай нагоды хачу запытаць: «Ці ёсць магчымасць палепшыць транспартную сувязь паміж вёскамі і горадамі?» З цэнтрам раёна звязаны амаль усе справы вяскоўцаў — прыём урача, наведванне органаў улады, аплата паслуг і гэтак далей. Для мяне, маладой дзяўчыны, важна, як я магу адпачыць у вольны час. З гэтым у нашай мясцовасці таксама складана, бо няма ўладкаваных пляцовак — кафэ, спартыўных залаў, забаўляльных цэнтраў. Маю на ўвазе не толькі канкрэтную вёску, але і ўвогуле сам раённы цэнтр. Яшчэ адно пытанне да мясцовай улады гучала б наступным чынам: «Чаму мала ўвагі ўдзяляецца асвятленню мясцовасці ў цёмны час сутак?» У большай ступені асвятляюцца толькі цэнтральныя вуліцы. Разумею — усім трэба эканоміць. Але ж дзецям складана вяртацца ўвечары з дадатковых заняткаў у спартыўных секцыях, музычных школах і гуртках.

**Наталля ЛАПЦЕНАК, пенсіянерка, г. Мінск:**

— Я пражываю ў прыватным доме, таму мяне як уладальніцу такога роду маёмасці вельмі цікавіць пытанні зносу сядзібнай забудовы. Чытаю навіны, адсочваю такую тэматыку. Калі раённая адміністрацыя праводзіць сходы з грамадзянамі па абмеркаванні планаў зносу дамоў, заўсёды стараюся ўдзельнічаць у іх. Хто ведае, можа, і маёй хаты тое датычыцца? Але пакуль гэта навала мяне мінае. Найбольш актуальныя для мяне тры пытанні, з якімі б я звярнулася да мясцовай улады і спецыяльных службаў. Першае — расчыстка дарог. Завулкі, вуліцы дрэнна чысцяцца ад снегу, не пасыпаюцца, таму можна лёгка ўпаць на снежна-ледзяных калдобінах. Па-другое, у прыватным сектары амаль няма ўладкаваных тратуарных дарожак для пешаходаў. Калі ідзём з унукам, нам вельмі складана размінуцца з машынамі, якія ездзяць па вузкіх вулачках. А гэта пагроза для пешаходаў. У сродках масавай інфармацыі вельмі часта ўзнікаюць праблемы асобнага збору смецця, але для жыхароў прыватнага сектара ўмоў для гэтага не зрабілі. Чаму нельга ўстанавіць спецыяльныя кантэйнеры пад кожны від смецця? Можа, новы кіраўнік адміністрацыі Заводскага раёна сталіцы, якога павінны прызначыць, зверне ўвагу на гэтыя праблемы.

**Аляксандр КАЗАК, старшыня Бярозавіцкага сельвыканкама, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць:**

— Асноўнае пытанне, з якім да мяне як прадстаўніка мясцовай улады апошнім часам звяртаюцца, гэта адлоў бяздомных жывёл — сабак, каткоў. Складаная тэма, бо мы павінны выклікаць спецыяльныя службы з гарадской ЖКГ. І зразумела, іх спецыялісты не прыязджаюць адразу па першым званку — ім хапае і іншай работы. Было б добра, калі б існавала спецыяльнае падраздзяленне, якое займалася б менавіта пытаннем бяздомных жывёл. Гэта праблема характэрная не толькі для нашай вёскі, але і ўсяго рэгіёна... Увогуле ж у пасёлку пражываюць 600 чалавек. Сярод шэрагу пытанняў грамадзян — асвятленне вуліц, замена ліній электраперадачы, дрэнныя дарогі і іншыя.

**Марыя ДАДАЛКА.**

# ДАПАМАГАЧЫ НЕЛЬГА ПАКІНУЦЬ,

або Размова аб праблемах і прапановах нашых грамадзян

Што, дзе, калі

— **Колькі зваротаў паступіла ў ваша ўпраўленне летась? Іх стала больш ці менш?**

— У 2018 годзе ў наша ўпраўленне паступіла 24 710 зваротаў — на 9,5 % менш у параўнанні з 2017 годам. Тады мы атрымалі 27 318 зваротаў.

Паўторных зваротаў паступіла 7931 — гэта менш у параўнанні з 2017 годам на 5,6 % (у 2017 годзе — 8404). На 11,3 % зменшылася колькасць калектыўных зваротаў. Усяго іх паступіла 1341 (у 2017 годзе — 1511).

Калі казаць пра рэгіёны, то найбольшая колькасць зваротаў паступіла са сталіцы — 30 %, найменшая — з Гродзенскай і Віцебскай абласцей (адпаведна 7 і 9 %).

Памяншэнне колькасці зваротаў зафіксавана па ўсіх рэгіёнах. Больш за ўсё знізілася колькасць скаргаў з Магілёўскай і Гродзенскай абласцей (адпаведна на 15,8 і 15,7 %).

— **Якія пытанні найбольш часта сустракаюцца ў зваротах?**

— Людзей больш за ўсё хвалююць тыя праблемы, якія ўскладняюць іх паўсядзённае жыццё, а часам нават робяць яго невыносным.

Калі абaperціся на колькасця пазачыкі, то ў 2018 годзе найбольшую занепакоенасць у нашых грамадзян выклікалі пытанні, звязаныя з жыллёва-камунальнай гаспадаркай. Асноўным фактарам, які падахвочвае грамадзян пісаць скаргі, з'яўляецца нядобрасумленнае стаўленне да выканання сваіх абавязкаў з боку некаторых работнікаў нізавых службаў ЖКГ.

Разгляд якога-небудзь звароту непасрэдна Прэзідэнтам — гэта той неардынарны выпадак, калі здараецца сітуацыя, не ўрэгуляваная на цяперашні момант законам.

Яшчэ ў 2018 годзе актуальнымі заставаліся пытанні архітэктуры і будаўніцтва, парушэнні тэрмінаў здачы жылых дамоў у эксплуатацыю, якасці будаўніча-мантажных работ. Вострымі былі і пытанні зносу і ўшчыльнення існуючай жыллой забудовы. У асноўным скаргі па гэтым пытанні паступалі з Мінска, а таксама з Мінскай вобласці.

Нягледзячы на станоўчую тэндэнцыю зніжэння зваротаў, расце колькасць скаргаў па пытаннях аховы здароўя. Пры гэтым варта асабліва адзначаць, што часта людзей хвалюе не столькі сама праблема, колькі стаўленне адпаведных службовых асоб і да яе вырашэння, і да грамадзян.

**Колькі людзей, столькі і меркаванняў**

— **Чаму некаторыя людзі накіроўваюць свае звароты адразу ў Адміністрацыю Прэзідэнта, а не вырашаюць праблему на мясцовым узроўні?**

— Зыходзячы з вопыту разгляду пісьмовых і электронных зваротаў, жывых зносін з людзьмі, можна меркаваць, што для гэтага маецца некалькі асноўных прычын.

Па-першае, як я ўжо казаў, сустракаюцца выпадкі непаважлівага стаўлення некаторых службовых асоб да грамадзян, іх патрэб і спадзяванняў. На жаль, і

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

самі грамадзяне далёка не заўсёды ўсведамляюць неабходнасць і важнасць работы першасных дзяржаўных структур.

Па-другое, усё яшчэ даводзіцца канстатаваць, што маецца недастатковая інфармаванасць людзей і ў цэлым не вельмі высокі ўзровень прававой культуры ў грамадстве.

Па-трэцяе, асобныя людзі, як яны лічаць, выбіраюць шлях найменшага супраціўлення: навошта мне самому хадзіць па інстанцыях, хай улада ў асобе Адміністрацыі Прэзідэнта дасць усе неабходныя даручэнні, а я атрымаю канчатковы вынік.

Па-чацвёртае, маюцца выпадкі, калі заяўнікі шчыра пераацэньваюць важнасць пастаўленых пытанняў, мяркуючы, што вырашаць праблему або рэалізоўваць прапанову варта ніяк не ніжэй, чым на ўзроўні Адміністрацыі Прэзідэнта.



Прыём грамадзян у горадзе Гарадок Віцебскай вобласці праводзяць старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл ОРДА і Генеральны пракурор Аляксандр КАНОК.

Напэўна, ёсць і іншыя прычыны, бо, як гэта ні банальна гучыць, колькі людзей, столькі і меркаванняў.

**Кіраўнік дзяржавы — у курсе**

— **Ці чытае беларускі лідар асабіста некаторыя звароты грамадзян? Як адбываецца адбор зваротаў, якія пазней перадаюцца на яго разгляд?**

— Аляксандр Рыгоравіч не проста чытае, а менавіта разглядае, дасканала ўнікаючы ў сутнасць звароту і прымаючы адпаведныя рашэнні.

Перш за ўсё, варта разумець, што ў краіне, прычым менавіта дзякуючы ўвазе і намаганням кіраўніка дзяржавы, створана даволі эфектыўная сістэма работы са зваротамі, якая не стаіць на месцы, а пастаянна ўдасканальваецца і адаптуецца да зменлівых умоў.

Дзягяецца гэта за кошт некалькіх узроўняў разгляду зваротаў. Пачынаючы ад поўнага заканадаўчага афармлення патрабаванняў да работы са зваротамі, жорсткага і рознабаковага кантролю з боку ўпаўнаважаных структур, заканчваючы пастаянным маніторынгам стану спраў у гэтай сферы ва ўсіх рэгіёнах краіны.

З гэтых прычын разгляд якога-небудзь звароту непасрэдна Прэзідэнтам — гэта той неардынарны выпадак, калі здараецца сітуацыя, не ўрэгуляваная на цяперашні момант законам. Альбо гэтае пытанне закранае інтарэсы вялікай колькасці грамадзян і патрабуе аператыўнага рашэння на самым высокім узроўні.

Прэзідэнтам прымаюцца рашэнні і па зваротах асобных грамадзян, калі кіраўнік дзяржавы бачыць відавочную несправядлівасць, дапушчаную ў дачыненні да канкрэтнага чалавека. Некаторыя гісторыі, дарэчы, шырока вядомыя, пра іх раскажваюць у СМІ.

Якога-небудзь мэтанакіраванага адбору заяў, што заслугоўваюць увагі Прэзідэнта, не вядзецца. Калі спецыялісты, адказныя за работу са зваротамі, пры іх першасным разглядзе бачаць значнасць пытання, як правіла, прымаецца рашэнне аб яго дадатковай аператыўнай прапрацоўцы з удзелам зацікаўленых дзяржаўных органаў і падрыхтоўцы прапановы магчымых варыянтаў рашэння. Пасля гэтага пытанне, выкладзенае ў звароце, дакладваецца кіраўніцтву Адміністрацыі Прэзідэнта для наступнага даклада Аляксандру Рыгоравічу.

**Нам піша моладзь**

— **Складзіце партрэт тыповага чалавека, які дасылае зварот у Адміністрацыю Прэзідэнта. Іншымі словамі, хто звяртаецца часцей — мужчыны ці жанчыны, у якім узросце, сацыяльным статусе?**

— Гэта не зусім карэктнае пытанне, прычым не з пазіцыі этыкі, а з пункту гледжання сацыялогіі. Варта разумець, што пытанні пенсійнага забеспячэння мала турбуюць студэнтаў ВНУ. У сваю чаргу, большасць пенсіянераў не вельмі цікавіць умовы развіцця лічбавых тэхналогій у навукальным працэсе тых жа ВНУ. Такія аналогіі можна прыводзіць да бясконцасці.

Фарміраванне ж нейкага «сярэньна-статыстычнага» сацыяльнага партрэта на базе ўсіх тэматык дасць зусім неаб'ектыўную карціну. Гэта тое ж самае, як праслаўтая сярэдня тэмпература па бальніцы.

Часта людзей хвалюе не столькі сама праблема, колькі стаўленне адпаведных службовых асоб і да яе вырашэння, і да грамадзян.

Падводзячы рысу пад сказаным, хочацца асабліва падкрэсліць: нас радуе, што з кожным годам расце колькасць такіх зваротаў грамадзян, у якіх змяшчаюцца не скаргі, а прапановы па развіцці нашай краіны ў розных кірунках — ад знешнепалітычных ініцыятыў, фарміравання інфармацыйнай супольнасці да падтрымкі адораных спецыялістаў, шматдзетных сем'яў.

І гэтыя прапановы паступаюць не толькі ад людзей, якія маюць багаты жыццёвы вопыт, але і ад моладзі — тых, хто ўжо зараз прымае на сябе ўсю паўнату адказнасці за лёс краіны і яе будучыню.

**Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.**  
(Поўную версію інтэрв'ю чытайце на сайце [zviazda.by](http://zviazda.by))

Тэлесеткі

# НИЗКІ СТАРТ У ТЭЛЬ-АВІЎ

На гэтым тыдні Белтэлерадыёкампанія абвясціла аб пачатку прыёму заявак ад ахвотных прадставіць нашу краіну на міжнародным конкурсе песні «Еўрабачанне-2019». Сёлета нацыянальны адбор пачынаецца, бадай, як ніколі позна, але ў медыахолдынгу справядліва заўважаюць: артысты, якія сапраўды зацікаўленыя ўзяць удзел у конкурсе, разумеюць, што канкурэнтаздольны хіт не напішаш за некалькі дзён, а таму рыхтавацца пачынаюць загодзі і далей толькі чакаюць афіцыйнай «адмашкі».

Сёлета тэрміны адбору больш чым сцісцены: заяўкі прымаюць выключна ў электронным выглядзе на сайце www.tvr.by да 31 студзеня — а значыць, ніякіх там ча-

канняў да апошняга і спрэчак наконт даты адпраўкі заказных бандэроляў. У тэрмін да 4 лютага спецыяльна сабраная фокус-група разгледзіць заяўкі і правядзе праслухоўванне кандыдатаў — па добрай традыцыі, убачыць яго можна будзе ў анлайн-рэжыме на сайце Белтэлерадыёкампаніі. А да 8 сакавіка максімум дзесяць фіналістаў адбору мусяць прадставіць беларускім гледачам і экспертам са сферы музыкі, тэлебачання і шоу-бізнесу свае конкурсныя нумары ў гала-канцэрце. Хто акажацца найбольш пераканаўчым, цікавым, меладычным, ды проста ўдачлівым, той па суме балаў і атрымае тытул пераможцы — плюс музычную пуцёўку ў Тэль-Авіў (Ізраіль), дзе з 14 да 18 мая гэтага года 43 краіны-ўдзельніцы выступяць у чарговым «Еўрабачанні».

Цікавая акалічнасць: упершыню ў якасці суарганізатара праекта выступае Міністэрства культуры. Яшчэ адна варта ўвагі дэталі: пераможцу на нацыянальным этапе вызначае толькі прафесійнае журы, без уліку ацэнак гледачоў, — прычым галасаванне суддзяў будзе праходзіць публічна (што выключае, з аднаго боку, магчымасць «накруткі» галасоў праз пакупку SIM-картак, а з другога, мусяць прадэманстраваць неангажаванасць журы). Акрамя таго, два фіналісты, якія зоймуць другое і трэцяе месцы, будуць занесеныя ў рэзerv — на той выпадак, калі пераможца адбору не зможа ўзяць удзел у конкурсе альбо з тых ці іншых прычын будзе дыскваліфікаваны арганізатарамі. Здаецца, гэта вецер перамен па-дзёму ў вялікай тэлевізійнай студыі?

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

\*\*\*

Да 190-годдзя з дня нараджэння Дзмітрыя Кларка, аднаго з вядучых шахматных кампазітараў Расіі другой паловы XIX стагоддзя, газета «Алтайская правда» і Федэрацыя шахмат Алтайскага краю абвясцілі міжнародны конкурс складання двух- і трохходовых шахматных задач. Да ўдзелу запрашаюцца і беларускія складальнікі. У кожным з двух раздзелаў прадугледжаны грашовы першы прыз і яшчэ чатыры — шахматная літаратура. Усім аўтарам, чые творы зоймуць прызавыя месцы або будуць адзначаны ганаровымі і пахвальнымі водгукамі, уручаць дыпламы. Найлепшыя задачы-мініяцюры таксама адзначаць прызамі. Тэрмін прысылкі задач (не болей за тры ад аднаго аўтара) — да 15 красавіка 2019 года на адрас: рэдакцыя «Алтайской правды», г. Барнаул, вул. Караленкі, 105, 656049, Алтайскі край з пазнакай «Шахматны конкурс», або на электронны адрас газеты: mail@ar22.ru, тэма «Шахматны конкурс». Вынікі будуць падведзены ў май-чэрвені 2019 года.

## ШАХМАТНЫ КЛУБ

Выпуск № 61

Сёння прапануем увазе чытачоў задачу Віктара Зайцава і Мікалая Бельчыкава, якая заваявала «бронзу» ў леташнім камандным першынстве Беларусі (гл. дыяграму).



**Белыя:** Кра3, Фб1, Лф8, Сс5, Се2, Ка5, Кг5, пп. а6, d4, е5, f2, g7 (12).

**Чорныя:** Крд5, Лh1, Cd3, Ch8, Ка8, пп. с4, с6, d7, е4, е6, g4 (11).

Мат у 2 хады.  
Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Хмяльніцкага, 10а, 220013, г. Мінск) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadim\_ne67@mail.ru

\*\*\*

Летась мы ўжо расказалі пра ўдзел беларускіх зборных у Сусветнай шахматнай алімпіядзе ў Батумі. У працяг тэмы — яшчэ дзве пераможныя партыі нашых шахматыстаў.

Кірыл Ступак — Пабла Салінас (Чылі). 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Kf3 Kf6 4.Kc3 e6 5.g3 dc 6.Cg2 Kbd7 7.0-0 Ce7 8.e4 0-0 9.Cf4 a5 10.Le1 Le8 11.d5 Cb4 12.de fe 13.e5 Kd5 14.Cd2 Cf8 15.Ke4 Kc5 16.Kfg5 Fc7 17.K:h7 K:e4 18.C:e4 F:e5 19.Kg5 Fc7 20.Ch7+ Kph8 21.Cg6 Kf6 22.C:e8, 1:0.

Уладзіслаў Кавалёў — Мухамад Хусенхаджаеў (Таджыкістан). 1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Kc3 Kf6 4.h3 d5 5.ed K:d5 6.Cb5 K:c3 7.bc Cd6 8.0-0 0-0 9.Le1 Le8 10.d3 Cd7 11.Kg5 h6 12.Ke4 Cf8 13.Fh5 a6 14.Ca4 g6 15.Ff3 f5 16.Kc5 e4 17.Fg3 Kph7 18.K:d7 F:d7 19.de L:e4 20.L:e4 fe 21.Cf4 Cg7 22.C:c7 b5 23.Cb3 a5 24.a4 b4 25.Le1 bc 26.Cb6 Kd4 27.C:d4 F:d4 28.Cf7 Ff6 29.Cd5 Ld8 30.C:e4 Ld4 31.Fg4 Fg5 32.Fe6 Ff6 33.Fg4 Fg5 34.Fc8 h5 35.Fe8 Kph6 36.h4 Ff6 37.g3 Ld2 38.Lf1 Fd6 39.Fb5 Cd4 40.Fg5+ Kpg7 41.Kpg2 Fe6 42.Ff4 Ce5 43.Ff3 Ff6 44.Lb1 F:f3+ 45.Kp:f3 Cd4 46.Lb7+

Kph6 47.Cd3 L:f2+ 48.Kpe4 Cf6 49.Kpe3 Lg2 50.Kpf3 Lg1 51.Lb6 Kpg7 52.La6 Ce5 53.L:g6+ Kpf7 54.Lg5 Kpf6 55.Kpe4 C:g3 56.L:a5 C:h4 57.Lf5+ Kpe7 58.a5 Lg5 59.L:g5, 1:0.

\*\*\*

Мікіта Маёраў падзяліў 1—3 месцы на турніры ў аўстрыйскім Ансбаху (74 удзельнікі). Раман Грыб быў трэці са 140 у Кракаве, а ў Беластоку на Мемарыяле Л. Завенгофа (24 гульцы) перамог Сяргей Хаміцкі, чацвёрты быў Аляксандр Смірноў. На буйным бліцтурніры ў літоўскім Друскінінкай (141 удзельнік) Уладзімір Верамейчык заняў пятае месца. У Сербіі на «сусветным турніры аматараў» (якія не маюць звання гросмайстра) Андрэй Альховік фінішаваў шосты са 115, а Ягор Філіпец — шаснаццаты. У сталіцы Індыі (322 гульцы) Кірыл Ступак падзяліў 1—7 месцы (па дадатковых паказчыках ён трэці), а Аляксей Аляксандраў фінішаваў дваццаты.

\*\*\*

Рашэнне задачы з мінулага выпуску: 1.K:e6. Першымі правільна адказалі Ігар Ананіч, Уладзімір Ізотаў, Сяргей Цяльпук, Віктар Жук.

**Вадзім ЖЫЛКО.**

# ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Сядзі і глядзі



«Вучань лекара».

## Аляксандра, якую мы страцілі

26 студзеня споўніцца 60 гадоў актрысе Наталлі Вавілавай, якая запомнілася мільёнам савецкіх гледачоў па ролі Аляксандры ў фільме «Масква слязам не верыць». Карціна Уладзіміра Мяншова тады стала лідарам пракату — за год яе паглядзелі 90 мільёнаў чалавек, а праз год нават далі «Оскара» як найлепшай замежнай кінастужцы.

Калі на ролю галоўнай гераіні і яе сябровак прэтэндавалі многія актрысы, то дачку Аляксандру рэжысёр зацвердзіў фактычна без проб, бо не хацеў бачыць у ролі нікога іншага. Але сказаць, што Наталля Вавілава прачнулася знакамітай пасля «Масквы...», будзе не зусім праўдай.

Першая роля Наталлі адбылася яшчэ ў 14 гадоў — тады асістэнт рэжысёра Юліі Сонцавай шукаў акцёраў для фільма «Такія высокія горы» (1974 год), прысвечанага знакамітаму педагогу Сухамлінскаму. Там дзяўчыне дастаўся невялікі эпізод, але яе ўсмешку і выразныя вочы многія запомнілі.


Дзякуючы гэтай рабоце юную Наташу знайшлі сярод тысяч маскоўскіх школьнікаў і запрасілі ў наступную карціну, прычым якраз у Мяншова — у ягоным фільме «Розыгрыш», дзе яна сыграла ролю школьніцы Таі Пятровай і імгненна стала папулярнай. Аднак бацькі дзяўчыны былі катэгарычна супраць, каб тая мела справу з кіно — яны хацелі, каб дачка працягнула дынастыю і працавала на ніве дыпламатыі, нават запісалі яе на курсы стэнаграфістаў пры Міністэрстве замежных спраў. Угаварыць бацькоў Вавілавай удалося... выканаўцу ролі Гошы, Аляксею Баталаву. Супраць абаяння куміра тыя не ўстаялі і выпусцілі дачку з-пад дамашняга арышту на здымачную пляцоўку.

Якраз пасля гэтага фільма Вавілава канчаткова вырашыла звязаць лёс з кінематографам, скончыла УДЖК і стала актрысай. А яшчэ менавіта на здымачнай пляцоўцы фільма «Масква слязам не верыць» актрыса знайшла першага — і, што рэдкасць па цяперашнім часе, адзінага свайго мужа Самвела Гаспарова, які доўгі час працаваў у роднай Грузіі шафёрам грузавіка і трапіў у кіно таксама выпадкова. Ён прыехаў у Маскву, цяжка перажываючы развод з першай жонкай, пазнаёміўся тут са студэнтамі-рэжысёрамі, і тыя былі так уражаны шматлікімі жыццёвымі гісторыямі новага сябра, што паралілі паступаць на рэжысёрскае аддзяленне інстытута кінематографіі, якое Гаспараў

і скончыў, дарэчы, на адным курсе з Мяншовым. Нягледзячы на 20-гадовую розніцу ва ўзросце, паміж Наталляй і Самвелам разгарэўся нежартоўны раман, які лагічна перацёк у шчаслівую сям'ю.

...Потым у творчай біяграфіі актрысы былі фільмы «Цяжкая вада», «Вучань лекара», «Цягнік паза раскладам», «Не хадзіце, дзеўкі, замуж» і іншыя, агулам больш за два дзясяткі карцін — але імклівы кар'ерны ўзлёт нечакана перарваўся ўсяго праз некалькі гадоў.

У 1986 годзе Наталля для здымак у гістарычным фільме «Мікалай Падвойскі» пачала вучыцца ездзіць верхам на кані — па сюжэце гэта рабіла яе гераіня. Праз два месяцы наведвання коннай школы актрыса даволі ўпэўнена трымалася ў сядле. Аднак літаральна праз тры дні здымак здарылася непрадбачанае: замест каня, на якім звычайна ездзіла Наталля, ёй вывелі іншую жывёлу, у якой доўгі час балела спіна. Варта толькі было актрысе сесці на каня, той ад болю стаў на дыбкі і скінуў наезніцу на зямлю... Амаль месяц Наталля пралаяла ў шпіталі, але падкасіла яе нават не траўма, а подласць рэжысёра фільма, які маліў не выносіць інцыдэнт за межы здымачнай пляцоўкі і абяцаў дачакацца выздараўлення актрысы, а сам усяго праз тыдзень замяніў яе на іншую кандыдатку і спакойна



«Масква слязам не верыць».

працягнуў работу. Каб дапамагчы любай жонцы перажыць расчараванне ў людзях, Самвел Гаспараў ахвяраваў уласнай кар'ерай і, адмовіўшыся ад шэрагу перспектывных праектаў, павёў Наталлю на некалькі месяцаў у падарожжа па Еўропе. Пасля вяртання, каб вярнуць актрысе ўпэўненасць у творчых сілах, муж зняў яе ва ўласным фільме «Сцярвятнікі на дарогах», аднак яго вытворчасць прыпала на пачатак 90-х, калі расійскае кіно перажывала глыбокі крызіс, таму фільм не трапіў у пракат і пакрыўся пылам на паліцах. Пасля карціны «Справа Сухава-Кабыліна» (1991) Наталля Вавілава вырашыла больш не з'яўляцца на кіна- і тэлеэкране. І цвёрда трымае слова: яна сёння адмаўляецца ад інтэрв'ю і здымак, балазе, прадзюсарская работа мужа дазваляе цалкам прысвяціць сябе дому і сям'і, а таксама дабрачыннасці.



## Нас са штыху не саб'еш

Свой, адметны чытач у газеты «Звязда». Ён жа, хочацца верыць, глядач тэлеканала «Беларусь 3» і ў прыватнасці праграмы «Размаўляем па-беларуску». Гэтая тэлевіктарына ўжо каля гораў і эфіры і магла б выходзіць далей — у звычайным фармаце. Аднак стваральнікі вырашылі ўдасканаліць яго (над чым і працуюць)...

А пакуль усе, хто цікавіцца мовай, шануюць яе і, магчыма, плануюць удзел у віктарыне, могуць удасканальваць сваё веданне з дапамогай «Звязды». Такім чынам, ці ведалі вы, што:

**абаджгаць** — пакусаць (пра пчол, аваднёў і інш.); алячы (крапіваю);

**амбарас** — турботы, непакой;

**бахматы** — пышны, разложысты;

**вільчык** — верхні стык даху, канёк;

**засаб** — запар, без перапынку;

**кльпаць** — марудна ісці, накульгваючы;

**ніжнік** — малодшая фігура ў ігральных картах, валет;

**разбёрсаць** — раскідаць, распусціць, разблытаць;

**раннюю расу абганць** — устаць вельмі рана, на золку; (беларускія *сінонімы*: з зарою ўстаць, як свет сонцам (устаць); *рускія адпаведнікі*: встать с солнцем);

**з тропу збіваць** — выклікаць замяшанне, заблытваць (беларусы *яшчэ скажуць*: з поля зводзіць, з ладу (з толку) збіваць, са штыху збіваць; *рускія*: сбивать с толку).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.15 Навіны.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+). 9.00, 18.40 Тэлебарометр. 9.05, 20.05 Серыял «Зразумець. Дараваць» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак». 7.35 «Беларуская кухня». Клёцкі па-карэвіцку. 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.

12.25 «БССР. Невядомая гісторыя». Фільм першы (16+). 12.50, 21.45 «У жніўні 44-га...» Драма (12+).

5 Беларусь 5

7.00 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» — ЦСКА. 8.45 Вынікі тыдня. 9.30 Фігурнае катанне. Чэмпіянат Еўропы. Мінск.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны (16+).

20.00 «Час». 21.10 Серыял «Ланцэт» (12+). 22.10 Серыял «Бяспека» (16+).

СТБ

5.30 «Вялікі горад». 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

МІР

6.00, 10.10 Серыял «Страсці па Чапаю» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).

8 канал

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 0.05 «Надвор'е». 7.05 «Мультипарад».

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі». 10.55 Надвор'е на тыдзень. 11.00, 14.00, 20.00 Весткі.

12.35, 14.30 Маст. фільм «Кацярына Варона» (6+). 13.35 «Наша справа» (16+).

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз». 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 6.10 «За гранню» (16+).

мой

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 0.05 «Надвор'е». 7.05 «Мультипарад».

ВТБ

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+). 7.25, 2.50 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 «Заяц Коська і Крынічка». «Гаршчочак кашы».

13.15 «Маленькія сакрэты вялікіх карцін». Дак. серыял. 13.45 Да юбілею Эры Зіганшнай.

Настальгія

6.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1963. 2-я частка. 2010 год (12+).

19.35 «Зямля — Павеце ра». «Ночныя снайперы». 2002 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.30, 5.00, 8.30, 17.30 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.

Кінакамедыя

0.25 З 5 да 7. Час палюбоўнікаў (16+). 2.25 Твой выхад, дзетка! (18+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+). 9.30 «Заўтра сёння» (12+).

10.00, 5.20 «Выратуйце, я не ўмею гатаваць!» (12+). 10.50 «Глядзі сам» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.25 Бойфрэнды з будучыні (16+). 8.40 Спяшайся кахаць (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Кур'ер з «Раю» (12+). 8.15 Паддубны (6+).

National Geographic

6.00 Зона будаўніцтва (16+). 6.20 Мегазаводы (16+).

Discovery Discovery

8.00 Цікава пра ўсё. 10.00 Невядомая экспедыцыя.

**1 Беларусь 1**

6.50 Меладрама «Артыстка». 3—4-я серыі (16+).  
8.20 Клуб рэдактараў (16+).  
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.  
9.10 «Арсенал» (12+).  
9.45 Зона Х. Вынікі тыдня (16+).  
10.20 Маршрут пабудаваны. Смілавічы (12+).  
10.55, 12.35 Серыял «Сваты-3» (12+).  
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.  
13.30 «Я ведаю».  
15.15 Твой горад.  
15.30 Вакол планеты.  
16.20 «Усё пучём».  
16.40 Меладрама «Жанчына ў люстэрку» (16+).  
20.40 Навіны надвор'я.  
21.00 Галоўны эфір.  
22.10 Меладрама «Родная кроў» (16+).

**2 Беларусь 2**

7.00 М/с «Машкіны страшылкі» (0+).  
7.15 Фільм для дзяцей «Ганс Рэкле і Чорт» (6+).  
8.30, 20.05, 21.55 Тэлебарометр.  
8.35 М/с «Чып і Дэйл спяшаюцца на дапамогу» (0+).  
9.25 «Свет навыварат. Непал» (16+).  
10.35 «ЖаннаПажані» (16+).  
11.35 Меладрама «Навічок» (12+).  
13.40 Фантастыка «Трансформеры: эпоха вынішчэння» 12+).  
16.20 «Тата папаў» (16+).  
17.55 «Бітва экстрасенсаў». 18-ы сезон (16+).  
20.35 «Абмен жонкамі» (16+).  
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.  
22.05 «Трэці лішні» (16+).  
23.00 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).  
23.30 «Арол і рэшка. Кругасветка» (16+).

**3 Беларусь 3**

7.30 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.  
8.00, 14.10, 20.15 Навіны культуры.  
8.15, 14.25, 20.30 «Гэты дзень».  
8.20 «Камертон». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Міронава.  
8.45 «Вій». Маст. фільм (12+).  
10.00 «Наперад у мінулае».

10.30 «Беларуская кухня». Запечаная бульба з грыбамі.  
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».  
11.50 «Над Цісай». Дээтктыў (12+).  
13.15 «Майстры і куміры». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Дайнека.  
14.30 «Пэпі Доўгаяпанчоха». Фільм – дзецям (6+).  
16.40 «Камертон». Народны артыст Беларусі Уладзімір Пятроў.  
17.10 «Дзяржаўная граніца». Маст. фільм «Чырвоны пясок» (12+).  
19.35 «Арт-гісторыі». Мікіта Моніч. Замуж у халаце. Цырыманіяльня жаночыя накідкі-ўцікакэ ў традыцыйнай культуры Японіі.  
20.00 «Архітэктура Беларусі».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
21.05 «Фронт за лініяй фронту». Драма (12+).  
23.50 «Артэфакты». Скарб, замураваны ў сцяну Брэсцкай крэпасці.

**5 Беларусь 5**

7.00 Змешаныя адзінаборствы. UFC.  
9.05 Тэніс. WTA. Санкт-Пецярбург. 1/2 фіналу.  
10.45 Гандбол. Чэмпіятат Беларусі. БГК імя Мяшкова — «СКА-Мінск».  
12.20 Піт-стоп.  
12.50 Бятлон. Маладзёжны чэмпіятат свету. Гонка пераследу. Юніёры. Юніёркі.  
14.40 Хакей. Чэмпіятат Беларусі. «Юнацтва-Мінск» — «Нёман» (Гродна).  
16.55 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Лестэр» — «Манчэстэр Юнайтэд».  
18.55 Гульні «навыраст».  
19.25 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Манчэстэр Сіці» — «Арсенал». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
21.30 Футбол. Чэмпіятат Партугаліі. «Спортынг» — «Бенфіка».  
22.25 Вынікі тыдня.  
23.10 Тэніс. WTA. Санкт-Пецярбург. Фінал.

**АНТ**

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».  
7.10 «Маша і Мядзведзь». М/ф (0+).  
7.35 «Андрэй Мягкоў. «Тишину шагами мера...»  
8.40 «Метэгаід».  
9.10 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).

9.25 «Здароўе» (16+).  
10.35 «Бесталковыя нататкі» (12+).  
11.30 «Юбілейны канцэрт ансамбля «Сябры» (6+).  
14.00 Камедыя «Верныя сябры» (0+).  
16.20 «Ералаш».  
16.35 Камедыя «Каўказская палонніца, або Новыя прыгоды Шурыка» (12+).  
18.10 «Галоўная роля» (12+).  
20.00 «Контур».  
21.05 Трылер «Выкуп» (16+).  
22.50 «Што? Дзе? Калі?» Дзеці XXI стагоддзя (12+).  
0.05 Меладрама «Скрыжаванне» (12+).

**СТБ**

6.00 «Жывая тэма» (16+).  
10.00 «Цэнтральны рэгіён».  
10.30, 21.35 Дакументальны спецпраект (16+).  
12.15, 13.40, 16.40, 20.35 «Участак лейтэнанта Качуры». Серыял (16+).  
13.30, 16.30 Навіны «24 гадзіны».  
19.30 «Тыдзень».  
23.00 «Тыдзень спорту».  
23.30 «Анекдот-шоу» (16+).  
0.05 «Метад». Серыял (18+).

**МІР**

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 М/ф (0+).  
6.15 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).  
7.05 «Беларусь сёння» (12+).  
8.05, 4.45 «Куль/Турызм» (16+).  
8.55 «Яшчэ танней» (12+).  
9.25, 4.00 «Наша кіно. Гісторыя вялікага кахання» (12+).  
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).  
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Серыял «Адналюбы» (16+).  
18.30, 0.00 «Разам».  
1.55 Маст. фільм «Каханы Раджа» (16+).  
5.30 Серыял «1943» (12+).

**РТР—Беларусь**

7.00 Маст. фільм «Сяброўкі».  
8.45 Маст. фільм «Сцэрва».  
10.30 «Смехапанарама Яўгена Петрасяна» (16+).  
11.00 Весткі.  
11.20 «Сам сабе рэжысёр» (16+).  
12.15 «Ранішняя пошта» (16+).  
13.00 «Калі ўсе дома» (12+).  
14.00 «Далёкія блізкія» (12+).  
15.30 «Смяяцца дазваляецца» (16+).

17.50, 21.45 Маст. фільм «Калейдаскоп лёсу» (12+).  
20.00 Весткі тыдня.  
23.15 Масква. Крэмль. Пуцін.  
0.05 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ—Беларусь**

6.00 «Астрапрагноз».  
6.05 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).  
6.40, 23.25 «Зразумець і абясшодзіць» (12+).  
7.10 Серыял «Агент асобага прызначэння» (16+).  
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.  
8.20 Спецыяльны рэпартаж (12+).  
8.40 «Вуснамі дзіцяці» (0+).  
9.15 «Хто ў доме гаспадар?» (16+).  
10.25 «Першая перадача» (16+).  
11.00 «Цуд тэхнікі» (12+).  
11.50 «Дачны адказ» (0+).  
12.50 «Наш СпажыўНагляд» (16+).  
13.45 «Паэдзем, паядзім!» (0+).  
14.05 Серыял «Урач» (16+).  
16.25 «Следства вялі...» (16+).  
18.05 «Новыя рускія сенсацыі» (16+).  
19.00 «Вынікі тыдня».  
20.10 Серыял «Дудачка крысалава» (16+).  
23.55 Серыял «Паверх» (18+).

**8 канал**

7.00, 16.20, 19.00, 21.05, 23.50 «Надвор'е».  
7.05 М/ф «Баранчык Шон».  
7.15 Дак. серыял «Малыя» (0+).  
8.00 М/ф «Прыгажуня і пачвара».  
9.25 «Утрамдзія».  
9.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).  
10.00 «Малюючы Кітай».  
10.30 Трылер «Рыцар дня» (12+).  
12.40 Камедыя «Прышэльцы» (16+).  
14.30 Камедыя «Ілюзіі» (16+).  
16.25 «Глядзім усёй сям'ёй». Камедыя «Элвін і бурундукі».  
17.55 «Адказвайка» (0+).  
18.00 «Сябры дзядулі Марка» (0+).  
18.15 Серыял «Яна напісала забойства» (12+).  
19.05 Драма «Шукаю сябра на канец свету» (16+).  
20.50 «Вечарніца» (0+).  
21.10 Фантастыка «Паміж зоркамі» (12+).

**ВТВ ВТВ**

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+).  
7.25 М/ф «ЧычыЛэнд» (0+).  
7.45 М/ф «Джынглікі» (6+).  
8.10 М/ф «Машкіны страшылкі» (0+).  
8.35 «Ералаш» (6+).  
9.20, 17.25 «Уральскія пельмені» (16+).  
10.45, 18.40 Серыял «Шчаслівая разам» (16+).  
11.40 «Паспець за 24 гадзіны» (16+).  
12.40 «Вакол свету пад час дэкрэту» (12+).  
13.40, 3.10 «Рублёва — Бірулёва» (16+).  
14.40, 2.15 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).  
15.40 Камедыя «Мільянер паняволі» (12+).  
20.00 Серыял «Маладзёжка-6» (16+).  
21.00 Серыял «Атэль «Элеон»-3» (16+).  
22.00 Мюзікл «Каралі танцпляцоўкі» (12+).  
0.05 Серыял «Дзённік доктара Зайцавай» (16+).  
1.05 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).  
4.00 «Лаві момант» (16+).  
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

**Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.  
6.35 «Пешшу...» Масква гандлёвая.  
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».  
7.35 «Тэатральны летапіс». Андрэй Ганчароў.  
8.00 «Сіта і Рама». Серыял.  
8.45 «Маленькія сакрэты вялікіх карцін». Дак. серыял.  
9.15 «Араніянбаумскія гульні». Дак. фільм.  
10.15 «Назіральнік».  
11.10, 1.40 ХХ стагоддзе. «Увага, тыгры! На здымках фільма «Паласаты рэйс», «Калі канчаецца працоўны дзень». Дак. фільмы.  
12.05 Сусветныя скарбы.  
12.20, 18.50, 0.30 Улада факта. «Версальскі свет: наступствы кампрамісу».  
13.05 Юбілей Людмілья Палаковай. «Лінія жыцця».

14.00 Колер часу. Павел Фядотаў.  
14.15 «Міфы і монстры». Дак. серыял.  
15.10 «На гэтым тыдні... 100 гадоў таму».  
15.35 «Агора». Ток-шоу.  
16.35 «Корцік». Маст. фільм. 1-я серыя.  
17.45 «Шастаковіч. Летапіліта Іларыёна (Алфеева).  
19.45 Галоўная роля.  
20.05 «Правілы жыцця».  
20.30 «Добрай ночы, малыя!»  
20.45 Ступені цывілізацыі. «Лізавета Першая і яе ворагі». Дак. фільм. 1-я серыя.  
21.35 «Саці. Нясумная класіка...»  
22.15 «Рэгтайм, або Разарваны час».  
22.45 «Ідыёт». Серыял. 1-я серыя.  
0.00 Да 90-годдзя з дня нараджэння філосафа. «Вечныя тэмы. Размова з Аляксандрам Пяцігорскім. Выбранае». Дак. серыял.  
0.30 Улада факта. «Версальскі свет: наступствы кампрамісу».  
1.15 Раман у камені. «Германія. Замак Разенштайн». Дак. фільм.  
2.30 Жыццё выдатных ідэй. «Тайны блакітнага экрана».

**Настальгія**

6.00 Маст. фільм «Выпадковая сустрэча» (12+).  
7.05, 8.45, 11.00, 16.45, 21.45, 23.00, 1.05, 2.20, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).  
7.30 «Гэты фантастычны свет». «Псіхадзінаміка вядзьмарства». 1990 год (12+).  
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).  
10.00 Маст. фільм «А параходы гудуць і сыходзяць» (16+).  
12.00 «Вакол смеху». «Пра анекдот». 1990 год (12+).  
13.40 «Праграма А». 1990 год (16+).  
15.40 Маст. фільм «Вялікія перагоны» (12+).  
17.00 Кінаканцэрт «Вам песня прысвячаецца, або Зноў карнавальная ноч». 1983 год (12+).

18.00 Маст. фільм «Крадзедж» (16+).  
20.25 «Ранішняя пошта». «Пародыя». 1985 год (12+).  
21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).  
22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).  
0.00 Да і пасля... з Уладзімірам Малчанавым. Год 1963. 1-я частка. 2010 год (12+).  
1.30 Маст. фільм «Прафесія — следчы». 4-я серыя (16+).  
4.00 «Колба часу» (16+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

1.00 Тэніс. «Гейм, Шэт і Матс»-экстра.  
1.15 Watts.  
1.35 Веласпорт (трэк). Кубак свету.  
3.30, 6.30, 12.00, 17.30 Тэніс. Australian Open. Мужчыны. Фінал.  
5.00, 10.30, 16.00 Тэніс. Australian Open. Жанчыны. Фінал.  
8.30, 14.00, 22.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.  
9.30, 21.00 Бятлон. Кубак свету.  
15.00 Веласпорт. «Вуэльта Сан-Хуана»  
19.30 Горныя лыжы. Кубак свету.  
23.00 Тэніс. Australian Open.

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

0.45 З 5 да 7. Час палябоўнікаў (16+).  
2.30 Каханне з перашкодамі (16+).  
4.40 Здрадай не лічыцца (16+).  
6.40 Твой выхад, дзетка! (18+)  
8.35 Дзякуй за абмен (16+).  
10.45 Няправільныя копы (18+).  
12.20 Каханне ў вялікім горадзе (16+).  
14.05 Каханне ў вялікім горадзе-2 (16+).  
15.55 Каханне ў вялікім горадзе-3 (16+).  
17.30 Старскі і Хатч (12+).  
19.30 Аферысты паняволі (18+).

21.15 Каханне і лімоны (16+).  
23.10 Рымскія спатканні (16+).

**ТВ ТБЗ**

6.00 М/ф (6+).  
8.35 «Доктар І...» (16+).  
9.05 «10 самых» (16+).  
9.55 «Глядзі сам» (12+).  
9.55 «Перыскоп» (16+).  
10.15, 2.25 «Судовыя страцы». Дак. серыял (16+).  
11.55, 4.40 «Асцярожна, махляры!» (16+).  
12.30 «Без падману» (16+).  
13.20 «Салодкае развітанне Веры». Маст. фільм (14+).  
15.20, 21.35, 3.55 «Нераскрытыя тайны» (12+).  
16.20 «Мой герой» (12+).  
17.15 «Развітанне» (16+).  
18.10 «Гульні з прывідамі». Дак. фільм (12+).  
19.05, 1.15 «Асколкі». Серыял (16+).  
20.35 «Арэна для забойства». Серыял (12+).  
22.30 «Уся праўда» (16+).  
23.00 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
23.40 «Як выйсці замуж за тры дні». Камедыя (16+).  
5.05 «Часова даступны» (12+).

**TV 1000 ТБ1000**

8.10 Паранорман, або Як прыручыць зомбі (6+).  
10.00 Зялёная міля (16+).  
13.30 Гатака (12+).  
15.35 Візантыя (16+).  
17.50 Леў (16+).  
20.10 Голая праўда (16+).  
22.10 Дарыян Грэй (16+).  
0.25 Джэкі (18+).  
2.20 Прывабная Тамара (16+).  
4.10 Птушачка на провадзе (16+).

**ТВ1000 Рускае кіно**

6.20 Duxless-2 (16+).  
8.30 Уцячы, дагнаць, захацаца (12+).  
10.15 Злодзей (16+).  
12.15 Увосень 41-га (12+).  
14.20 Асаблівасці нацыянальнага палявання (16+).

16.20, 4.20 Зводныя сёстры. Серыял (12+).  
18.20 Асаблівасці нацыянальнай рыбалкі (16+).  
20.20 Унук касманаўта (12+).  
22.00 Барвовы колер снегападу (16+).  
0.25 Мечаносец (18+).  
2.35 У руху (16+).

**National Geographic**

6.00 Самыя дзіўныя фатаграфіі National Geographic (16+).  
6.25 Тайвань — востраў рыбы (16+).  
8.00 Аўта-SOS (12+).  
9.35 Крамянёвая даліна (16+).  
11.05, 18.45 Схаваная грабніца Чынгісхана (16+).  
11.50 Ледзяная дарога (16+).  
12.35, 19.35 Непакорлівы востраў (16+).  
13.20, 20.20 Інстынкт выжывання (16+).  
14.10 Дзікі тунец (16+).  
15.40, 1.55 Гарачыя граніцы (16+).  
16.25, 21.10, 2.45 Расследаванні авіякатастроф (16+).  
17.15, 22.00, 1.10, 4.25 Адкуль бяруцца дыктатары (16+).  
22.45 Настольная кніга дыктатара (16+).  
23.30 Асушыць Вялікія Азёры (16+).  
0.20 Гісторыя Бога (16+).  
5.10 Найцяжэйшы ў свеце рамонт (16+).

**Discovery Discovery**

8.00, 16.00, 22.00, 0.00 Махінатары.  
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Аўтамайстэрні.  
10.00, 15.00, 21.00 Як гэта зроблена?  
11.00 Ліквідатар.  
11.30, 20.00, 5.30 Брудныя грошы.  
12.00, 18.00, 1.00, 6.20 Зброя будучыні.  
13.00 Мадэль для зборкі.  
14.00, 3.50 Найлепшы збройнік.  
19.00 Рэальныя дальнабойшчыкі.  
2.00, 7.10 Будучыня з Джэймсам Вудсам.  
2.55 Апошнія жыхары Аляскі.

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.15 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.55 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.05 Серыял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Усход — Запад» (16+).
13.05 Дзіцячы доктар.
13.35 Дзень у вялікім горадзе.
14.30, 15.25 Серыял «Напарніцы» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Беларуская часінка.
21.00 Панарама.
21.50 «Справа жыцця. Адраджэнне». Дак. фільм.
23.35 Сфера інтарэсаў.
0.35 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+).
9.00, 17.25 Тэлебарометр.
9.05, 20.10 Серыял «Зразумець. Дараваць» (16+).
9.40, 20.40 Серыял «Сямейныя гісторыі» (16+).
10.15, 23.00 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).
11.10, 17.30 Серыял «Касатка» (16+).
13.00, 23.55 Серыял «Самара» (16+).
13.55 «Вясельны памер» (16+).
14.50 «Да пабачэння!» (16+).
15.40 «Нічога сабе нюз» (12+).
15.45, 0.45 «Пін\_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.30 «Арол і рэшка. Кругасветка» (16+).
19.15 «Веру не веру» (16+).
20.40 «Сямейныя гісторыі» (16+).
21.10, 22.10 «Тата папаў» (16+).
22.00 Спортлато 6 з 49, КЕНО.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35 «Беларуская кухня». Капусныя бліны і кіслая капуста з просам.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.
8.20, 12.20, 20.30 «Гэты дзень».
8.25, 18.10 «Зоя». Маст. фільм (16+).
9.20, 17.20 «Каралева Марго». Маст. фільм (16+).
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).

10.40 «Беларусь як песня». Аркадз Эскін.
11.10 «Майстры і куміры». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Яўген Крыжаноўскі.
12.25 «БССР. Невядомая гісторыя» (16+).
12.50, 21.45 «Максім Перапяліца». Камедыя (12+).
14.25, 21.05 «Апошні дзень». Наталля Гундарова (12+).
15.00 «Артэфакты». Унікальны ўзор ручнога ткацтва — кунтушовы пояс слуцкага тыпу.
15.30 «Славянскі базар у Віцебску — 2018». Канцэрт «Залаты хіт».
19.05 Да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм.
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрка».
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Справа жыцця. Адраджэнне». Дак. фільм.
23.15 «Камертон». Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк.

5 Беларусь 5

7.00 Хакей. Чэмпіят Беларусі. «Нёман» — «Гомель».
8.55 Гульні «навыраст».
9.25 Хакей. КХЛ. ЦСКА (Масква) — «Дынама» (Мінск).
11.25 Фігурнае катанне. Чэмпіят Еўропы. Мінск.
12.30 Матч-пойнт.
13.00, 21.10 Тэніс. WTA. Санкт-Пецярбург.
18.50 Хакей. Чэмпіят Беларусі. «Нёман» — «Гомель». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Футбол. Чэмпіят Англіі. «Ньюкасл» — «Манчэстэр Сіці». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
0.55 Спорт-кадр.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны навіны.
6.10, 7.15, 8.15 «Наша раніца».
7.10, 8.10 «Трывожная кнопка» (16+).
9.10 «Жыць здорава!» (16+).
10.20 Серыял «Дэтэктывы» (16+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10 Серыял «Год у Таскане» (16+).
14.40 «Давай пажэнімся!» (16+).
15.35, 16.20, 0.10 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.55 «На самай справе» (16+).

18.20 «Удача ў прыдачу!» з «Еўраопт».
19.05 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Серыял «Ланцэт» (12+).
22.10 Серыял «Бяспека» (16+).
1.00 «Нашы навіны». Галоўнае за дзень.

СТБ

5.30 «Цэнтральны рэгіён».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
6.10, 20.15 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
9.10, 23.05 «Загадкі чалавечтва» (16+).
10.40, 20.30 «Знахар». Серыял (16+).
12.25 «У апошні момант» (16+).
12.35, 23.45 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45 «Жывая тэма» (16+).
15.30, 16.50 «Участак лейтэнанта Качуры». Серыял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
22.00 «Глядзець усім!» (16+).
0.25 «Метад». Серыял (18+).
1.20 Дакументальны праект (16+).

МІР

6.00 «Культ/Турызм» (16+).
6.40 Серыял «АСА» (16+).
8.50, 10.10 Серыял «Тайна куміра» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
13.15 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
14.10, 1.30 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05, 2.15 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 0.50 «Гульня ў кіно» (12+).
17.00 Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).
19.20, 3.05 Серыял «Сужэнцы» (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Недаражная зорка» (12+).
5.30 «Такія розныя» (16+).

РТР-Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).
12.35, 14.30, 20.40 Серыял «Іншыя» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.00 Весткі. Мясцовы час.
17.25 «Лёс чалавека» (12+).
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
22.30, 23.10 «Хто супраць?» Ток-шоу.
0.40 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ-Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.10 «За гранню» (16+).
6.25 «Беларусы» (6+).
7.10 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
8.05 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.20 Серыял «Злачынства будзе раскрыта» (16+).
11.55 Пракурорская праверка (16+).
13.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 Серыял «Марскія д'яблы» (16+).
15.50, 16.35 Серыял «Шэрыф» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.45 Серыял «Неўскі» (16+).
21.15 Серыял «Адплата» (16+).
23.30 «Тэрыторыя бяспекі».
0.00 Серыял «Паверх» (18+).

8 канал

7.00, 15.55, 18.50, 21.05, 0.50 «Надвор'е».
7.05 «Мультипарад».
7.25, 16.00 «Гумарынка».
7.30, 17.20 Серыял «Містар і лэдзі» (12+).
9.00 Дак. серыял «Дарога ў школу».
9.35 Серыял «Кандзіс Рэнуар» (16+).
10.30 «Мой любімы гадаванец».
11.00 Баявік «Доўгі пацалунак на ноч» (16+).
13.00, 19.50 Серыял «Арэлі» (16+).
14.00 Серыял «Забі мяне, вылечы мяне» (16+).
16.05 «Мультипарад».
16.20 Серыял «Пуаро Агаты Крысці» (16+).
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.10 Фантастыка «Асобая думка» (12+).
23.30 Прыгоды «Амазонія. Інструкцыя па выжыванні».

ВТВ ВТВ

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+).
7.25, 3.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
8.20, 2.10 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
9.15 М/ф «Чычылэнд» (0+).
9.35 М/ф «Царэўны» (6+).
10.05 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
10.30 Скетч-шоу «Асцярожна: дзеці!» (6+).
11.00, 15.25 «Уральскія пельмені» (16+).
12.00 «Вакол свету пад час дэкрэту» (12+).
13.00 «Слава богу, ты прыйшоў!» (16+).
14.00 Серыял «Атэль «Элеон»-3» (16+).
17.40 Анімацыйны фільм «Джасцін і рыцары Доблесці» (0+).
19.20 Анімацыйны фільм «Індыкі: назад у будучыню» (0+).
21.00 Камедыя «Аднакласнікі» (12+).
22.55 Трылер «Калі тэлефануе незнаёмец» (16+).



0.35 «Хачу верыць!» (16+).
4.00 «Лаві момант» (16+).
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

Культура

6.30 Біблейскі сюжэт.
7.05 «Прыгоды Хомы». «Страшная гісторыя». «Раз — гарох, два — гарох...» «Брыдкае качаня». М/ф.
8.20 «Сіта і Рама». Серыял.
9.50 «Лёсы перакрываюцца». Дак. серыял.
10.20 Тэлескоп.
10.50 «Мы з джаза». Маст. фільм.

12.20, 1.20 «Планета Зямля». Дак. серыял.
13.10 «Пятае вымярэнне».
13.40 Да 95-годдзя з дня нараджэння Тэнгіза Абуладзэ. «Дрэва жадання». Маст. фільм.
15.25 «Глен Гульд. Жыццё пасля смерці». Дак. фільм.
17.20 Рэпартажы з будучыні. «Турпуцёўкі на Мясца». Дак. фільм.
18.00 Кіно на ўсе часы. «Рыбка па імені Ванда». Маст. фільм (16+).
20.00 «Сталінград. Мы яшчэ жывыя ці не?» Дак. фільм.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Да 80-годдзя з дня нараджэння Кацярыны Максімавай. «Каця. Ліст з мінулага». Дак. фільм.
22.30 «Анюта». Фільм-балет.
23.40 «Адпачынак воіна». Маст. фільм (12+).
2.10 «Шукальнікі». «Пажэмскае нешанцаванне».

Кінакамедыя

1.05 Правілы жыцця французскага хлопца (16+).
3.00 Выпадковы муж (16+).
4.40 Дзякуй за абмен (16+).
6.50 СуперБабровы (12+).

6.00 Маст. фільм «Звычайная гісторыя» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 13.05, 15.45, 17.00, 19.10, 23.35, 3.45, 5.00 Музыкальная настальгія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1963. 2-я частка. 2010 год (12+).
13.20 Тэлеспектакль «Гісторыя кавалера Дэ Грые і Манон Леско». 1980 год (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Машанька» (12+).
19.35 Канцэрт «Best of Rock» 'n' «Roll Greats». 2004 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).

6.00 Маст. фільм «Звычайная гісторыя» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 13.05, 15.45, 17.00, 19.10, 23.35, 3.45, 5.00 Музыкальная настальгія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1963. 2-я частка. 2010 год (12+).
13.20 Тэлеспектакль «Гісторыя кавалера Дэ Грые і Манон Леско». 1980 год (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Машанька» (12+).
19.35 Канцэрт «Best of Rock» 'n' «Roll Greats». 2004 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).

ТВ3

6.00 М/ф (6+).
9.45 «Гаехалі» (12+).

22.00 Маст. фільм «Вось такая гісторыя...» (16+).
0.00 Маст. фільм «Зіма ў раі» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.00, 3.00, 5.00, 8.30, 10.30, 17.30 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.
2.00, 6.00, 11.15, 15.00, 20.30 Горныя лыжы. Кубак свету.
3.30, 6.30, 21.45 Снукер. German Masters.
9.30 Веласпорт. «Вуэльта Сан-Хуана».
16.00, 19.45 Біятлон. Чэмпіят свету сярод юніёраў.
17.00 Лыжнае дваябор'е. Кубак свету.

Кінакамедыя

1.05 Правілы жыцця французскага хлопца (16+).
3.00 Выпадковы муж (16+).
4.40 Дзякуй за абмен (16+).
6.50 СуперБабровы (12+).



8.40 Што вытвараюць мужчыны (18+).
10.25 Што вытвараюць мужчыны!-2 (18+).
12.00 Запалі гэтым лётам (16+).
13.50 Каханне і лімоны (16+).
15.45 Дзікая штучка (16+).
17.40 Аферысты паняволі (18+).
19.30 Супергеройскае кіно (16+).
21.05 Рыцары каралеўства крутасці (18+).
22.40 Ідэаль (18+).

ТВ3

6.00 М/ф (6+).
9.45 «Гаехалі» (12+).

10.15 «Перыскоп» (16+).
10.35 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).
11.25, 1.40 «Усё, што нам патрэбна...» Серыял (16+).
15.20 «Радня». Драма (12+).
17.10 «Прышэльцы на гарышчы». Камедыя (6+).
18.45 «Знак якасці» (16+).
19.40 «10 самых» (16+).
20.15 «Каралева пры выкананні». Маст. фільм (12+).
22.10 «300 спартанцаў». Фэнтэзі (16+).

20.20 Кур'ер з «Раю» (12+).
22.10 Паддубны (6+).



0.35 22 хвіліны (16+).
2.15 Горка!-2 (16+).
3.55 Ганна Карэніна. Гісторыя Вронскага (12+).

National Geographic

6.00 Мегамасты (16+).
6.50 Мегазаводы (16+).
7.40 Аўта-SOS (16+).
9.20 Дзікі тунец (16+).
11.45, 0.20 Невядомы Кітай (16+).
13.25 Кітай з вышыні птушынага палёту (16+).
14.55 Схаваная грабніца Чынгісхана (16+).
15.40 Фатальны пажар на «Тытаніку» (16+).
16.30 Апошнія крокі Гітлера (16+).
18.00, 22.00 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха (16+).
18.50, 20.30, 2.50 Расследванні авіякатастроф (16+).
19.35 Інстынкт выжывання (16+).
2.00 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).
4.25 Паранармальнае (16+).

0.15 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
5.10 «Нераскрытыя тайны» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.10 З 13 у 30 (12+).
8.15 Паранорман, або Як прыручыць зомбі (6+).
10.10 Аперацыя «Арго» (16+).
12.35 Прывід оперы (12+).
15.30 Апалон 13 (12+).
20.10 Агент Джоні Інгліш (12+).
22.05 Спяшайся кахаць (12+).
0.10 Саліст (16+).
2.25 Недатыкальныя (18+).
4.05 Лізавета (16+).

Discovery

8.00 Як гэта зроблена?
10.00 Найлепшы збройнік.
11.00, 1.00 Скрозь кратовую нару.
12.00, 23.00 Махінатары.
13.00 Загадкавыя знікненні.
14.00, 2.55, 7.10 Мадэль для зборкі.
16.00 Паляўнічыя на стэрны.
18.00, 22.00 Аўтамайстэрні.
0.00, 6.20 Невядомая экспедыцыя.
2.00 Залатая ліхаманка.
4.40 Самагоншчыкі.
5.30 Голыя і напалоханыя.

6.20 Добры хлопчык (12+).
8.20 28 панфілаўцаў (12+).
10.40 Невеста (16+).
12.35 Мянялы (12+).
14.30 Я кахаць цябе буду, можна? (12+).
15.45 Горка! (16+).
17.45 Настаўніца (12+).

ТВ3

6.00 М/ф (6+).
9.45 «Гаехалі» (12+).

1 Беларусь 1

6.20 Слова мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на свята Странчанна Гасподняга. 6.30 Існасьць. 6.55 Меладрама «Артыстка». 1—2-я серыі (16+). 8.25 Кулінарная дыпламатыя (12+). 9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 9.10 Маршрут пабудаваны (12+). 9.50 Здароўе (12+). 10.40 Гісторыі выратавання. 11.15, 12.10 Меладрама «Ружа і чартапалох» (16+). 13.30 «Я ведаю» (6+). 15.15 Краіна. 15.45 Меладрама «Родная кроў». 1—4-я серыі (16+). 20.00 «Макаёнка, 9». 21.00 Панарама. 21.45 Меладрама «Час кахаць». 1—4-я серыі (16+). 1.00 Серыял «Сваты-3» (12+). 1.50 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 М/с «Машкіны страшылкі» (0+). 7.25 М/с «Кунг-фу панда: захапляльныя легенды» (12+). 8.45, 21.55 Тэлебарометр. 8.50 Анімацыйны фільм «Прыгоды Тыгрулі» (0+). 10.10 «Хто я?» (12+). 10.30 «Капейка ў капейку» (12+). 11.05 «Камень, нажніцы, папера» (16+). 11.35 «Паненка-сялянка» (16+). 12.30 «Да пабачэння!» (16+). 13.15 Меладрама «Навічок» (12+). 15.25 «Блізняты» (16+). 16.20 «Тата папаў» (16+). 18.00 Камедыя «Кухар для прэзідэнта» (12+). 19.35 Драма «Таленавіты містар Рыплі» (16+). 22.00 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 22.05 Фантастыка «Трансформеры: эпоха вынішчэння» (12+).

3 Беларусь 3

7.05 «Сіла веры». 7.30, 15.00, 20.15 Навіны культуры. 7.45, 20.30 «Гэты дзень». 7.50 «Пэпі Доўгаяпанчоха». Фільм — дзецям (6+). 10.00 «Жывая культура». Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў вёсцы Дзеркаўшчына Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці.

10.30 «Беларуская кухня». Бонды з юшкай. 10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+). 11.20 «Спявае Беларусь». 12.10 «Дзяржаўная граніца». Маст. фільм «Чырвоны пясок» (12+). 14.35 «Навукаманія» (6+). 15.15 «Над Цісай». Дэтэктыў (12+). 16.35 «Доказы з мінулага». Тайна завяшчання Гогаля. Раман са смерцю (16+). 17.15 «Фронт за лініяй фронту». Драма (12+). 20.00 «Суразмоўцы». 20.40 «Кальханка» (0+). 21.05 «Вій». Маст. фільм (12+). 22.20 М. Рымскі-Корсакаў. «Царская нявеста». Опера Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.

5 Беларусь 5

7.00 Спорт-мікс. 7.10 Лёгкая атлетыка. Міжнародны турнір. Берлін. 9.50 Трэнерачны дзень. 10.25 Вялікі спорт. 11.10 Міні-футбол. Кваліфікацыя да ЧС-2020. Андора — Косава. 13.00 Біятлон. Маладзёжны чэмпіянат свету. Юніёры. Спрынт. 15.15 Міні-футбол. Кваліфікацыя да ЧС-2020. Нарвегія — Беларусь. 16.00 Біятлон. Маладзёжны чэмпіянат свету. Юніёркі. Спрынт. 17.00 Хакей. КХЛ. «Дынама» (Мінск) — «Дынама» (Рыга). (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 19.20 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс. 19.50 Валеібол. Адкрыты чэмпіянат Расіі. «Ленінградка» — «Мінчанка». 21.55 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» (Беларусь) — УНІКС (Расія). 23.45 Гандбол. Чэмпіянат Беларусі. БГК імя Мяшкова — «СКА-Мінск».

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны». 7.10 «Іграй, гармонік любы!» (6+). 8.00 Да 80-годдзя Аляксандра Парахаўшчыкова. «Што застаецца пасля мяне» (12+). 9.10 «Тэорыя змовы» (16+). 10.00 «Ідэальны рамонт» (6+). 11.05 Серыял «Сняданак у ложка» (12+).

14.35 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+). 16.20 «Эксклюзіў» (16+). 18.00 «Ты помніш, плылі в вышине...» (12+). 19.00, 21.10 «Леў Лешчанка. Канцэрт у дзень нараджэння» (12+). 20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск. 20.45 «Метэагід». 21.05 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+). 22.25 Маст. фільм «Слухаючы цішыню». 0.20 «Каханне вачыма мужчын».

СТБ

6.15 «Жывая тэма» (16+). 7.55 «Анфас». 8.15 «Самая карысная праграма» (16+). 9.10 «Мінтранс» (16+). 10.00 «Мінск і мінчане». 10.35 «Вялікі горад». 11.10 Дакументальны праект (16+). 12.10, 13.45, 16.45, 20.10 «Участак лейтэнанта Качуры». Серыял (16+). 13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны». 20.00 «СТБ-спорт». 21.05 «Навшта табе алібі?» Серыял (16+). 0.10 «Метад». Серыял (18+).

МІР

6.20 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+). 6.30 «Саюзнікі» (12+). 7.05 «Такія розныя» (16+). 7.35 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+). 8.05 М/ф (0+). 8.55 «Вой, мамачкі!» (12+). 9.25 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханья» (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок). 10.15 «Як у рэстаране» (12+). 10.45 Маст. фільм «Гарачы снег» (12+). 13.10, 16.15, 19.15 Серыял «1943» (12+). 4.30 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі» (12+).

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Беларусі». 10.00 «Сто да аднаго». 11.00 Весткі. 11.25 Пяцёра на аднаго. 12.15 Маст. фільм «Аднойчы і назаўсёды».

14.00 «Наша справа» (16+). 14.15 Тайны Беларусі. 15.10 Маст. фільм «Сняданак у ложка» (12+). 18.25 «Запрасіце на вяселле!» (12+). 19.45 Надвор'е на тыдзень. 20.00 Весткі ў суботу. 20.45 «Прывітанне, Андрэй!» (16+). 22.45 Маст. фільм «Вокны дома твайго».

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз». 6.05 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+). 6.40 «Зразумець і абясшодзіць» (12+). 7.10 Серыял «Агент асобага прызначэння» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сёння. 8.20 «НЗ.by». 8.55 «Урачэбныя тайны плюс» (12+). 9.25 «Гарады Беларусі» (6+). 10.25 Галоўная дарога (16+). 11.05 «Ежа жывая і мёртвая» (12+). 12.00 Кватэрнае пытанне (0+). 12.55 «НашСпажыўНагляд» (16+). 13.50 «Паездзем, паядзім!» (0+). 14.20 Серыял «Урач» (16+). 16.30 «Следства вялі...» (16+). 18.10, 20.30 Серыял «Пёс» (16+). 19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне». 22.15 Серыял «Правілы механіка замкоў» (16+). 0.00 Серыял «Паверх» (18+).

8 канал

7.00, 19.05, 21.15, 1.15 «Надвор'е». 7.05 М/ф «Баранчык Шон». 7.15 Дак. серыял «Малыя» (0+). 8.00 М/ф «Балта». 9.25 «Утрамдзія». 9.30 Мастацтва — кіно. Камедыя «Службовы раман» (12+). 12.10, 19.10 Серыял «На халодных крыніцах» (16+). 13.00 Серыял «Забі мяне, вылечы мяне» (16+). 15.00 «Адказвайка» (0+). 15.05 М/ф. 17.00 Камедыя «Дзённік Брыджыт Джонс» (16+). 18.50 «Сябры дзядулі Марка» (0+). 20.50 «Вечарніца» (0+). 21.05 «Фэшн і ту прафэшн». 21.20 Камедыя «Ілюзіі» (16+). 23.20 Камедыя «Прышэльцы» (16+).

ВТБ

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+). 7.25 М/ф «ЧычыЛэнд» (0+). 7.45 М/ф «Царэўны» (6+). 8.15 М/ф «Машкіны страшылкі» (0+). 8.40 «Ералаш» (6+). 9.20, 17.40 «Уральскія пельмені» (16+). 10.15, 18.40 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 11.40, 0.00 Серыял «Дзённік доктара Зайцавай» (16+). 12.40, 20.00 Серыял «Маладзёжка-6» (16+). 13.40, 3.10 «Рублёва — Бірулёва» (16+). 14.40, 2.15 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+). 15.35 Мюзікл «Каралі танцпляцоўкі» (12+). 21.00 Серыял «Атэль «Элеон»-3» (16+). 22.00 Баявік «Адчайны» (12+).

Настальгія

6.00 «Вакол смеху». «Пра анекдот». 1990 год (12+). 7.40 «Праграма А». 1990 год (16+). 9.40 Маст. фільм «Вялікія перагоны» (12+). 10.45, 15.45, 17.00, 19.05, 20.50, 21.45, 23.00, 1.05, 2.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры. 6.35 «Пешшу...» Маскванядная. 7.05, 20.05 «Правілы жыцця». 7.35 «Тэатральны летапіс». Андрэй Ганчароў. 8.00 «Сіта і Рама». Серыял. 8.50 Сусветныя скарбы. 9.05, 22.45 «Ідыёт». Серыял. 10.15 «Назіральнік». 11.10, 1.25 XX стагоддзе. «Капуснік ленынградскіх актёраў». 1988 год. 12.10 Дарогі старых майстроў. «Валагодскія матывы». 12.20, 18.45, 0.30 «Тым часам. Сэнсы».

13.05 «Чэхаў XXI стагоддзя». Дак. фільм. 14.00 Колер часу. Камера-абскурта. 14.10, 20.45 «Лізавета Першая і яе ворагі». Дак. фільм. 15.10 «Пятае вымярэнне». 15.40 «Белая студыя». 16.25 «Корцік». Маст. фільм. 2-я серыя. 17.35 Да 80-годдзя з дня нараджэння Кацярыны Максімавай. «Дует». Фільм-балет. 19.45 Галоўная роля. 20.30 «Добрай ночы, малыя!» 21.35 Штучны адбор. 22.15 «Рэгтайм, або Разарваны час».

0.00 «Вечныя тэмы. Размова з Аляксандрам Пяцігорскім. Выбранае». Дак. серыял. 1.15 «Першыя ў свеце». Дак. серыял. 2.30 Жыццё выдатных ідэй. «Хто запаліў электралямпачку?»

Настальгія

6.00 «Вакол смеху». «Пра анекдот». 1990 год (12+). 7.40 «Праграма А». 1990 год (16+). 9.40 Маст. фільм «Вялікія перагоны» (12+). 10.45, 15.45, 17.00, 19.05, 20.50, 21.45, 23.00, 1.05, 2.45, 5.00 Музычная настальгія (12+). 11.00 Кінаканцэрт «Вам песня прысвячаецца, або Зноў карнавальная ноч». 1983 год (12+). 12.00 Маст. фільм «Крадзеж» (16+). 14.25 «Ранішняя пошта». «Пародыя». 1985 год (12+). 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+). 16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+). 18.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Дзеці палітычнай эліты». 2005 год (16+). 19.20 «Гэты фантастычны свет». «Уменне кідаць мяч». 1988 год (12+).

0.00 Маст. фільм «Выпадковая сустрэча» (12+). 1.30 «Гэты фантастычны свет». «Псіхадынаміка вядзьмарства». 1990 год (12+). 3.00 «Быў час». 2009 год (16+). 4.00 Маст. фільм «А параходы гудуць і сыхадзяць» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 5.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету. 1.05, 6.00, 8.00, 16.00 Біятлон. Кубак свету. 2.00, 9.00, 12.40, 19.00, 22.15 Горныя лыжы. Кубак свету. 3.30 Тэніс. Australian Open. Жанчыны. Фінал. 7.00, 10.30, 14.00, 18.00 Тэніс. Australian Open. 11.30 Фехтаванне. Гранпры. 12.35 Фехтаванне. Топ-5. 15.00 Веласпорт. «Вуэльта Сан-Хуана». 18.55 Валеібол. «Таймаўт». 20.45 Конны спорт. «Найлепшае з коннага спорту». 21.15 Конны спорт. Кубак свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.55 Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+). 3.05 Няхай жыве Францыя! (16+). 5.00 Выпадковы муж (16+). 6.40 З 5 да 7. Час палюбоўнікаў (16+). 8.35 Што вытвараюць мужчыны! (18+). 10.15 Што вытвараюць мужчыны!-2 (18+). 11.55 Старскі і Хатч (12+). 13.50 СуперБабровы (12+). 15.45 Махляры (16+). 17.40 Твой выхад, дзетка! (18+). 19.30 Персанаж (16+). 21.35 Імя (16+). 23.45 М + Ж (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+). 7.10 «Школа доктара Камароўскага» (6+). 7.50 «Доктар I...» (16+). 8.20, 19.00, 2.25 «Асколкі». Серыял (16+). 9.35, 23.20 «Улегцы» (12+). 10.10, 3.35 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+). 11.55, 17.40 «Варажбітка» (12+). 13.05, 16.35, 5.10 «Містычныя гісторыі» (12+). 14.10 «Адкрыта» з Аксанай Байрак» (16+). 15.10 «Простыя складанасці» (12+). 15.45 «Натуральны адбор» (12+). 20.30 «Арэна для забойства». Серыял (12+). 21.30 «Нераскрытыя тайны» (12+). 22.30 «Вяселле і развод» (16+). 23.50 «Звышнатуральнае». Серыял (16+). 0.35 «Хуткасць». Баявік (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.30 Чытальнік (16+). 8.35 Дарыян Грэй (16+). 11.05 Голая праўда (16+). 13.05 Птушачка на провадзе (16+). 15.20 Прывабная Тамара (16+). 20.10 Апалон 13 (12+). 22.50 З 13 у 30 (12+). 0.45 Неймавернае (18+). 2.35 Наступствы (18+). 4.10 Восень у Нью-Ёрку (12+).

ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Барвовы колер снегападу (16+). 8.50 Унук касманаўта (12+). 10.30 Космас як прадчуванне (16+). 12.20 Джунглі (12+). 14.00 Блаславіце жанчыну (12+).

16.20, 4.20 Учора. Сёння. Назаўжды. 1—2-я серыі (16+). 18.20 У руху (16+). 20.20 Настаўніца (12+). 22.55 Горка! (16+). 1.00 Я кахаць цябе буду, можна? (12+). 2.15 Я буду побач (16+).

National Geographic

6.00 Самыя дзіўныя фатаграфіі National Geographic (16+). 6.25 Тайвань — востраў рыбы (16+). 8.00 Аўта-SOS (12+). 9.35 Адкуль бяруцца дыктатары (16+). 10.20 Надзвычайны доктар Пол (16+). 11.05, 18.45 Настольная кніга дыктатара (16+). 11.55 Ледзяная дарога (16+). 12.40, 19.35 Непакорлівы востраў (16+). 13.25, 17.15, 20.20, 22.00, 1.05, 4.10 Інстынкт выжывання (16+). 14.10 Дзікі тунец (16+). 15.40, 1.50 Гарачыя граніцы (16+). 16.25, 21.10, 2.40 Расследаванні авіякатастроф (16+). 22.45 Забойства Кенэдзі (16+). 0.15 Гісторыя Бога (16+). 4.55 Найцяжэйшы ў свеце рамонт (16+). 5.45 Навуковыя недарэчнасці (16+).

Discovery Discovery

8.00, 14.00, 16.00, 22.00, 3.50 Махінатары. 9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Аўтамайтэрні. 10.00, 15.00, 21.00 Як гэта зроблена? 11.00, 20.00, 5.30 Брудныя грошы. 12.00, 18.00, 1.00, 6.20 Зброя будучыні. 13.00 Мадэль для зборкі. 19.00 Рэальныя дальнабойшчыкі. 0.00 Голья і напалоханыя. 2.00, 7.10 Будучыня з Джэймсам Вудсам. 2.55 Музейныя тайны.

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 21.50 «На кантролі Прэзідэнта».

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+). 9.00, 17.25 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак». 7.35 «Беларуская кухня». 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.

11.10 «Майстры і куміры». Рэжысёр, народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка. 12.25 «БССР. Невядомая гісторыя» (16+).

5 Беларусь 5

7.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Манчэстэр Юнайтэд» — «Бернлі».

Н АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+). 19.00 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 «Час».

С СТБ

5.30 «Тыдзень спорту». 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».

МІР МІР

6.00 «Вой, мамачкі!» (12+). 6.35 Серыял «АСА» (16+). 8.50, 10.10 Серыял «Тайна куміра» (12+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі». 11.00, 14.00, 20.00 Весткі. 11.25 «Пра самае галоўнае».

12.35, 14.30, 20.40 Серыял «Іншыя» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз». 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

8 канал мой

7.00, 15.55, 18.40, 21.05, 0.50 «Надвор'е». 7.05 М/с.

ВТВ ВТВ

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+). 7.25 М/ф «ЧычыЛэнд» (0+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Навіны культуры.

13.50 «Першыя ў свеце». Дак. серыял. «Люстра Чыжэўскага».

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 Маст. фільм «Зіма ў раі» (16+). 9.00, 15.00, 21.00, 4.00 «Мінулы час» (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.00, 10.30, 13.00, 16.00, 19.45 Горныя лыжы. Кубак свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.00 Махляры (16+). 2.50 З 5 да 7. Час палюбоўнікаў (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 «Беларускія Калумбы». Дак. фільм (12+). 6.30 М/ф (6+).

15.40 «Мой герой» (12+). 17.50, 0.30 «Валасы. Забытая гісторыя».



21.30 «Хуткасць-2». Баявік (16+). 23.45 «Вяселле і развод» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.20 Голая праўда (16+). 8.05 Стой! Не тое мая мама будзе страляць (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Ванечка (16+). 8.25 Шчаслівы выпадак (12+).

22.20 28 панфілаўцаў (12+). 0.40 Невеста (16+).

National Geographic

6.00 Самыя здзіўныя фатаграфіі National Geographic (16+).

17.15 Японія: паміж небам і зямлёй (16+). 18.00, 22.00, 1.10, 4.00 Закінутыя скарбы змяненых цароў мая (16+).

Discovery Discovery

8.00, 16.00, 22.00 Махінатары. 9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Аўтамайстэрні.

**1 Беларусь 1**

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»  
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.40 Навіны.  
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.  
7.10, 8.10, 18.15 «Зона Х» (16+).  
9.10 **Серыял «След» (16+).**  
10.50, 12.10, 18.345, 19.20 **Серыял «Усход — Запад-2» (16+).**  
13.05 Дзіцячы доктар.  
13.35 Дзень у вялікім горадзе.  
14.30, 15.25 **Серыял «Напарніцы» (16+).**  
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.  
17.05 **Серыял «Сваты-3» (12+).**  
21.00 Панарама.  
21.50 Клуб рэдактараў (16+).  
22.25 **Меладрама «Артыстка».**  
1—4-я **серыі (16+).**  
1.55 Дзень спорту.

**2 Беларусь 2**

7.00 «Уключайся!» (12+).  
9.00, 17.30 Тэлебарометр.  
9.05, 20.10 **Серыял «Сляпяя» (16+).**  
10.05, 21.00 «Чалавек-невідзімка» (16+).  
11.05, 17.35 **Серыял «Касатка» (16+).**  
12.50 **Серыял «Самара».**  
**Заклучная серыя (16+).**  
13.45 «Веру не веру» (16+).  
14.40 «Блізняты». 1-ы выпуск (16+).  
15.40 «Нічога сабе ньюз» (12+).  
15.45, 0.10 «Пін\_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).  
16.30 «Вясельны памер» (16+).  
19.15 «Арол і рэшка. Кругасветка» (16+).  
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.  
22.05 «Бітва экстрасэнсаў». 18-ы сезон (16+).

**3 Беларусь 3**

7.00 «Дабраранак».  
7.35 «Беларуская кухня». Курыца, запечаная ў цесце.  
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.  
8.20, 12.20, 20.30 «Гэты дзень».  
8.25, 18.10 «Зоя». Маст. фільм, **заклучная серыя (16+).**  
9.20, 17.20 «Каралева Марго». Маст. фільм (16+).  
10.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).  
10.40 «Беларусь як песня». Наталля Гайда.

11.10 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Юрый Траян.  
12.25 «Сіла веры».  
12.50, 21.45 «**Аты-баты, шлі солдаты...**» **Драма (12+).**  
14.20, 21.05 «Апошні дзень». Уладзімір Івашоў (12+).  
15.00 «Артэфакты». Абраз «Хрыстос з прыладамі пакут».  
15.30 «Славянскі базар у Віцебску — 2018». Саюзная дзяржава запрашае...  
19.05 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм.  
19.30 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзімір Ганчарук.  
20.00 «Архітэктура Беларусі».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
23.10 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.  
23.20 «Irrelative». Дак. фільм (12+).

**5 Беларусь 5**

7.00 Хакей. КХЛ. «Дынама» (Мінск) — «Адмірал» (Уладзівастан).  
9.00 Міні-футбол. Кваліфікацыя да ЧС-2020. Беларусь — Андорра.  
10.35 Свет англійскай прэм'ерлігі. Відэачасопіс.  
11.05 Міні-футбол. Кваліфікацыя да ЧС-2020. Косава — Нарвегія.  
13.00 Тэніс. WTA. Санкт-Пецярбург. Хуа Хін.  
18.50 Хакей. Чэмпіянат Беларусі. «Шахцёр» (Салігорск) — «Нёман» (Гродна). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
21.10 Хакей для ўсіх.  
21.45 Лёгка атлетыка. Міжнародны турнір. Берлін.

**Н АНТ**

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны.  
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».  
9.10 «Жыць здорава!» (16+)  
10.20, 11.10 **Серыял «Дэтэктывы» (16+).**  
11.50 «Модны прыгавор» (12+).  
13.10 **Серыял «Год у Таскане» (16+).**  
15.00, 0.40 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).  
16.20, 1.30 «Трывожная кнопка» (16+).  
16.40, 18.20 **Меладрама «Зімо-вы вечар у Гаграх» (12+).**

18.55, 21.10 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).  
19.00 «Поле цудаў» (16+).  
20.00 «Час».  
21.15 **Серыял «Сняданак у лажак» (12+).**  
1.50 «Нашы навіны». Галоўнае за дзень.

**С СТБ**

5.35 «Усім па катку» (16+).  
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».  
6.10, 20.15 «Міншчына».  
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).  
9.10 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».  
9.30, 23.05 «Загадкі чалавечт-ва» (16+).  
10.40 «**Знахар**». **Серыял (16+).**  
12.00, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).  
13.45 «Жывая тэма» (16+).  
15.30 «Вадзіць па-руску» (16+).  
15.45, 16.50 «Навошта табе алібі?» **Серыял (16+).**  
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».  
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».  
20.30 «Скардзіца дазваляецца».  
21.00, 1.25 Дакументальны спец-праект (16+).  
0.30 «**Метад**». **Серыял (18+).**

**МІР МІР**

6.00 «Як у рэстаране» (12+).  
6.35 **Серыял «АСА» (16+).**  
8.20, 10.20, 0.25 **Серыял «Сіндром Фенікса» (16+).**  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).  
10.10 «У гасцяў у лічбы» (12+).  
13.15 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).  
14.10 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).  
15.05 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).  
16.15 «Гульня ў кіно» (12+).  
17.00 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).**  
19.20 **Серыял «Сужэнцы» (16+).**  
22.25 Маст. фільм «**Старыя-разбойнікі» (12+).**  
4.00 Маст. фільм «**Рыта» (16+).**  
5.35 М/ф (0+).

**БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь**

7.00 «Раніца Расіі».  
11.00, 14.00, 20.00 Весткі.  
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).

12.35, 14.30 **Серыял «Іншыя» (12+).**  
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.  
15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.  
17.00 Весткі. Мясцовы час.  
17.25 «Чалавек». Дак. фільм.  
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).  
20.40 «Петрасян-шоу».  
22.30, 23.10 «Хто супраць?» Ток-шоу.  
0.40 «Выхад у людзі» (12+).

**ГБ НТБ—Беларусь**

5.55 «Астрапрагноз».  
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.  
6.10 «За гранню» (16+).  
6.25 «Беларусы» (6+).  
7.10 «Таямнічая Расія» (16+).  
8.05 **Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).**  
9.40, 23.05 «НЗ.by».  
10.20 **Серыял «Злачынства будзе раскрыта» (16+).**  
11.55 Пракурорская праверка (16+).  
13.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.  
14.05 **Серыял «Марскія д'яблы» (16+).**  
15.50, 16.35 **Серыял «Шэрыф» (16+).**  
18.00 «ДНК» (16+).  
19.45 **Серыял «Неўскі» (16+).**  
21.15 **Серыял «Адплата» (16+).**  
23.40 **Серыял «Паверх» (18+).**

**8 канал мой**

7.00, 15.55, 18.55, 21.00, 0.40 «Надвор'е».  
7.05 М/с.  
7.25, 16.00 «Гумарынка».  
7.30 **Серыял «Містар і лэдзі».**  
9.00 Дак. серыял «Залюбленая да смерці».  
9.30, 18.55 **Серыял «Кандзіс Рэнуар» (16+).**  
10.30, 18.00 «Малюючы Кітай» (0+).  
11.00 Фэнтэзі «Мумія вяртаецца» (12+).  
13.10, 20.00 **Серыял «На халодных крыніцах» (16+).**  
14.00 **Серыял «Забі мяне, вы-лечы мяне» (16+).**  
16.05 «Мультипарад».  
16.15 **Серыял «Пуаро Агаты Крысці» (16+).**  
18.25 «Мой любімы гадаванец».  
20.50 «Вечарніца» (0+).  
21.05 Трылер «**Рыцар дня» (12+).**  
23.05 **Камедыя «Супергерой» (16+).**

**ВТВ ВТВ**

6.05 **Серыял «Татавы дочки» (12+).**  
7.25 М/ф «ЧычыЛэнд» (0+).  
7.45 М/ф «Царэўны» (0+).  
8.15 М/ф «Машкіны страшылькі» (0+).  
8.40 «Ералаш» (6+).  
9.20, 17.40 «Уральскія пельмені» (16+).  
10.15, 18.40 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).**  
11.40, 23.55 **Серыял «Дзённік доктара Зайцавай» (16+).**  
12.40, 20.00 **Серыял «Маладзёжка-6» (16+).**  
13.40, 3.10 «Рублёва — Бірулёва» (16+).  
14.40, 2.10 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).  
15.40 **Баявік «Адчайны» (16+).**  
21.00 **Серыял «Атэль «Элеон»-3» (16+).**  
22.00 **Баявік «Аднойчы ў Мексіцы: адчайны-2» (16+).**  
0.55 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).**  
4.00 «Лаві момант» (16+).  
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

**КУЛЬТУРА Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.  
6.35 «Пешшу...» Масква яўзская.  
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».  
7.35 «Тэатральны летапіс». Андрэй Ганчароў.  
8.00 «Сіта і Рама». **Серыял.**  
8.50 Сусветныя скарбы.  
9.05, 22.45 «Ідыёт». **Серыял.**  
10.15 «Назіральнік».  
11.10, 1.15 ХХ стагоддзе. «Сёння і кожны дзень. Людміла Касаткіна». 1971 год.  
12.20, 18.45, 0.30 «Што рабіць?»  
13.10 Штучны адбор.  
13.55 Дарогі старых майстроў. «Балахонскі манер».

14.10, 20.45 «Лізавета Першая і яе ворагі». Дак. фільм.  
15.10 Біблейскі сюжэт.  
15.40 «Саці. Нясумная класіка...»  
16.25 «Корцік». Маст. фільм. 3-я серыя.  
17.35 «Галатэя». Фільм-балет.  
19.45 Галоўная роля.  
20.30 «Добрай ночы, малыя!»  
21.35 «Абсалютны слых».  
22.15 «Рэгтайм, або Разарваны час».  
0.00 «Вечныя тэмы. Размова з Аляксандрам Пяцігорскім. Выбранае». Дак. серыял.  
2.30 Жыццё выдатных ідэй. «Зрэз без рэзу».

**НОСТАЛЬГИЯ Настальгія**

9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).  
9.45, 11.00, 13.05, 14.50, 15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 4.45 Музыкальная настальгія (12+).  
10.00, 16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).  
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Дзеці палітычнай эліты». 2005 год (16+).  
13.20 «Гэты фантастычны свет». «Уменне кідаць мяч». 1988 год (12+).  
18.00 Маст. фільм «Зіма ў раі» (16+).  
0.00 «Вакол смеху». «Пра анекдот». 1990 год (12+).  
1.40 «Праграма А». 1990 год (16+).  
3.40 Маст. фільм «Вялікія перагоны» (12+).  
5.00 Кінаканцэрт «Вам песня прысвячаецца, або Зноў карнавальная ноч». 1983 год (12+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

0.25, 11.25 Хакей на траве. Pro League.  
0.30, 10.30, 13.45, 19.00 Аўтагонкі. Формула Е.  
1.35, 7.00, 10.00, 12.35, 21.00 Горныя лыжы. Кубак свету.

2.30 Тэніс. Australian Open. Жанчыны. Фінал.  
3.30, 20.00 Тэніс. Australian Open. Мужчыны. Фінал.  
5.00, 8.00, 11.30 Тэніс. Australian Open.  
6.00, 9.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.  
14.45 Веласпорт. «Вуэльта Сан-Хуана».  
15.45, 21.45 Снукер. German Masters.

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

1.00 Каханне і лімоны (16+).  
2.55 Мама дарагая! (12+)  
4.35 Правілы жыцця французскага хлопца (16+).  
6.25 Дзякуй за абмен (16+).  
8.35 Няправільныя копы (18+).  
10.10 Рымскія спатканні (16+).



11.55 Няхай жыве Францыя! (16+)  
13.50 Галівудскія копы (12+).  
16.05 Што вытвараюць мужчыны (18+).  
17.50 Што вытвараюць мужчыны-2 (18+).  
19.30 Жаніх (12+).  
21.10 Наша Russia. Яйкі лёсу (16+).  
22.55 Аферысты паняволі (18+).

**ТВ 3 ТБЗ**

6.00 «Гарады Беларусі». Дак. фільм (12+).  
6.30 М/ф (6+).  
7.50 «Школа доктара Камароўскага» (6+).  
8.30 «Доктар І...» (16+).  
9.00, 19.00, 1.35 «Асколкі». **Серыял (16+).**  
10.15, 2.50 «Судовыя страці». Дак. серыял (16+).

12.00, 17.45 «Варажбітка» (12+).  
13.10, 16.45, 4.25 «Міс-тычныя гісторыі» (12+).  
14.15 «Адкрыта» з Аксанай Байрака» (16+).  
15.15 «Простыя складанасці» (12+).  
15.50 «Натуральны адбор» (12+).  
20.30 «Арэна для забойства». **Серыял (12+).**  
21.35, 5.15 «90-я» (16+).  
22.30 «Лінія абароны» (16+).  
23.05 «Звышнатуральнае». **Серыял (16+).**  
23.50 «148». Жакі (16+).

**TV 1000 ТБ1000**

6.10, 17.45 2 + 1 (16+).  
8.35 Рок Дог (6+).  
10.35 З 13 у 30 (12+).  
12.35 Апалон 13 (12+).  
15.30 Восень у Нью-Ёрку (12+).  
20.10 Бойфрэнды з будучыні (16+).  
22.30 Лізавета (16+).  
1.00 Недатыкальныя (18+).  
2.55 Зялёная міля (16+).

**ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно**

6.20 Горка! (16+).  
8.25 Настаўніца (12+).  
11.00 Я кахаць цябе буду, можна? (12+).



12.15 Тэрмінова выйду замуж (16+).  
14.20 Я буду побач (16+).  
16.20, 4.20 Учора. Сёння. Назаўжды (16+).  
18.20 Падары мне святло Месяца (12+).  
20.20 Ганна Карэніна. Гісторыя Вронскага (12+).  
23.00 Горка!-2 (16+).  
0.55 Зацьменне (12+).  
2.35 Уцячы, дагнаць, захацацца (12+).

**National Geographic National Geographic**

6.00 Самыя дзіўныя фатаграфіі National Geographic (16+).  
6.25 Дзікая прырода Амазонкі (16+).  
7.15 Аўта-SOS (12+).  
8.45 Інстынкт выжывання (16+).  
9.30 Надзвычайны доктар Пол (16+).  
10.15, 18.50 Забойства Кенэдзі (16+).  
11.45 Ледзяная дарога (16+).  
12.30 Непакорлівы востраў (16+).  
13.15, 20.20 Інстынкт выжывання (16+).  
14.00, 17.10, 22.00, 1.00, 4.10 Дзікі тунец (16+).  
14.50 Каралі рыбалкі (16+).  
15.35, 1.50 Гарачыя граціцы (16+).  
16.25, 21.10, 2.35 Расследаванні авіякатастроф (16+).  
22.45 Фатальны пажар на «Тытаніку» (16+).  
23.35 Асушыць акіяны (16+).  
0.20 Гісторыя пра нас (16+).  
4.55 Найцяжэйшы ў свеце рамонт (16+).  
5.45 Навуковыя недарэчнасці (16+).

**Discovery Discovery**

8.00, 16.00, 22.00 Махінатары.  
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 Аўтамайстэрні.  
10.00, 15.00, 21.00 Як гэта зроблена?  
11.00, 20.00, 5.30 Брудныя грошы.  
12.00, 18.00, 1.00, 6.20 Зброя будучыні.  
13.00 Музейныя тайны.  
14.00, 3.50 Голыя і напалоханыя.  
19.00 Рэальныя дальнабойшчыкі.  
0.00 Скрозь кратовую наву.  
2.00, 7.10 Будучыня з Джэймсам Вудсам.  
2.55 Мадэль для зборкі.

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 23.40 Сфера інтарэсаў.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)... 22.00 Спортлато 6 з 49, КЕНО.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак»... 11.10 «Майстры і куміры».

12.25 «БССР. Невядомая гісторыя» (16+)... 23.40 Сфера інтарэсаў.

5 Беларусь 5

7.00 Міні-футбол. Кваліфікацыя да ЧС-2020... 23.40 Авертайм.

Н АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі)... 18.55 «Удача ў прыдачу!»

19.00 «Няхай гавораць» (16+)... 21.10 «Маркаў. Нічога асабістага».

С СТБ

5.35 «Усім па катку» (16+)... 23.40 Авертайм.

МІР МІР

6.00 «Трымайся, шоубізі!» (16+)... 5.30 «Такія розныя» (16+).

РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі»... 12.35, 14.30, 20.40 Серыял «Іншыя» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь... 22.30, 23.10 «Хто супраць?»

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз»... 23.30 «Тэрыторыя бяспекі».

8 канал мой

7.00, 15.55, 18.15, 21.05, 1.05 «Надвор'е»... 23.25 Драма «Дрэйф» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 Серыял «Татавы дочки» (12+)... 22.00 Прыгоды «Маска Зора» (12+).

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім... 2.30 Жыццё выдатных ідэй.

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры... 12.10 Колер часу.

13.05 «Абсалютны слых»... 17.35 «Старое танга».

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.40 Імя (16+)... 2.30 Жыццё выдатных ідэй.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім... 2.30 Жыццё выдатных ідэй.

ТВ 3 ТВ3

6.00 М/ф (6+)... 11.10 «Мінулы час» (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.00 Фехтаванне. Топ-5... 2.00, 5.00, 8.30, 16.00 Горныя лыжы.

3.30, 6.30, 10.35, 16.45, 21.45 Снукер... 23.30 «Савецкія мафіі»

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.40 Імя (16+)... 12.10 Выпадковы муж (16+).

ТВ 1000 ТВ1000

6.10, 17.55 Гатака (12+)... 23.35 Ідэаль (18+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Горка!-2 (16+)... 18.10 Духless-2 (16+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 М/ф (6+)... 15.40 «Натуральны адбор» (12+).

National Geographic

6.00 Самыя дзіўныя фатаграфіі... 11.05, 18.45 Фатальны пажар на «Тытаніку»

ТВ 1000 ТВ1000

6.10, 17.55 Гатака (12+)... 5.45 Навуковыя недарэчнасці (16+).

Discovery Discovery

8.00, 16.00, 22.00 Махінатары... 2.55 Мадэль для зборкі.



# ЗРУЧНАЯ СУВЯЗЬ

Штосуботнія прамыя тэлефонныя лініі застаюцца для насельніцтва адным з самых папулярных спосабаў размовы з уладай

**ТУТ** усё вельмі проста і без цяганіны. Не трэба кудысьці ісці, купляць канверт, нешта пісаць, несці на пошту, чакаць, калі нарэшце адгукнуцца. Да статкова патэлефанавач, і зварот ужо зарэгістраваны. На «гарачых» тэлефонах дзяжураць кіраўнікі мясцовай улады, побач з імі шмат адказных асоб. Не дзіўна, што «прыёмы» на адлегласці не страчваюць сваёй актуальнасці.

## Чым вышэй, тым надзейней?

Анонсы суботніх тэлефонных ліній рэгулярна даюцца ў сродках масавай інфармацыі, нумары для званкоў можна знайсці на сайтах рай-, гар-, аблвыканкамаў. Кожную суботу з 9 да 12 гадзін уважліва выслушаюць любога, хто патэлефануе. Было б жаданне. Канешне, лагічна, калі званок паступае, як той казаў, па месцы «прапіскі», але людзей цікавіць больш высокі ўзровень.

— У аблвыканкам часта тэлефануюць жыхары, якія ў свае мясцовыя органы ўлады нават не звярталіся, — канстатуе **галоўны спецыяліст упраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб**

**Магілёўскага аблвыканкама Наталля ДАШКОВА.** — У іншых абласцях такая ж тэндэнцыя. Як высвятляецца, гэтыя людзі або не ведаюць, што такое магчыма, або не давяраюць мясцовым чыноўнікам.

У рабочым кабінце спецыяліста шафы да столі, як у бібліятэцы. Усе палічкі застаўлены вялікімі папкамі, збоку кожнай пазначаны год. Размаўляем, а суразмоўніца раз-пораз паглядвае ў камп'ютар, нешта адсочвае.

— У кожнай папцы лёсы людзей, — паказвае ў бок «фаліянтаў» суразмоўніца. — Колькасць зваротаў кожную суботу вар'іруецца. На апошнюю прамую лінію ў аблвыканкам, напрыклад, патэлефанавала 18 чалавек. А максімальная колькасць была — 35. Існуе спецыяльная праграма для ўліку зваротаў — «Электронная справа». Мы заносім у камп'ютар даныя з рэгістрацыйнай карткі, якая заводзіцца на заяўніка, і накіроўваем на выкананне. Адказныя асобы павінны даць справаздачу ў агавораны тэрмін. Калі пытанне тлумачальнага характару — гэта 15 дзён, калі трэба запытаць нейкую дадатковую інфармацыю — да ме-

сяца. Бачыце — зялёным абзначаны адказы, якія ўжо адпрацаваны. Я іх раздрукоўваю і інфармую кіраўніка, які праводзіў лінію.

## На што скардзімся?

Летась на суботнюю тэлефонную лінію аблвыканкама паступіла 1070 зваротаў. Больш за ўсё пытанняў (575) датычылася камунальнай гаспадаркі. На першым месцы ў насельніцтва заўвагі наконт добраўпарадкавання дваровых тэрыторый, рамонт і захавання жылёвага фонду, стану дарог. Найбольш вострым для жыхароў сельскай мясцовасці і дачнікаў з'яўляецца пытанне вывазу смецця. Згодна з дзеючым заканадаўствам, паслуга гэта абавязковая і падлягае аплаце. Але не ўсе жыхары згодны плаціць. Напрыклад, чалавек, які жыве ў гарадской



На прыёме ў старшыні Магілёўскага аблвыканкама **Уладзіміра ДАМАНЕЎСКАГА.**

кватэры і мае прыватны дом, лічыць, што дастаткова аплачваць паслугі толькі па асноўным месцы жыхарства. Маўляў, на дачы ў яго смецця не бывае. Некаторыя заяўляюць, што яны самі ўтылізуюць бытавыя адходы і нічога нікому не павінны плаціць. І тады прыходзіцца нагадваць пра нарматыўныя дакументы. А ёсць сігналы і больш сур'ёзныя.

(Заканчэнне на 14-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ КАНТАКТ!

# Пра помнік маршалу Ракасоўскаму і турыстычны аўтобус

Усё больш зваротаў у Брэсцкі гарвыканкам датычыцца 1000-гадовага юбілею горада

**Начальнік аддзела па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Брэсцкага гарвыканкама Ірына МОКАТ гаворыць, што ў мінулым годзе ў параўнанні з папярэднім зваротаў стала прыкладна на тры працэнты больш. Ірына Уладзіміраўна звязвае гэта найперш з часовымі нязручнасцямі.**

Рэч у тым, што на парозе свайго тысячагоддзя Брэст уяўляе сабой адну вялікую будоўлю. Таму часовыя пярэбары з рознымі камунікацыйнымі непазбежныя. Вядома, людзі сігналізуюць у выканкам. Разам з тым, паводле ацэнкі кіраўніцтва горада, гараджане з разуменнем ставяцца да ўказаных з'яў. Відавочна, што трэба крыху пацярпець, каб падчас святкавання і асабліва пасля яго жыццё стала нашмат больш камфортным.

Апошнім часам пайшла хваля зваротаў іншага кшталту — у іх гараджане прапануюць уласныя праекты альбо формы свайго ўдзелу ў падрыхтоўцы да святкавання 1000-годдзя Брэста. Вядома, аўтары такіх зваротаў стараюцца трапіць на прыём да старшыні гарвыканкама. Часцей прапановы паступаюць ад грамадскіх арганізацый і суполак, яны нярэдка просяць арганізацыйную альбо інфармацыйную падтрымку. Кіраўнік горада не пакідае без увагі ніводную з такіх ініцыятыў.

Аднойчы на асабісты прыём прыйшла рамесніца. Таленавітая рукадзельніца, яна робіць цацкі, сувеніры, абярэгі. І вельмі цікава прэзентуе свае вырабы, да кожнага з іх «прыкладаецца» легенда, звязаная з мінулым горада і яго насельнікаў. А нядаўна жанчына атрымала яшчэ і сертыфікат на права праводзіць экскурсіі. Яе прапанова зрабіць у горадзе экскурсійны маршрут ад помніка 1000-годдзю Брэста разглядаецца зараз на ўзроўні зацікаўленых ведамстваў. І верагодна, што недзе з наступленнем вясны раз на дзень у вызначаны час пачне курсіраваць аўтобус, пасажыры якога змогуць убачыць асноўныя слаўтасці і памятныя мясціны.



Яшчэ адна цікавая прапанова паступіла ад гараджаніна Аляксандра Бабрука. Архітэктар па адукацыі, ён зрабіў праект памятнага знака ў гонар маршала

Ракасоўскага. Як вядома, Канстанцін Ракасоўскі быў адным з галоўных распрацоўшчыкаў аперацыі «Баграціён», вынікам якой стала вызваленне Беларусі. І менавіта пад камандаваннем гэтага маршала часці Чырвонай Арміі ачышчалі ад захопнікаў гарады і вёскі нашай краіны, у тым ліку і названы абласны цэнтр. А вызвалены Брэст 28 ліпеня 1944 года азначала вызваленне ўсёй тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Штаб маршала нейкі час знаходзіўся ў будынку па вуліцы Леніна, побач з якім прапануецца ўстанавіць памятны знак да 75-годдзя вызвалення. Эскізы помніка гатовыя. Збор сродкаў пачала ініцыятыўная група. Так што, магчыма, помнік маршалу-вызваліцелю ў горадзе з'явіцца. Тым больш што Брэстчына для яго не чужы край. (На тэрыторыі цяперашняга Івацэвіцка-

га раёна нарадзілася маці Канстанціна Ракасоўскага Антаніна Аўсяннікава, паводле некаторых звестак, тут яна пахаваная.)

“ Можна меркаваць пра многія аспекты жыцця горада. Пачалася замена ліфтавай гаспадаркі — павялічыўся паток скаргаў. А вось пра дзіцячыя пляцоўкі зараз амаль зусім не гавораць, бо іх стала ў дварах нашмат больш.

На шчасце, грамадскія ініцыятывы такога кшталту не заканчваюцца, а працягваюць паступаць. Ірына Мокат нагадала яшчэ пра адзін зварот. Да намесніка старшыні гарвыканкама прыйшлі з грамадскай арганізацыі «Асаблівае дзяцінства». Заяўнікі працуюць з сем'ямі, дзе выходзяць псіхафізічнага развіцця. Аказваецца, гэтыя дзеці ў сваім гуртку робяць вельмі нават эксклюзіўныя рэчы. Напрыклад, палатняныя торбачкі з сімволікай Брэста, якія яны і прапанавалі выкарыстоўваць у якасці сувеніраў падчас святкавання. І гарадская ўлада пайшла ім насустрач. Зроблены адпаведныя даручэнні, будзе закуплена партыя



сувеніраў для рэалізацыі ў розных месцах горада.

Усяго за мінулы год, канстатуе Ірына Мокат, у Брэсцкі гарвыканкам паступіла 2874 звароты грамадзян. Прыкладна 20 працэнтаў з іх былі агучаны на асабістых прыёмах, 45 працэнтаў пададзены ў форме электронных лістоў і 35 працэнтаў аформлены пісьмова. Па зваротах, лічыць начальнік аддзела, можна меркаваць пра многія аспекты жыцця горада. Пачалася замена ліфтавай гаспадаркі — павялічыўся паток скаргаў. А вось пра дзіцячыя пляцоўкі зараз амаль зусім не гавораць, бо іх стала ў дварах нашмат больш. Зроблены яны ў асноўным прадпрыемствамі ЖКГ па новых правілах з выкарыстаннем сучаснага абсталявання. А некаторыя невялікія пляцоўкі з'явіліся ў выніку грамадскай ініцыятывы. І ўсё на карысць юных гараджан. «Прыемна, — адзначае Ірына Міхайлаўна, — калі ўдаецца

дапамагчы чалавеку. Летась звярнуўся жыхар дома па вуліцы Малой. У выніку аварыі чалавек стаў інвалідам-калясачнікам. А ў доме 70-х гадоў пабудовы — ні з'езда, ні пандуса. І ён не можа самастойна пакінуць кватэру. За некалькі месяцаў праблема была вырашана».

...Пакуль мы гутарылі, на нумар начальніка аддзела па рабоце са зваротамі паступіла некалькі званкоў. Адзін гараджанін скардзіўся на транспартнікаў. Па вуліцы Піянерскай новы прыпынак называецца «Медыцынскі цэнтр «ЛАДЭ», а многія кіроўцы называюць яго па-ранейшаму: «вуліца Высокая». «Для некаторых пытанне падасца зусім нязначным, а для чалавека гэта прыныцава. І зварот будзе накіраваны транспартнаму аддзелу гарвыканкама», — пракаментавала Ірына Мокат.

**Святлана ЯСКЕВІЧ. Фота Валерыя КАРАЛЯ.**

# ЗРУЧНАЯ СУВЯЗЬ

**(Заканчэнне.  
Пачатак  
на 13-й стар. «МС».)**

— Нярэдка пацвярджаліся факты фармалізму і валакіты ў рабоце камунальнага, — сведчыць спецыяліст. — Летась у 25 выпадках вінаватыя былі прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці, а кіраўнік ЖЭУ № 7 у Магілёве наогул вызвалены ад займаемай пасады.

На другім месцы па колькасці пытанняў працы і заробку. Людзі просяць дапамагчы ім знайсці работу, скардзяцца на несвоечасовае налічэнне і выдачу зарплаты, асабліва ў сельскагаспадарчых арганізацыях. «У сямі выпадках вінаватыя былі прыцягнутыя да дысцыплінарнай і адміністрацыйнай адказнасці», — удакладняе Наталля Дашкова.



Галоўны спецыяліст Наталля ДАШКОВА.

закальцаваць водаправодныя сеткі населенага пункта з магілёўскімі — абстаноўка адразу ж палепшылася. Аналагічная праблема зараз у пасёлку Чаромушкі. Яе будуць вырашаць па такой жа схеме».

Актуальнай застаецца тэма сацыяльнага і пенсійнага забеспячэння. Значна павялічылася колькасць зваротаў па ахове здароўя. Заяўнікі незадаволены арганізацыяй медыцынскага абслугоўвання, немагчымасцю трапіць на прыём да вузкага спецыяліста, асабліва на раёне. З-за недахопу медыцынскага абсталявання няма магчымасці хутка прайсці пэўныя працэдурны на шталт МРТ, УГД.

Турбуюць насельніцтва вобласці таксама пытанні работы транспарту (крыўдна, калі аўтобус праязджае міма твайго населенага пункта без спынення), аграпрамысловага комплексу (здатчыкі малака лічаць, што ім заніжаюць тлустасць іх прадукту), гандлю, органаў унутраных спраў, адука-

цыі і навукі, культуры і спорту, інфармацыі і сувязі. Па кожным са зваротаў атрыманы адказы, прычым па 378 прынятыя станоўчыя рашэнні.

## Аматары ставіць пытанні

Ёсць ва ўпраўленні асобная папка са спісам грамадзян, якія неаднаразова звярталіся на «суботнія» лініі. Дасье зроблена выключна дзеля таго, каб не выконваць бессэнсоўную работу. Гэтыя людзі часцей за ўсё задаюць адно і тое ж пытанне. Ім ужо быў дадзены адказ, але яны спадзяюцца, што такім чынам дамогуча рашэння, якое іх больш задаволіць.

— Заканадаўствам прадугледжана: калі заяўнік звяртаўся і атрымаў аргументаваны адказ, перапіска з ім можа быць прыпынена, — тлумачыць Наталля Дашкова. — На сёння ў спісе 23 прозвішчы. І мы яго пастаянна актуалізуем. Ёсць там таксама людзі, якія рэгулярна тэлефануюць, але кожны раз ставяць новыя пытанні. Карыстаюцца тым, што такая форма работы вельмі зручная.

Нярэдка аблвыканкам выконвае пасрэдніцкія функцыі паміж чалавекам і арганізацыяй, да якой адрасуецца пытанне. Хоць у Магілёве працуе адзіная дыспетчарская служба 115. Не трэба запамінаць тэлефоны ЖЭУ, ЖРЭУ — любое пытанне па камунальнай гаспадарцы вырашаецца па гэтым тэлефоне. Але людзі ўсё роўна чакаюць суботы, тэлефануюць і скардзяцца. Між тым вырашыць пытанне можна было значна раней.

Найбольш актыўныя скаргнікі — магіляўчане (46 % ад агульнай лічбы), на другім месцы — жыхары Магілёўскага раёна і Бабруйска. Летась у параўнанні з папярэднім годам паменшылася колькасць зваротаў з Асіповіцкага, Кіраўскага, Шклоўскага і Чэрыкаўскага раёнаў. Сельскія выканаўчыя камітэты таксама праводзяць прамыя лініі, але званкі да іх паступаюць на мабільны тэлефон. Гэта зроблена для таго, каб не прывязваць прадстаўніка сельскай улады да кабінета. У яго, у адрозненне ад вышэйшастаячых калег, акрамя кіраўніка справамі, ніякіх памочнікаў няма.

## Лятучы атрад

Акрамя вусных, існуюць яшчэ пісьмовыя і электронныя звароты, а таксама тыя, што разглядаюцца падчас асабістых прыёмаў. Летась іх паступіла ў аблвыканкам больш чым 2900. Бывае, што заяўнік патэлефанаваў, а потым яшчэ прыйшоў або напісаў. Усе гэтыя сігналы рэгіструюцца, і па іх пачынаюць працаваць спецыялісты — супрацоўнікі ўпраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб. У Магілёўскім аблвыканкаме такіх усяго пяць.

— І ўсе любяць сваю работу. За кожным лістом, званком — праблема чалавека. Ён жа не проста дзеля забавы вырашыў да нас звярнуцца, нешта сапраўды яго турбуе. І мы павінны яму дапамагчы, — кажа Наталля Дашкова.

Выпадкі бываюць розныя: здараецца, звоніць нехта раззлаваны, пачынаеш з ім па-добраму размаўляць, і чалавек супакойваецца... Супрацоўнікі нашага ўпраўлення — стрэсаўстойлівыя людзі, мы жартам называем сябе «лятучы атрад». І тое, што 36 % зваротаў з тых пытанняў, якія паступалі летась на суботнюю тэлефонную лінію, вырашыліся станоўча, лічы, і наша заслуга.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

У аблвыканкам часта тэлефануюць жыхары, якія ў свае мясцовыя органы ўлады нават не звярталіся.

Стала больш прэтэнзій па архітэктуры і будаўніцтва. Заяўнікі часцей сігналізуюць пра парушэнні меж участкаў, самавольныя пабудовы або пра тое, што будаўніцтва вядзецца вельмі блізка да іх уладанняў. Некаторыя грамадзяне сведчаць, што купілі на аўкцыёне дом, а навокал — ніякай інфраструктуры. Уздымаецца праблема якасці вады. «Такія звароты застаюцца на кантролі, бо адразу вырашыць іх не заўсёды атрымліваецца, — тлумачыць спецыяліст. — Пэўны час жыхары пасёлка Новае Пашкава скардзіліся на недавальняючы стан пітной вады. Было прынятае рашэнне

ФОРМА І ЗМЕСТ

# САМАЯ ДАКЛАДНАЯ КРЫНІЦА ІНФАРМАЦЫІ

## Мясцовыя дэпутаты падтрымалі ініцыятыву актывіста

— Адна з галоўных нашых задач — работа з насельніцтвам. Формы яе разнастайныя. Але, бадай, самымі важнымі з'яўляюцца сустрэчы з жыхарамі горада і раёна (сходы), прамыя тэлефонныя лініі, асабістыя прыёмы грамадзян. Апошнія ажыццяўляюцца нашымі дэпутатамі штомесяц. Графікі іх апублікаваныя на афіцыйным сайце Вілейскага райвыканкама, — уводзіць у курс справы старшыня Вілейскага раённага Савета дэпутатаў Алена ЧАБАТАР.

У 2018 годзе ў райсавет паступіла 23 пісьмовыя звароты грамадзян і юрыдычных асоб, 2 электронныя і 28 вусных. У асноўным яны датычыліся вызвалення ад пералічэння ў раённы бюджэт сродкаў, атрыманых ад здачы ў арэнду будынкаў, збудаванняў і іншых памяшканняў, а таксама вызвалення ад падатку на нерухомасць або змяншэння ставак павышаючага каэфіцыента на яе і зямельнага падатку. У выніку тры прадпрыемствы вызвалены ад пералічэння ў раённы бюджэт сродкаў ад здачы ў арэнду будынкаў, збудаванняў і іншых памяшканняў.

Хвалявалі людзей і такія пытанні, як капітальны рамонт жылых дамоў, работа грамадскага транспарту, уладкаванне дарог, вода-

забеспячэнне, працаўладкаванне.

Тыя звароты, якія патрабавалі дадатковага вывучэння, разгледжаны спецыялістамі з выездам на месца. Усе заяўнікі атрымалі адказы. Пытанні, па якіх яшчэ не надыйшлі тэрміны, знаходзяцца на кантролі ў раённым Савеце дэпутатаў.

За мінулы год вілейскія дэпутаты сапраўды вырашылі шмат пытанняў па паліпшэнні жыццядзейнасці жыхароў горада і раёна. У вёсцы Казлы Льянскага сельсавета адрамантавана дарога; наладжана бесперабойнае забеспячэнне гарачай вадой жыхароў вуліцы Гагарына, адрамантаваны дах дома па вуліцы Кастрычніцкай у Вілейцы. Па просьбе людзей зменены маршруты аўтобуса

Вілейка — Ваўкалатка з дадатковым заездам у аграгарадок Ерхі. Цяпер значна прасцей і зручней стала дабірацца ў вёску Ізбіно Асіповіцкага сельсавета — аўтобусы № 1 і № 5 сталі заходзіць у гэты населены пункт. А жыхар вёскі Порса Любанскага сельсавета ўдзячны дэпутатам за тое, што пры іх непасрэдным хаданні ўдалося вырашыць праблему адводу вады з зямельнага ўчастка.

Жыхары пасёлка Ілья звярнуліся ў сельсавет з прапановай аднавіць вадаём, які раней быў месцам адпачынку, а цяпер у выніку пэўных прычын абмялеў. Сельвыканкам падтрымаў ініцыятыву. Ёсць надзея, што ў недалёкай перспектыве возера будзе адноўлена талакой. Работы вядуцца за сродкі саміх жыхароў, аказвае дапамогу і мясцовая гаспадарка.

На сесіі райсавета дэпутат Андрэй Стасевіч прапанаваў падтрымаць ініцыятыву мясцовага прадпрыемства Віталія Малыша і просьбу мясцовых жыхароў па зборы сродкаў на рамонт так званых

Хвалявалі людзей і такія пытанні, як капітальны рамонт жылых дамоў, работа грамадскага транспарту, уладкаванне дарог, водазабеспячэнне, працаўладкаванне.

Казінага моста цераз раку Вілю, які быў змыты падчас веснавога разводдзя. У краях былі ўстаноўлены спецыяльныя скрыні. Адгукнуліся на заклік актывіста як жыхары Вілейкі, так і мясцовыя арганізацыі, спонсары... Калісьці Казіны мост меў, можна сказаць, стратэгічнае значэнне для гараджан. Продкі сучасных вілячан трымалі на падворках шмат коз. Спачатку іх перавозілі на супрацьлеглы бок ракі, багаты на сакавітыя травы, на лодках, а затым сваімі сіламі пабудавалі драўля-



Фота носіць ілюстрацыйны характар.

ны мост, па якім пераганялі жывёлін на пашу. Цяпер ён страціў сваё першапачатковае прызначэнне, але гэты мост з'яўляецца своеасаблівым сімвалам Вілейкі. Ды і гараджанам ён патрэбны: хтосьці суды прыходзіць вудзіць рыбу, нехта проста адпачыць, а некаторыя жыхары хадзілі гэтай дарогай па ягды і грыбы. Цяпер жа даводзіцца пераадоляваць шлях у шмат кіламетраў, каб трапіць у лес.

Будаўніцтва моста патрабуе шмат вылікаў, бо з цягам часу заканадаўства мянялася, становілася больш жорсткім: яно прадугледжвае шматлікія працэдурны, узгадненні з зацікаўленымі службамі.

Распрацоўка праекта абыдзецца, відаць, даражэй, чым само ўзвядзенне пешаходнай артэрыі. Дзе ж выйсе? Як прапанувае Андрэй Стасевіч, можна пайсці па найбольш прастым шляху — звярнуцца па дапамогу ў Міністэрства абароны, у практыцы якога ёсць прыклады будаўніцтва такіх сацыяльных мастоў у краіне...

— Работа са зваротамі грамадзян была, ёсць і будзе адной з галоўных у дзейнасці дэпутатаў усіх узроўняў і кіраўнікоў, — лічыць Алена Чабатар. Таму што людзі, якія жывуць на Вілейшчыне, — самая лепшая і дакладная крыніца інфармацыі.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ЗВЯЗДА

НА ПРЫЁМЕ

# ШТО ХВАЛЮЕ НАВАСЁЛАЎ,

## або Чаму інфраструктура павінна развівацца разам з будаўніцтвам жылля

Адзін з нядаўніх прыёмаў грамадзян, што днямі праводзіў дэпутат Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Іван ПРАТАСЕВІЧ, пацвердзіў справядлівасць гэтага тэзіса.

Да народнага абранніка звярнулася шматдзетная мама Аліна, якая расказала пра загрузанасць адзінай дзіцячай амбулаторыі ў маладым мікрараёне Альшанка, што ў абласным цэнтры. Сапраўды, высоткі ўзнікаюцца ўгору адна за адной, забудоўваюцца кварталы, напаселы радуюцца магчымасці жыць на сваіх «квадратах», але недасканаласць інфраструктуры засмучае іх: месцаў у садках усім мясцовым малым не хапае, значна перагружана і адзіная школа. Са з'яўленнем у 2014-м дзіцячай амбулаторыі стала крыху прасцей трапіць на прыём да педыятра — ужо не трэба некуды далёка ехаць. Але гэтую напружанасць адкрыццём новага аб'екта знялі ненадоўга: мікрараён працягвае расці, колькасць дзяцей павялічваецца разам з ім, а магчымасці адзінай амбулаторыі абмежаваныя...

Адзначым, што дзеючая ўстанова разлічана на 40 наведванняў у змену, а фактычна працуе на 99. Тут няма лабараторыі, каб правесці неабходныя даследаванні, і няма поўнага набору памяшканняў для аказання медыцынскай дапамогі дзіцячаму насельніцтву...

— Так, гаворка ідзе аб адкрыцці яшчэ адной амбулаторыі, але калі тое будзе? — пацікавілася жанчына.

На гэтае пытанне адказала **галоўны ўрач Гродзенскага гарадскога дзіцячай паліклінікі № 2 Жанна ЦЮЛЬКІНА**, з якой давялося звязацца па тэлефоне. Амбулаторыя ў Альшанцы ўваходзіць у склад менавіта гэтай установы аховы здароўя.

Напружанасць адкрыццём новага аб'екта знялі ненадоўга: мікрараён працягвае расці, колькасць дзяцей павялічваецца разам з ім, а магчымасці адзінай амбулаторыі абмежаваныя...

Як расказала суразмоўніца, сёння амбулаторыя існуе ў шматкватэрным доме па вуліцы Агінскага і займае плошчу ў 313 «квадратаў». Працуе яна са значнай перагрузкай — амаль на 250 %. Колькасць дзяцей з моманту яе адкрыцця — з кастрычніка 2014-га — павялічылася ў 3,3 раза: з 3223 да 10 773. Абслугоўванне выдзецца на дзевяці ўчастках, плануецца адкрыццё яшчэ аднаго. Але, як паказвае тэндэнцыя росту насельніцтва з паступовым уводам жылля, малых пасля завяршэння будоўлі ў Альшанцы будзе каля 25 тысяч. Зняць напружанне дапаможа з'яўленне яшчэ адной дзіцячай амбулаторыі, праектаваннем якой зараз займаецца «Гроднажылбуд». Гэта тыпавы праект



Фота Віталя ДАБРАЧЭВІЧ

убудаванага аб'екта, што месціцца на першым паверсе шматкватэрнай вышоткі. Тут будуць сем кабінетаў педыятраў, фізіякабінет, працэдурна-прышчэпковы, і галоўнае — з'явіцца свая лабараторыя. Агульная плошча памяшкання — 600 квадратных метраў.

— Будаўніцтва другой амбулаторыі забяспечыць даступнасць і значна палепшыць якасць медыцынскай дапамогі дзецям мікрараёна Альшанка да будаўніцтва паліклінікі, — упэўнена галоўны ўрач.

Але ж калі новы аб'ект пачне прымаць маленькіх пацыентаў? Па словах Жанны Цюлькінай, ён можа быць уведзены ў эксплуатацыю да канца гэтага года.

Як заўважыў Іван Пратасевіч, да яго як да дырэктара Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта» часта звяртаюцца жыхары гэтага мікрараёна з пытаннем аб адкрыцці яшчэ аднаго стацыянарнага аддзялення паштовай сувязі. Першае, дарэчы, адкрылася ў сакавіку 2017 года ў жылым доме па вуліцы Напалеона Орды. Практыка пацвердзіла яго запатрабаванасць: тут можна аплаціць «камуналку», скарыстацца

ўсімі паслугамі, што прапанаваў сёння пошта. Па словах дэпутата, зараз разглядаецца пытанне аб адкрыцці другога аддзялення паштовай сувязі ў Альшанцы, якое можа з'явіцца ўжо сёння ў першым паўгоддзі: дзеля гэтага ўжо набылі памяшканне са свабоднай планіроўкай агульнай плошчай 109 «квадратаў».

Між іншым, нааўнасць новых і такіх важных інфраструктурных аб'ектаў, як амбулаторыя, дзіцячы садок, школа, аддзяленні паштовай сувязі і банкаўскага абслугоўвання, гандлёвы цэнтр — вельмі хвалюе напаселы любімага мікрараёна-новабудоўлі. Практыка сучаснага будаўніцтва склалася такім чынам, што першапачаткова растуць жылыя дамы, а ўжо потым — іншыя неабходныя аб'екты, што стварае незадаволенасць сярод жыхароў і параджае абгрунтаваныя пытанні на адрас мясцовай улады. Нялішнім будзе прыгадаць вопыт Паднябеснай, дзе жыллё будоўляецца цэлымі кварталамі «пад ключ», адразу з усёй неабходнай інфраструктурай. Можа, карысна было б і нам улічыць такі падыход?

**Вольга АНУФРЫЕВА.**

<p><b>Цэнтр Промышленнай Ацэнкі</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Организация аукционов</b></li> <li>• <b>Оценка всех видов имущества</b></li> </ul>			
<b>Извещение о проведении аукциона</b>			
<b>Организатор аукциона</b>	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703		
<b>Продавец</b>	ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2		
<b>Предмет аукциона</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Назначение</b>	<b>Общ. пл.</b>	<b>Инв. номер</b>
<b>Здание склада с пристройками</b>	Здание многофункциональное	388,7 кв. м	130/С-29679
<b>Составные части и принадлежности</b>	отапливаемая пристройка, четыре пристройки, два ограждения территории, забор металлический, верхнее покрытие территории, двое ворот, наружные сети канализации		
<b>Сведения о земельном участке:</b> площадь — <b>0,5693 га</b> . Категория: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Целевое назначение: для обслуживания склада с пристройкой. Вид права: предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь <b>0,0302 га</b>			
<b>Начальная цена с НДС 20 % — 108 322,46 бел. руб.</b>			
<b>Задаток 10 %</b> от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBVY2X, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390			
<b>Срок подписания договора купли-продажи:</b> 5 (пять) рабочих дней после проведения аукциона.			
<b>Условия оплаты предмета аукциона</b>			
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, должен произвести оплату в течение <b>5 (пяти)</b> рабочих дней после заключения договора купли-продажи			
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов <b>www.cpo.by</b>			
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.			
<b>Дата и время проведения аукциона</b>	04.03.2019 в 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»		
<b>Дата и время окончания приема документов</b>	28.02.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»		
<b>Контактные телефоны</b>	+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: <a href="mailto:auction@cpo.by">auction@cpo.by</a>		

<p><b>РУП «Институт недвижимости и оценки»</b>  <b>извещает о проведении открытого аукциона</b>  <b>по продаже права заключения договора аренды</b>  <b>сроком на 1 (один) год имущества,</b>  <b>принадлежащего РУП «Белтаможсервис»</b></p>	
<p><b>Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта:</b> помещения мойки автомобилей площадью 329,4 кв. м (помещение мойки 199,6 кв. м, помещение очистных сооружений 65,4 кв. м, помещение оператора 10,7 кв. м, кладовая 24,2 кв. м, кладовая уборочного инвентаря 4,0 кв. м, умывальник 1,9 кв. м, туалет 1,5 кв. м, коридор 19,4 кв. м, тамбур 2,7 кв. м), расположенные в здании гостиницы заблокированной с мойкой автомобилей с инв. № 600/С-141935. <b>Адрес:</b> Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 27/3, район д. Шитомирчичи.</p>	
<p><b>Обременение:</b> Кап. строение с инв. № 600/С-141935 обременено ипотекой.</p>	
<p><b>Начальная цена, с НДС — 1 326,66 бел. руб. Задаток — 200,00 бел. руб. Шаг аукциона: 5%. Размер ежемесячной арендной платы:</b> 4 824,12 бел. руб. (за помещения мойки автомобилей); 5 839,65 бел. руб. (за оборудование, установленное в помещениях мойки).</p>	
<p><b>Условия аукциона:</b> 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 за вычетом внесенной суммы задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 4. Заключить договор аренды оборудования, установленного в помещениях мойки (список оборудования приведен на сайте Организатора аукциона <a href="http://ino.by">ino.by</a>).</p>	
<p>Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 белорусских рублей.</p>	
<p><b>Аукцион состоится 25.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.</b></p>	
<p>Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона <a href="http://ino.by">ino.by</a>.</p>	
<p>Продавец: РУП «Белтаможсервис», 223049, Минская обл., Минский р-н, Шомыслицкий с/с, каб. 75, 17-й км автодороги Минск — Дзержинск, тел. 8 (017) 500-17-01.</p>	
<p>Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57.</p>	
<p>Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, ВИС банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота №1, принадлежащего РУП «Белтаможсервис», проводимом 25.02.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 21.02.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта — Никипорчик Иван Григорьевич, тел.: (017) 500 92 87, (029) 745 43 55</p>	
<p><b>Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • <a href="http://www.ino.by">www.ino.by</a> • e-mail: <a href="mailto:torgi@ino.by">torgi@ino.by</a></b></p>	

### Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Мебельстройконструкция» г. Скидель 19 февраля 2019 года

<b>Вид аукциона</b>	Открытый
<b>Предмет аукциона</b>	Открытая крановая эстакада с инвентарным номером 401/С-23810 общей площадью 1793,0 кв. м, год постройки — 1966. Фундамент — бетонные блоки. Наружные стены — железобетонные колонны. Полы — бетонные
<b>Начальная цена продажи</b>	<b>27 697,22 рубля</b> (с учетом НДС 20%)
<b>Кадастровый номер земельного участка</b>	<b>422050400002002757</b>
<b>Месторасположение земельного участка</b>	<b>г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6</b>
<b>Размер земельного участка</b>	<b>0,2751 га</b>
<b>Продавец</b>	Открытое акционерное общество «Мебельстройконструкция», 231761, г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6, тел.: (0152) 977808, 977807
<b>Организатор аукциона</b>	Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», тел. 720537, 720546.
<b>Дата проведения аукциона</b>	<b>19 февраля 2019 года</b>
<b>Время проведения аукциона</b>	<b>12.00</b>
<b>Место проведения аукциона</b>	<b>г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актов. зал</b>
<b>Место приема заявлений и прилагаемых к нему документов</b>	г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403
<b>Дата и время начала приема документов</b>	28 января 2019 года 8.00
<b>Дата и время окончания приема документов</b>	13 февраля 2019 года 17.00
<b>Сумма задатка</b>	<b>2 769,72 рубля</b>
<b>Шаг аукциона</b>	<b>5%</b>

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

— копии платежных поручений о внесении **задатка** за подачу заявления на расчетный счет BY24 АКВВ 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКВВBY21400, УНП 590727594, получатель — коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»; **юридическое лицо:** доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов; **физическое лицо:** паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: [www.grodno.gov.by](http://www.grodno.gov.by)

### Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает своих акционеров о проведении 26 февраля 2019 года очередного общего собрания акционеров

**Повестка дня:**

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году.
  - Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности и. о. директора Общества наблюдательным советом.
  - Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
  - Утверждение годового отчета и баланса Общества.
  - Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
  - Утверждение плана распределения чистой прибыли общества на 2019 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
  - Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  - Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  - О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Управление механизации № 79».
- Место проведения собрания — г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актов. зал.
- Время начала проведения собрания — **15.00**.
- Время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с **13.00 до 14.45** по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров — и доверенности.
- Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания — в рабочие дни, начиная с **19 февраля 2019 года** по месту нахождения Общества с **13.00 до 16.50**, в день проведения собрания — по месту проведения собрания до **13.00**.
- Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на **22 января 2019 года**.
- Наблюдательный Совет.

УНП 100090613

Утерянный бланк полиса формы 2РН, 2РП, серия КЕ, № 0110331, ЗАСО «КЕНТАВР» считать недействительным.

УНП 100985903

КАРЦІНКІ З ГЛЫБІНКІ

## З увагай да чалавека

Святлана Андрывевіч працуе ў сацыяльнай сферы больш за 30 гадоў. Што столькі гадоў вабіць яе ў прафесіі, запытваў карэспандэнт газеты «Навіны Палесся» Столінскага раёна.

Сваю першую работу пасля тэхнікума Святлана атрымала на Меднаўскай птушкафабрыцы. Але прапрацаваўшы там год у якасці бухгалтара, зразумела, што сумуе па малой радзіме — вярнулася ў Столін. Там ужо і ўладкавалася ў аддзел сацыяльнай абароны, дзе, дарэчы, пазнаёмілася і з будучым мужам. Святлана штодзень сустракаецца з людзьмі пенсійнага ўзросту, таму важна, на яе думку, не пакрыўдзіць чалавека, знайсці да яго падыход, растлумачыць, праявіць дабрыню і разуменне. Многія звяртаюцца ў яе аддзел, каб даведацца пра патрабаванні да афармлення даведак, да падрыхтоўкі пакета дакументаў. За кожным дакументам — канкрэтны чалавек. І кожны патрабуе да сябе ўвагі.

## Ладзь калёсы зімою

Больш за 70 % сельскагаспадарчай тэхнікі падрыхтавана ўжо да веснавой пасяўной кампаніі ў Беларусі. Урад даручыў прыняць меры — забяспечыць гатоўнасць да 25 сакавіка не менш як 95 % наяўнай тэхнікі для правядзення веснавых палявых работ. Ремонт трактароў і аграгатаў актыўна ідзе і ў гаспадарках Бешанковічыны, піша раённая газета «Зара».



Пасяўны аграгат даводзіць да ладу Сяргей БУТАНАЎ.

Карэспандэнт завітаў у «Вядзерава», дзе на момант візіту былі адрмантаваны два «КЧ-5,1», «КЧ-4,0» і «КПН-6,0», ішоў ремонт плугоў. «Таксама ўжо ў спраўным стане «АПП-6Д», які давеў да ладу Сяргей Бутанаў, — паведаміў інжынер-механік гаспадаркі Валеры ЛАГУН. — Тры трактары з 21 пакуль што няспраўныя. Адзін рухавік знаходзіцца на маторарамонтным заводзе ў Віцебску. У асноўным жа тэхніка аднаўляецца сваімі сіламі: дзесьці трэба рэанімаваць снапленне, падправіць мінулагаднюю афарбоўку ці які іншы дробны ремонт зрабіць». Падрыхтоўка трактароў і розных аграгатаў патрабуе не толькі значных фінансавых выдаткаў, але і ўпартага чалавечай працы. Што казаць, з фінансамі паўсюль складана, няма такога кіраўніка, у якога б галава не балела, як вырашыць праблему. Зразумела, што зусім без падтрымкі ніводнае сельгаспрадпрыемства не пакінуць (пэўныя сродкі на ремонт тэхнікі гаспадаркам выдзяляць з бюджэту), але ўсё ж, як кажуць, на Бога спадзявайся, а сам старайся.

## На асаблівым кантролі

У мінулую суботу намеснік старшыні Лідскага райвыканкама Андрэй Каўрыга правёў прамую тэлефонную лінію, на якую звярнулася дзесьць чалавек. Большая частка пытанняў датычылася камунальнай сферы. Карэспандэнт «Лідскай газеты» раскажаў, што яшчэ абмяркоувалі на планёрцы.

Арганізацыя гарачага харчавання ў дзіцячых садках, школах на асаблівым уліку. Зрэшты, як і ва ўстановах аховы здароўя. Таксама на планёрцы ішла размова пра тое, што пракуратурай Лідскага раёна летась было ўзбуджана дысцыплінарнае выдзненне па факце крадзяжу прадуктаў харчавання работнікамі харчаблока Лідскай ЦРБ. Якія меры прыняты яе адміністрацыяй, каб падобнае не паўтаралася? Галоўны ўрач Вадзім Трубчык, адказваючы на гэтае пытанне, сказаў, што вінаватых пакарання, сітуацыя знаходзіцца на кантролі.

Кіраўнік рэгіёна Міхаіл Карповіч запатрабаваў яшчэ больш пільнага кантролю за якасцю харчавання ва ўстановах адукацыі і бальніцах.

Падрыхтавала Надзея АНІСОВІЧ.

# Патэнцыйная пагроза

## Ці існуе яна для пажылых жыхароў вёсак?

**У** міліцэйскіх зводках усё часцей з'яўляюцца звесткі аб здарэннях, ахвярамі якіх становяцца пажылыя жыхары сельскіх населеных пунктаў. Бывае, што зладзеі нападаюць нават у дамах, здзяйсняюць крадзяжы і разбой. Нярэдка такое нашэсце мае трагічны фінал. Карэспандэнт «Звязды» адправілася ў рэйд з участковым інспектарам Гродзенскага раёна, каб даведацца, наколькі небяспечна пражыванне адзінокіх пажылых у сельскай мясцовасці і як забяспечваецца правапарадак.

### Чужыя тут не ходзяць

— Адзінокія — самая ўразлівая катэгорыя насельніцтва, асабліва ў вёсках, —значае па дарозе інспектар Іван БРЫКАЧ. — Але яны не застаюцца па-за ўвагай. Іх рэгулярна наведваюць назіральныя камісіі, у склад якіх уваходзяць прадстаўнікі сельскага Савета, сацыяльных і медыцынскіх службаў, МНС, міліцыі. Вядома, экстранныя выклікі таксама бываюць. Але яны часцей за ўсё датычацца хуткай дапамогі.

Вёска Табала — адна з аддаленых у Верцялішкаўскім сельсавеце. У гэты зімовы час тут доволі ціха, нават не чуваць брэху сабак. Але назваць гэтую вёску закінутай ці вымерлай нельга, бо большасць дамоў выглядаюць абжытымі. На адным з падворкаў завіхаецца жанчына сталага ўзросту — цягне ў хату мяшок з дронамі. Дапамога ўчастковага аказалася вельмі дарэчы. Іван Аляксеевіч запісвае нумар свайго мабільнага тэлефона ў запісную кніжку пенсіянеркі.

— У нас ціха, страху няма, — кажа жанчына. — Суседзі ў мяне добрыя, абы чужыя не хадзілі. А калі такая сітуацыя здарыцца, каму тэлефанавалі? Участковаму.

Праўда, пенсіянерка прыгадала, што некалі, гадоў, можа, дзесьці таму, у яе з падворка скралі матацыкл. Ні зладзея, ні сам матацыкл знайсці не ўдалося. Але апошнія гады аб выпадках крадзяжоў тут не чулі.

— Спакуса для зладзеяў — пустыя дамы, якія на зіму пакідаюць нашчадкі былых жыхароў. Летам яны прыязджаюць сюды, жывуць, некаторыя робяць нарыхтоўкі. Таму называем і за такімі дамамі, — адзначае Іван Брыкач. — Але апошнім часам падобных выпадкаў не назіралася. Можа, таму, што гаспадары часцей наведваюцца, ды і самі пакінутыя дамоў менш.

У вёсцы Жытомля заходзім да пенсіянеркі Алены Паўлаўны. Яе дом амаль на ўскрайку. Жанчына раскажала, што раней былі выпадкі крадзяжу. У яе, напрыклад, веласіпед з пад хаты ночку скралі. А яшчэ неяк чыгунную ванну з падворка выцягнулі.

— І як толькі сілы хапіла яе вывалачы? — здзіўляецца жанчына. — Мне здавалася, што гэтую ванну і пяць чалавек не падыме!..

Зараз такіх выпадкаў няма. Алена Паўлаўна прызналася, што часам нават забывае і дом замкнуць на ноч. А навошта? Усіх жыхароў добра ведае, і яе тут усе паважаюць. Асабліва дапамагае сусед, што жыве насупраць. Што датычыцца чужых, іх зімой тут амаль не бывае, рэзюмуе пенсіянерка.



Участковы інспектар з жыхаркай хутара.

Інспектар звяртае ўвагу на неабходнасць зачыняць дзверы на ключ у любым выпадку. Бо даць адпор злодзею, калі ён пракрадзецца ў дом, будзе складана. Нават такім баявым жанчынам, як Алена Паўлаўна.

### Суседка — куніца

Адзіночныя хутары, якіх некалі было доволі шмат у раёне, паступова знікаюць. Жыць на іх і нязручна, і небяспечна. Але ёсць смельчакі, што застаюцца, нягледзячы на адсутнасць цывілізацыі. Як ні дзіўна, але на адным з такіх хутароў пражывае жанчына даволі сталага ўзросту, да якой мы і накіраваліся.

Вакол дома пенсіянеркі Любові Канстанцінаўны на сотні метраў — толькі лес ды поле. Між тым дарога не самая горшая. Спыняемся каля драўлянай хаты. Дзверы ў сенцы чамусьці адчыненыя. Гаспадыня адгукаецца на грук. Каж, што нядоўна прыезджаў брат і дзверы не зачыніў.

Чаму яна апынулася тут адна? Любоў Канстанцінаўна адказвае проста: яна ўцякла ад сваёй радні, якая засталася ў Маскве. У расійскай сталіцы жанчына апынулася з мужам-ваенным, нарадзіла дзяцей, зараз і ўнукаў мае. Але цесната і выпіўкі сваякоў вымусілі яе вярнуцца на сваю малую радзіму, у вёску Казіміраўка. Купіла стары хутар, прывяла яго ў парадак: уставіла вокны, дзверы, прыбрала. І вось ужо амаль 20 гадоў жыве на свайой радзіме. Нават на зіму не хоча вяртацца да сям'і. Жанчыну не палохае адсутнасць электрычнасці і ўсяго, што з гэтым звязана. Яна згодна паліць дровы ў печы і слухаць радыё замест тэлевізара. Любоў Канстанцінаўна не бачыць асаблівай небяспекі ў адзінокім пражыванні. Спадзяецца, што ўсё самае горшае, што паграджала яе спакою, засталася ў мінулым.

— Сюды мала хто заходзіць, — кажа жанчына. — Мая суседка — толькі куніца. Часта вечарам прыходзіць і залазіць на гарышча, чуваць, там начуе, можа, дзе і малых выводзіць, але пакуль не бачыла. Ліса часцяком прабягае, касулі. Бабры непадалёку дроў навалілі, сын прыезджаў, крыху нарыхтаваў.

### Небяспечная катэгорыя

Праваахоўныя органы перш за ўсё звяртаюць увагу на правапарадак.

— У кожнай вёсцы ёсць некалькі чалавек, якія пастаянна п'юць. Многія з іх не працуюць, па вуліцах бадзяюцца,

ствараюць небяспеку аднавяскоўцам альбо самі могуць стаць ахвярамі дарожных аварыяў ці марозу, — рэзюмуе Іван Брыкач.

Да такіх жыхароў інспектар наведваецца пастаянна. На гэты раз дом Наталлі і Казіміра, якія жывуць ў вёсцы Галаўнічы, на замку. Праўда, крыху пазней жанчыну знаходзім у суседзях. Тут разам з мужам і яго сям'ёй жыве яе дачка Яна. Але ні яе, ні яшчэ траіх дзяцей, Наталля з мужам не выходзіла, усе яны раслі ў інтэрнатах ды прыёмных сем'ях. На аднаго сына, які не дасягнуў паўналецця, маці выплачвае аліменты. Інспектару паведаміла, што ў яе ці то адгул, ці то выхадны. Запэўніла, што хутка завершыць выплаты як абавязаная асоба.

Інспектар прапануе зайсці ў дом да Аляксандра, які жыве непадалёк. Мужчына таксама не так даўно вярнуўся з лячэбна-працоўнага прафілакторыя. Але не гэты факт непакоіць участковага інспектара, а тое, што дом зноў стаў мясцовым прытонам. А там, дзе п'янка, і да крыміналу недалёка.

— Сам Аляксандр прыехаў у вёску з горада пасля раздзелу спадчыны, купіў дом... Для праваахоўных органаў такія «перасяленцы» не вельмі пажаданыя. А вось мясцовыя жыхары да такога кантынгенту прывычаліся і часта наймаюць іх для дапамогі ў сваёй гаспадарцы. Карыстаюцца іх паслугамі ў асноўным адзінокія пенсіянеры.

Як адзначыў намеснік начальніка Гродзенскага РАУС Валеры ШАМРУК, у сельскіх населеных пунктах няма выпадкаў хатняга гвалту. Напрыклад, у вёсцы Галавачы жыве сям'я, дзе сын на працягу амаль двух гадоў збіваў сваю састарэлую маці. Яна некалькі разоў звярталася ў міліцыю, і сына каралі штрафамі. На падставе сістэматычных выпадкаў у сакавіку мінулага года супраць сына-агрэсара была заведзена крымінальная справа.

Дарэчы, у мінулым годзе колькасць крымінальных спраў у раёне скарацілася амаль удвая. А вось колькасць зваротаў па сямейна-бытавых канфліктах не змяняецца і ўжо некалькі гадоў застаецца на адным узроўні. Па словах Валерыя Шамрука, найбольш зваротаў назіраецца ў выхадныя дні, калі раённыя інспектары выязджаюць па выкліках па тры-чатыры разы ў суткі.

Маргарыта УШКЕВІЧ, фота аўтара.

## МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдадзена

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Грамадскі савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэжаржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНКА Т. Л., старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 292 44 12;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 20.008. Нумар падпісаны ў 19.30 24 студзеня 2019 года.